

ВЕРЫЦЬ У БЕЛАРУСЬ

Любоў УЛАДЫКОЎСКАЯ-КАНАПЛЯНІК: "Беларуская нацыянальная ідэя ёсць ідэя маральная, і выратаванне яе — у маральнасці, веры яе носьбітаў. Вяртанне да веры не так праз адзіную рэлігію, што на Беларусі наўрад ці магчыма, як праз маральнасць асобы і грамадства ў цэлым, а мо нават і праз дзяржаўную мараль, магло б з'яднаць людзей на Беларусі..."

5, 14—15

"МЕЖАНЬ"

3 кнігі лірыкі Віктара ГАРДЗЕЯ

8

ШАНЦ

Апавяданне Франца СІЎКО

9

**ДА ТЫХ,
ХТО ЎЖО ЁСЦЬ**

Леанід ХЕЙФЕЦ: "Мудрэйшае за ўсіх нас жыццё. Яно вучыць і навучыць... Але этыцы навучыць немагчыма. Яна далікатная, эфірная, сарамлівая. А мы бязлітасныя. Нам здаецца, што вынік усіх тэатральных высілкаў — толькі спектакль, што ён найважны, а ўсё астатняе не дужа важнае..."

11

**"НАРОД,
ЯКІ РАЗМАЎЛЯЕ
ПА-РУСКУ..."**

**Настаўніцкія нататкі
Яўгена РАГІНА**

12

ШТО ЗАЎТРА БУДЗЕ...

**Гутарка нашага карэспандэнта
з начальнікам Белгідрамета
Тамарай ЦЯРЭШЧАНКАЙ**

13—15



Калядныя ўзоры


Да Новага года засталіся лічаныя дні. І тое, што хутка будзе 1998 год, адчуваецца па настроі людзей, якія, не звяртаючы ўвагі на паўсядзённыя мітрэнгі, рыхтуюцца да свята. Кожны па-свойму.

У Нацыянальным музеі гісторыі і культуры адкрылася выстава "Калядныя ўзоры". Пяты раз Беларускае саюзнае майстроў народнай творчасці запрасіў на сустрэчу з народным мастацтвам. З кожным годам экспазіцыя "Калядных узораў" робіцца ўсё змястоўней і багацей. Выстава паказвае не толькі творы ўжо вядомых майстроў, але і адкрывае новыя імёны.

Роспіс па шкле і дрэве Ларысы Зайцавай, кераміка Валерыя Зінкевіча, вышываныя абразы Надзеі Пятрушкі — гэтыя работы сталі ўпрыгожаннем выставы. Уразіла ўсіх сваімі ёлчанымі цацкамі з саломкі Ганна Іванова.

На здымках: такім бачыць калядоўчыка мастак-кераміст з Браслава Валерыя Зінкевіч; кераміст Сяргей Шчэрба з Пастайскага раёна "агучваў" на выставе свае творы.

Фота БЕЛТА



ВІШУЕМ!

Людзі і п'есы ў часе

Пакуль Б. Ельцын хварэе, падрыхтоўка да надыходзячых святаў у Расіі ідзе самацёкам. У нас жа клопат пра навагодні стол грамадзян узяла на сябе дзяржава. Прычым "кампанія" гэтая займела нежартоўныя намеры і значэнне. Афіцыйныя відзіты ў крамы Мінска ды іншых гарадоў і вёсак паказалі жыхарам Беларусі, што даволі танныя і якасныя прадукты і шампанскае ў нас можна знайсці. Трэба толькі ведаць загадзя, у якую краму прыедзе з праверкай адказны кіраўнік. Каб заняць чаргу з раніцы... Гэта не іранізаваць і не пацвельванне. Бо ўсе мы (і хочацца верыць, на самым версе таксама) добра ведаем сапраўдны стан спраў. І разумеем: ніякія відзіты ў крамы прадуктаў не дададуць... Хоць бы таму, што не ў крамах тыя прадукты вырабляюцца...

НОВАЎТВАРЭННЕ ТЫДНЯ

22 снежня ў Мінску адбыўся форум славянаў свету. На ім абвешчана аб утварэнні Сусветнага славянскага кангрэса. Мінюст Беларусі ўжо зарэгістраваў новую арганізацыю. Узначалі ССК акцёр М. Яроменка-старэйшы. Ганаровым прэзідэнтам новаўтварэння абраны А. Лукашэнка. Да гонару прэзідэнта Беларусі, ён на форум славянаў не прыехаў і ўдзел у ім не прыняў. Аб'ядналіся ж пад дахам новай усеславянскай арганізацыі ў асноўным славяне з камуністычнымі і імперскімі поглядамі.

ЮБІЛЕЙ ТЫДНЯ

Споўнілася 80 гадоў арганізацыі, якая не раз за гэты час змяняла сваю назву — ВЧК — НКУС — МДБ — КДБ... Усе гэтыя змены рабіліся не з мэтай канспірацыі, а з мэтай паляпшэння работы. І толькі. Віншуючы расійскіх "кадэбістаў" (якія, дарэчы, цяпер называюцца інакш) са святам, прэзідэнт Расіі сказаў, што сёння ў іх трэба прасіць прабачэння за тыя незаслужаныя абвінавачванні і бруд, што былі выліты на іх за апошнія гады. На Беларусі кампанія па выкрыцці дзейнасці "органаў" не набыла такіх маштабаў, як у суседзяў. Таму прасіць прабачэння ў беларускага Камітэта дзяржбяспекі нікому не прыйшло ў галаву — і свята прайшло на належным узроўні, як свята арганізацыі, што захавала моц і сілу.

АДНАДУМСТВА ТЫДНЯ

Знакамітае акцыянернае таварыства "Рассвет" зноў стала калгасам. Такое рашэнне аднагалосна прынята на агульным сходзе акцыянераў гаспадаркі. Адноўлена і гістарычная справядлівасць: калгас зноў будзе насіць імя К. Арлоўскага. На сходзе звольнены з пасады былы старшыня акцыянернага таварыства В. Старавойтаў і абраны новы кіраўнік. Усё прайшло, як і прынята зараз, дэмакратычна: з захаваннем кворуму і іншых атрыбутаў народаўладдзя.

ПРЫЗНАННЕ ТЫДНЯ

"Я лічу, што амаль чвэрць калгасаў, саўгасаў, селянскіх гаспадарак і акцыянерных таварыстваў працуюць слаба. Прыкладна 15 працэнтаў з іх без дзяржаўнай дапамогі функцыянаваць не можа", — сказаў прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка на нарадзе па пытаннях развіцця доследных селянскіх (фермерскіх) гаспадарак. Апазіцыйныя эканамісты даўно ўжо называюць лічбы ўтрая вышэйшыя. Але і гэткае прызнанне само па сабе важнае. Як і выснова: выйсце ў "рэфармаванні гэтых прадпрыемстваў аж да пераўтварэння іх у фермерскія гаспадаркі..." Здзіўляе толькі гэтае вольнае азначэнне: "аж да" — Фермерства ў нас па-ранейшаму пераацэньваецца і слаба падтрымліваецца дзяржавай.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

"Пакуль людзі лічаць рэфэрэндум дабром, але эканоміка павінна прымусяць зразумець іншае... Бо галоўны вынік рэфэрэндуму не ў тым, што нехта атрымаў неабмежаваную ўладу, а ў тым, што краіна пачала вяртацца назад у калгасна-саўгасную адміністрацыйную сістэму. Не пайшла ўслед за пачынаючай квітнець Польшчай, за Прыбалтыкай, якая ўстае на ногі, а павярнулася назад. Калі мне і крыўдна, дык толькі за гэта. Шкада бяздарна страчанага часу".

(З інтэрв'ю былога прэм'ер-міністра М. Чыгіра тыднёвіку "Свободные новости", N 36, 19—26 снежня г.г.)

НЕЗАДАВАЛЬНЕННЕ ТЫДНЯ

Урад Беларусі заклапочаны нізкай эфектыўнасцю вынікаў візітаў дзяржаўных дэлегацый нашай краіны ў блізкае і далёкае замежжа. Дасягнуты міжнародныя дамоўленасці выконваюцца незадавальняюча, — падкрэслівалася на пасяджэнні прэзідэнта Савета Міністраў рэспублікі. Калі ўлічыць, што кола краін, якія гатовы супрацоўнічаць з Беларуссю, паступова звужаецца, што колькасць "фірмачоў", якія жадалі б укладваць грошы ў нашу эканоміку, блізка да нуля, то сімптом гэты можна лічыць звыштрывожным: скарыстаць не можам нават тыя крыхі, што маем... Якое ж выйсце з гэтай складанай сітуацыі прапануе ўрад? Даўно знаёмае — зноў наперадзе эканомікі пускаецца ідэалогія: змяніць падыходы да арганізацыі візітаў, больш уважліва вывучаць палітычную, эканамічную і прававую сітуацыю ў краінах, якія наведваюцца, пачаць выдаваць спецыялізаваныя часопісы пра Беларусь на замежных мовах... Усё гэта добра, але людзей з капіталам — а толькі ад іх можна сёння чакаць дапамогі і супрацоўніцтва — трэба "агітаваць" зусім іншым...

НАВІНА ТЫДНЯ

На сустрэчы з беларускімі кінематографістамі некалькі месяцаў назад А. Лукашэнка выказаў пажаданне зняць на "Беларусьфільме" сапраўдны высокамастацкі фільм і паабяцаў прафінансаваць яго (прагучала тады лічба — мільён долараў). Нядаўна стала вядома, хто і што будзе здымаць. Кінарэжысёр Міхаіл Пташук рыхтуецца да экранізацыі папулярнага некалі рамана У. Багамолава "У жніўні сорак чацвёртага..." Што ж, з Новым вяс 1997 годам, дарэгія кінематографісты...

СВЯТЫ

Украінскія калядкі ў Беларускім універсітэце

Трэці год працуе на філагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта невялікае, але вельмі здольнае і актыўнае украінскае аддзяленне. Працуе, акрамя асаблівай увагай кіраўніцтва факультэта і ўніверсітэта, у цесным кантакце з Пасольствам Украіны ў Беларусі і ўкраінскай дыяспарай. Розныя формы выкарыстоўваюць выкладчыкі для таго, каб на іншай культурнай і моўнай прасторы дзесяць беларускіх хлопцаў і дзяўчат як след спасцігнулі і мову, і культуру братняй Украіны. Напрыклад, дацэнт Т. Кабржыцкая, якая з першага курса выкладае па-ўкраінску курс гісторыі ўкраінскай літаратуры, кожны год, карыстаючыся рознымі нагодамі, наладжвае сустрэчы будучых україназнаўцаў з пісьменнікамі, культурнымі і навуковымі дзеячамі Украіны. На ўсё жыццё запам'яталі студэнты леташнюю сустрэчу з выдатнай украінскай паэтэсай Лінай Кастэнкай, сёлетнюю, нядаўнюю — з Наталкай Білацарківец, Максімам Стрыхай, Уладзімірам Цыбулько і інш. Вы-

кладчыца практычнага курса ўкраінскай мовы Г. Сапсай звяртаецца да такой формы развіцця маўлення і замацавання пройдзенага матэрыялу, як правядзенне нацыянальных украінскіх святаў. У прыватнасці — каляд.

Ужо трэці раз ладзіцца ўкраінскія калядкі на філфаку БДУ.

Ужо трэці раз ладзіцца ўкраінскія калядкі на філфаку БДУ. Трэці раз запрашаюцца на іх не толькі выкладчыкі факультэта, але і дарэгія госці — супрацоўнікі ўкраінскага Пасольства, апанутыя ў нацыянальнай строі галасістыя харысты ўкраінскіх зямляцтваў. А студэнты — таксама ў прыгожых народных строях — выступаюць у вобразе каляднікаў, інсцэніруюць некаторыя творы ўкраінскіх пісьменнікаў, чытаюць вершы на ўкраінскай мове і г. д. Усе пры гэтым — і выкладчыкі, і госці філфака — выступаюць у ролі спецыяльных экзаменатараў, прымаюць у іх экзамен па практыцы ўкраінскага маўлення...

Сёлетнія калядкі прайшлі гэтак

рава, "Дзверы" Сяргея Кавалёва.

Заахвочвальныя прэміі атрымалі "Сапернікі" Івана Чарбамірскага, "Лён-лянок" Раісы Баравіковай, "Шэва" Юрыя Станкевіча, "Памылкі Марлен" Дзмітрыя Мінчонка, "Султан Брунз" Анатоля Дзялендзіка ды "Павел і Хуаніта" Леаніда Левановіча.

П'есы можна будзе прачытаць у альманаху "Беларуская драматургія" і квартална "Тэатральная творчасць". Дзе ж паглядзець іх увасобленымі ў спектаклі, пакуль не скажа ніхто: гэта яшчэ творча-вытворчая тайна пастаноўшчыкаў ды рэжысёраў.

Н. К.

СУСТРЭЧЫ

У зоне бяды

Навукоўцы, практыкі, прадстаўнікі грамадскіх і жаночых арганізацый Беларусі, Украіны, Малдовы, Літвы па запрашэнні Усебеларускага жаночага фонду св. Еўфрасініі з'ехаліся на міжнародны саміт. Ён праходзіў два дні — у Доме дружбы і ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры.

"Жанчына ў зоне экацыду" — так была сфармулявана тэма сустрэчы. Хоць слова "экацыд" нявыкалае для вуха, затое страшную сутнасць гэтага паняцця ўсе мы адчуваем на сабе. Зонай экалагічнага бедства можна назваць усю Беларусь, калі ўлічыць вынікі чарнобыльскай катастрофы, забруджванасць паветра і вады шкоднымі хімічнымі рэчывамі. У адным толькі 1996 годзе (з паведамлення М. Барчука, Інстытут удасканалення ўрачоў) мела месца 78 выпадкаў забруджвання атмасферы прамысловымі выкідамі. Штогод тысячы тон ядахімікатаў атручаюць палеткі, грунтую і нават артэрыяльную ваду. Пестыцыды знаходзяць у грудным малаці 95 працэнтаў парадаіх, у тым ліку і гараджанак. Якасць пітной вады ў гарадах правяраюць толькі самі водазаборныя станцыі, вада ў сельскіх калодзежах паўсюдна атручана нітратамі. І вольныя вынікі: скарачаецца сярэдняя працягласць жыцця ў рэспубліцы, пагаршаюцца паказчыкі здароўя. У тры разы вырас сіндром анеміі ў дзяцей, што відавочна звязана са "свінцовай праблемай": на рэктар было скінута 2,5 тысячы тон свінца, які плавіўся і разнісся па нашай зямлі. Па Гомельскай воб-

ласці дзіцячая смяротнасць вырасла ў 6 разоў. Прагучалі і іншыя лічбы, якія не могуць не ўражваць. Беларусь, трэба сказаць, не з'яўляецца сумным выключэннем: амаль такое ж становішча на Украіне і ў Малдове, абвастраюцца экалагічныя праблемы на велізарных абшарах Расійскай Федэрацыі.

Праўда, госця ў Расіі (А. Цыццар, Дзяржкамтэт экалогіі РФ), не стала нас палохаць байкальскімі ды іншымі жахамі, а дыпламатычна засяродзілася на тых заканадаўчых актах, якія прыняты апошнім часам. Сярод іх — закон аб экалагічнай бяспецы, новыя санітарныя правілы па бяспецы радыяцыйнай. З'явілася новае паняцце — "суб'ект адказнасці", г. зн. у выпадку якойсьці экалагічнай бяды вінавата ўжо не дзяржава, а канкрэтнае прадпрыемства.

Як вядома, па ўсім свеце назіраецца значны перарасход прыродных рэсурсаў, што можа мець глабальныя вынікі. У 1992 годзе (з паведамлення Я. Шырокава, кіраўніка беларускага аддзялення Міжнароднай акадэміі экалогіі) адбылася міжнародная канферэнцыя па ўстойлівым развіцці. Беларусь як удзельніца прыняла на сябе пэўныя абавязкі — выпрацоўку кан-

цэпцыі, стратэгіі і плана дзеянняў. З канцэпцыяй было прасцей: перапісалі і надрукавалі выніковыя дакументы канферэнцыі. Наконт астатняга звярнуліся да галі-новых міністэрстваў, і кожнае з іх, як у добрыя старыя часы, запланавала рост аб'ёмаў, — і гэта пры выразнай тэндэнцыі да скарачэння на сельніцтва! Самае цікавае, што гэты "план" аддалі на рэцэнзію ў Савет ветэранаў і ў Белсаўпроф. Узаемнае звярнуліся да скарачэння арганізацыі — неабходная перадаюча экалагічнай бяспекі, лічыць Я. Шырокава.

Член-карэспандэнт НАН В. Лукашоў нагадаў пра міжнародны сход у Японіі, які адбыўся нядаўна і на якім з-за згаізму асобных дзяржаў (асабліва ЗША) і прамысловых груп ледзьве не сарвалася падпісанне важных рашэнняў, якія прадухілілі б далейшае забруджванне атмасферы на планеце. Супаставіўшы як перавагі, так і недахопы дзвюх грамадскіх сістэм па адносінах да прыроды, прафесар звярнуўся да сучаснасці. "Там, дзе жабрацкія заробкі, не можа знайсціся грошай на экалогію", — рэзюміраваў ён. Тым больш, што да галусу вучоных прыслухоўшца не жадаюць: у водазаборных зонах вакол Мінска — у Сцяпянцы, напрыклад — узводзяцца катэджы, што адаб'ецца, несумненна, на якасці пітной вады. Найпершая задача жаночага руху бацьціца В. Лукашоў у змаганні за галоснасць, за свабоду друку.

"Пад ёлачку" — новае

Разнастаіць наша (дый сваё) каляднае і пераднавагодняе жыццё імкнуцца сталічныя музыканты. Юныя выканаўцы, што навучаюцца ў Рэспубліканскім каледжы пры Беларускай акадэміі музыкі, пад кіраўніцтвам сваіх педагогаў ды супольна з выхаванцамі Дзяржаўнага харэаграфічнага каледжа, а таксама вучнямі 136-й мінскай школы, якія займаюцца тэатральным мастацтвам, акурат сёння прэзентуюць наведнікам сваёй гасцёўні стурпрыз. Гэта — "Падарунак з 18 стагоддзя", канцэрт-падарожжа па салонах старадаўняй Еўропы.

А сталыя музыканты рыхтуюцца да вечаровай сустрэчы з публікай ва ўрачыстым інтэр'еры Нацыянальнага мастацкага музея. Тут праходзіць новы цыкл канцэртаў пад назваю "Калядныя вечары ў Нацыянальным

мастацкім музеі Беларусі", наладжаны па ініцыятыве мінскай піяністкі Таццяны Старчанкі пры спонсарскай падтрымцы. Удзельнікі "Калядных вечароў" — Дзяржаўны камерны аркестр Беларусі, нашы вядомыя салісты Таццяна Громава, Таццяна Старчанка, Алег Алоўнікаў, Юры Гільдзюк, Аляксандр Тузлукоў, госці з Расіі ды інш. Канцэрт, які адбудзецца сёння, 26 снежня, прысвячаецца памяці выдатнага піяніста сучаснасці — Святаслава Рыхтэра.

Тым часам Новы год усё бліжэй... І за некалькі гадзін да ягонага прыходу, увечары 31-га, цудоўны беларускі музыкант Канстанцін Шараў дасць у касцёле, што на Залатой Горцы ў Мінску, свой традыцыйны пераднавагодні канцэрт арганнай музыкі...

С.Б.

"Квадрат дабрыні"

Так называецца рэспубліканскі конкурс творчасці выпраўленча-працоўных устаноў, што праводзіцца ў сталічнай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна. А конкурс немагчымы без твораў ці выканаўцаў. Творы і прадстаўлены на аднайменнай выставе, а наконт выканаўцаў... Яны — за кратамі турмы, за калючым драматэатрам, лагера.

Таму аўтары не прысутнічалі на ўрачыстым адкрыцці выставы. Замест іх прыйшлі тыя, хто сочыць за парадкам ў гэтых установах, хто імкнецца, каб зняволеныя, па магчымасці, не страцілі чалавечага вобліку, знайшлі сілы па-новаму паставіцца да жыцця. Перавыхаванне, як вядома, адбываецца хутчэй, калі чалавек далучаецца да прыгожага. Гэтай думкай і кіраваўся ініцыятар правядзення гэтага незвычайнага конкурсу мастацтвазнавец Ігар Сельзнёў. Для пераможцаў нават устанавілі 30 прэміяў, а таксама розныя заахвочванні. Скажам, паляпшэнне умоў утрымання, а, магчыма, і датэрміновае вызваленне з-за кратаў. Пры ўмове, калі "творчыя натуры" будуць

яшчэ і дысцыплінаванымі...

На выставе экспануецца каля 200 работ. Яны розных жанраў. Ёсць малюнкi, жывалісныя карціны, але знайшлося месца і кераміцы, разьбе па дрэве. Не чужымі адчуваюць сябе ў суседстве з імі мяккія цацкі, вышыўка, аплікацыі — у залежнасці ад таго, да чаго аўтары праявілі схільнасць раней, на волі. Дарэчы, сярод іх ёсць і прафесіянальны мастак.

Друк паспеў адгукнуцца на гэтую незвычайную выставу-конкурс, нават назваў яе "каланіяльным мастацтвам". Што ж, няхай і "каланіяльнае", але і такое мастацтва мае права на жыццё. Ужо хоць бы таму, што дапамагае чалавеку стаць чалавекам. Дарэчы, у гэтым кірунку ў Грузіі пайшлі далей. Там, як стала вядома з газет, у турмах і калоніях прайшоў... КВЗ, а ў бліжэйшы час мяркуецца ў ўстановах адпаведнага профілю, але толькі з жаночым кантынгентам, правесці конкурс... прыгажосці.

І. САЧАНКА

Ад газеты — да пашпарта

19 снежня 1917 года Савет Народных Камісараў Заходняй вобласці і фронту выдаў свой чарговы загад. Падобныя дырэктывы ўказанні ў тыя часы былі частыя і вымагалі самых рашучых мер, аднак гэты, пазначаны нумарам 12, з тых, значэнне якіх з цягам часу не толькі не памяншаецца, але і не патрабуе пераасэнсавання. А ў загадзе, у прыватнасці, гаварылася: "Друкарню былога Мінскага губернскага праўлення, што знаходзіцца ў будынку былых Прысутных месцаў (пл. Свабоды), перайменавана ў друкарню Савета Народных Камісараў Заходняй вобл і фронту". А неўзабаве, 21 снежня з'явіўся і нумар газеты "Советская правда", у якім быў апублікаваны згаданы загад. Тым самым з гэтага моманту і бярэ свой адлік друкарня цяперашняга "Беларускага Дома друку", а калі канкрэтней — выдавецтва "Беларускі Дом друку".

Перш, чым атрымаць такую назву, яно прайшло не толькі шлях у восем дзесяцігоддзяў, а і перажыло нямала перайменаванняў. Ужо праз год, аб'яднаўшыся з дзесяцю дробнымі друкарнямі, пачало называцца 1-ай Савецкай друкарняй. Давалася ёй быць і друкарняй імя Сталіна, і друкарняй выдавецтва "Звязда". А папярэднікам "Беларускага Дома друку" было выдавецтва ЦК КПБ, якое, як вядома, спыніла сваё жыццё разам са знікненнем з палітычнай арэны "розуму, гонару і сумлення" эпохі.

Такая справа, як выдавецкая, не можа не з'яўляцца справай палітычнай, асабліва ва ўмовах, калі

існуе адзіная пануючая ідэалогія і сродкі масавай інфармацыі падначалены задавальненню яе патрэб. Але, выконваючы "сацыяльны заказ" свайго часу нягледзячы на партыйны, ідэалагічны дыктат, выдавецтва заставалася ўсё тым цэнтрам, які нёс народу веды, спрыяў асвеце яго, даваў у меру праўдзівую інфармацыю пра жыццё рэспублік і краіны ў цэлым. А дзеля гэтага, зразумела, неабходная матэрыяльная база і яшчэ настойлівая праца людзей, па-сапраўднаму ўлюбёных у сваю справу. Аб гэтым з першых гадоў існавання друкарні і клапацілася яе кіраўніцтва, а таксама адпаведныя вышэйшыя органы. Не толькі газеты і часопісы, як задумвалася спачатку, пачалі выпускацца, а і кнігі. У прыватнасці, напярэдадні вайны штогод кнігі і брашуры выходзіла да 45—50 тысяч экзэмпляраў.

З прыходам фашыстаў у друкарні запанавалі іншыя парадкі. Ды знайшліся людзі, якія, насуперак фашысцкаму тэрору, не скарыліся. У 1942 годзе ў друкарні выйшаў першы нумар падпольнай "Звязды", пачалі друкавацца лістоўкі, розныя пракламацыі. Роботнікі друкарні падтрымлівалі сувязь з партызанамі, падпольшчыкамі, перадавалі ім шрыфты, друкарскую фарбу, паперу. Услед за першым нумарам падпольнай "Звязды" з'явіліся другі, трэці, чацвёрты, прытым немалым тыражом — у некалькі тысяч паасобнікаў. "Звязда" несла народу праўду пра падзеі на вайне. "Звязда" выкрывала зверствы фашыстаў. "Звязда"

ваявала, трапляючы да народных мсціўцаў. Ваявалі і тыя, хто, рызыкуючы жыццём, дбаў пра яе выпуск. Але не толькі друкарскім словам набліжалі перамогу паліграфісты. Больш чым сто з іх, у тым ліку і дванаццаць жанчын, узялі ў рукі зброю.

Можна шмат гаварыць і пра іншыя перыяды ў жыцці друкарні. Але нельга не сказаць пра найноўшы, пра той, калі ў 1991 годзе і з'явілася выдавецтва "Беларускі Дом друку". Калі дагэтуль у выдавецтве друкавалася 33 газеты, дык цяпер 132. Узрасла ў некалькі разоў колькасць часопісаў, кніг. А гэта, безумоўна, патрабуе новых вытворчых магутнасцяў і яны, нягледзячы на цяжкасці, ствараюцца. Замест працаўнікоў-ліматэпаў у "Беларускі Дом друку" прыйшлі найсучаснейшыя кам'ютэры. А якасць работы стала такой, што цяпер выдавецтва можа выпускаць бланкі пашпартаў, друкаваць каштоўныя паперы, паштовыя маркі, латарэйныя білеты.

Ад газеты — да пашпарта... Такім і ёсць шлях аднаго са старэйшых выдавецтваў нашай краіны. Выдавецтва, праца якога, у залежнасці ад іншых, мы бачым штодня, бо, бадай, няма такой сям'і, у якой бы не вылісвалі газет, часопісаў. І гэты свежы нумар "ЛіМа", які ўсе папярэднія, таксама надрукаваны ў выдавецтве "Беларускі Дом друку".

З 80-годдзем, друкары-працаўнікі! Плёну і поспехаў Вам у жыцці і працы.

Н. ПАШКАВЕЦ

Вайна — адна на ўсіх

Вялікая Айчынная вайна, як вядома, была адначасова і другой сусветнай вайной, барацьбу з фашызмам вёў не толькі Савецкі Саюз, а і іншыя краіны, якія аб'ядналіся ў сувязі з пагрозай агульнага ворага. На жаль, дзейнасць саюзнікаў доўгі час прымянялася, а то і зусім замоўчвалася. Цяпер, калі прыйшоў час рэальнай праўды, ёсць мажлівасць гаварыць пра гэта на поўны

голас. Што і пацвердзіла вечарына "Антыгітлераўская кааліцыя ў другой сусветнай вайне", што прайшла ў Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Сабраліся разам не толькі ўдзельнікі мінулых баёў, прыйшлі дыпламаты, а таксама прадстаўнікі юнага пакалення — навуэнцы дзювох сталічных гімназій. Прагучалі і афіцыйныя даклады, якія тычыліся асобных моман-

таў барацьбы з фашызмам, знаёмлілі з біяграфіямі выдатных дзеячаў, якія аказалі вялікі ўплыў на выхад другой сусветнай, успаміны аб перажытым тых, хто, нягледзячы на ўсе выпрабаванні, вярнуўся з польмя вайны. Далаўніем да вечарыны стала спецыяльная выстаўка, у экспазіцыі якой былі прадстаўлены дакументы — сведчання сумесных намаганняў розных народаў па вынішчэнні карычневай чумы дваццатага стагоддзя.

Н.К.



Пра тое, што замоўчванне праўды пра Чарнобыль тоіць у сабе вялікую небяспеку, казала і прадстаўніца пасольства ЗША ў РБ сп. Спекфард.

Згодна індэксу чалавечага развіцця, прынятаму ў 90-я гады (з павадавання рэктара Інстытута перападрыхтоўкі работнікаў Міністэрства гандлю В. Лявончыкавай), Беларусь у 1994 г. знаходзілася на 42-м месцы са 176 краін свету, а ў 1996 — ужо на 58-м. Пры гэтым асноўныя перагрузкі кладуцца на жаночыя плечы, але дужы пол вельмі хваравіта ўспрымае, калі "да руля" дапускаюцца жанчыны.

З увагаю выслухалі ўдзельнікі саміта В. Марару (Малдова), Д. Крыжаноўскую (Украіна), прадстаўніцу "Робочага саюза Літвы" А. Яшыненку. З выступлення апошняй мы даведаліся, што асноўнымі бедамі краіны-суседкі становяцца беспрацоўе і п'янства. "Без чалавека нішто не мае значэнне — ні тэхніка, ні матэрыяльная дабрыня", — падкрэсліла спадарыня Альдона. Усіх прыемна здзівіла,

што прафсаюзная дзяячка выступае з хрысціянскіх пазіцый і заклікае да высокай духоўнасці.

Яркім па форме, але не бяспрэчным па змесце было слова вядучага навуковага супрацоўніка Інстытута радыяцыйнай хіміі-фізі. праблем В. Манько. Канстатуючы змяненне генетычнага матэрыялу (прыроджаныя калецтвы выраслі ў нас у два разы) і прадракаючы выміранне цэлых рэгіёнаў Зямлі ў недалёкім будучым, ён, тым не менш, павярнуў гаворку ў іншы бок. Аказваецца, каб вымерці, нам зусім не патрэбна Чарнобыль: жонкі беспадсцяпны свінакомплекс — гэта малы некіруемы рэактар з усімі "выцякаючымі" адсюль вынікамi. Акрамя таго, на другое месца па смяротнасці ў Расіі (ва ўсіх "белых" краінах на гэтым месцы — рак) выйшла атручванне спіртнымі напіткамі, а беларусы не шмат адстаюць у спажыванні гарэлкі. "Трэба дзякаваць Богу, што ўзарвалася Чарнобыльская АЭС", — падсумаваў сп. Манько, — бо толькі пасля гэтага ў нас звярнулі

ўвагу на стан экалогіі". Нетрадыцыйны погляд, што й казаць...

Абагуліла і як бы сабрала ў фокус усе папярэднія і наступныя выступы пісьменніца С. Алексіевіч. У нас супалі па часе, сказала яна, дзве катастрофы — сацыяльная (пад ваду пайшоў агромніты савецкі малярый) і касмічная — чарнобыльскі ўзрыў, які можна параўнаць хіба з 3-й сусветнай вайной. Мы развітаемся з цэлай эпохай і ўжо не павінны шукаць адказаў у мінулым. Ядзерная рэакцыя, расцягнутая на тысячагоддзі, — гэта тое, да чаго не быў гатовы свет, і беларусы, як "чорныя скрынкі" з самалётаў, нясуць у сабе новую інфармацыю для будучыні. Жаліва вы падрабязнасці пра першых пажарнікаў, якія з жывых людзей ператварыліся ў "аб'екты, што падлягаюць дэзактывацыі", пра так званыя біялагічныя магільнікі, дзе замураваны тысячы застрэленых хатніх жывёл, — прымушалі па-іншаму зірнуць на, здавалася б, значыма рэчы. Не сакрэт: чалавек здольны адаптавацца да самых

невыводных умоў і пачынае ўспрымаць страшнае як звычайнае. "Экалогія павінна стаць філасофіяй, іначай свет сябе знішчыць", — такой была выснова вядомай пісьменніцы. На фоне экалагічных і сацыяльна-палітычных праблем паўстаюць новыя пытанні. На ўзроўні народнага быцця нічога не памяншалася. "Мы не ведалі ўласнага народа, мы пакланяліся міфам і таму пацярпелі паражэнне", — сказала С. Алексіевіч і заклікала прысутных глядзець у вочы рэальнасці — рэальнаму Чарнобылю, рэальнаму народу, рэальнай уладзе.

Што сістэма цудоўна ўмее самазахоўвацца, добра відно на прыкладзе лёсу члена-карэспандэнта Акадэміі навук, былога дырэктара Інстытута ядзернай энергетыкі Васіля Барысавіча Несцяярэнкі. У першыя месяцы пасля аварыі на ЧАЭС голасу дзяржаўнай хлусні ён супрацьставіў голас свайго сумлення: імкнуўся давесці праўду на ўсіх узроўнях партыйнага кіраўніцтва, і за "паніку", за "антысавецкую" быў звольнены з пасады і на-

ват прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. У тым, што менавіта словам Несцяярэнкі пачалася сустрэча, была нейкая вышэйшая справядлівасць, што надало сходу высокае гуманістычнае гучанне.

Другі дзень саміта быў прысвечаны экалогіі рэгіёнаў Беларусі — Гомеля, Гродна, Слуцка, Наваполацка. Па раздзеле "Экалагічны светлагляд і культура" выступалі прадстаўнікі розных канфесій і культуралагічных навук, журналісты, этнографы і інш. Так што экалогія разглядалася як комплексная праблема, з розных бакоў. Востра закраналася пытанне пабудовы атамных станцый. Пра каштоўнасць чалавечага жыцця цікава гаварыў прафесар М. Цяўлоўскі.

Завяршылася міжнародная сустрэча прэзентацыі кнігі Святланы Алексіевіч "Чарнобыльская малітва". Уражаннямі падзяліліся прэзідэнт фонду святой Еўфрасініі В. Коўтун, доктар медыцынскіх навук Т. Бірыч, кінааператар і кіраўнік кінастудыі "Таццяна" Т. Логінава, госця з Украіны, пісьменніца А. Забужная. С. Алексіевіч названа сёлетняй пераможцай традыцыйнага конкурсу "Жанчына года" ў галіне экалогіі, на прэзентацыі ёй уручана медаль св. Еўфрасініі Полацкай.

Ганаровымі граматамі фонду за вялікі ўклад у справу экалогіі нацыянальнай культуры ўзнагароджаны пазтэса Данута Бічэль і дэпутат Нацыянальнага сходу Марыя Худая. Прыняты зварот-адозва саміта да грамадскасці краін-удзельніц.

Наш кар.

На здымках: у зале пасяджэння: В. Коўтун і В. Несцяярэнкі ўручаюць узнагароду фонду св. Еўфрасініі Святлане Алексіевіч. Фота А. КАЛЯДЫ

Пра "Літоўскую кнігу..."



У Нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстава "Літоўская кніга ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі". Абедзве краіны звязваюць гістарычныя і культурныя карані, што і адлюстравана ў старадаўніх выданнях, сабраных бібліятэкай за многія гады.

На здымку: знаёмства з экспазіцыяй.
Фота: Аркадзя НИКАЛАЕВА, БЕЛТА

Адметнасць
украінскай
вышыўкі

У кожнага народа свае традыцыі, сваё мастацтва, у многім непадобнае на тое, што створана іншымі народамі, няхай і суседзямі. І такі даўні жанр яго, як вышыўка, не выключэнне. У гэтым можна ўпэўніцца, калі наведаць выставу "Украінская вышыўка", што экспануецца ў Галерэі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, што знаходзіцца ў Мінску па вуліцы Кастрычніцкай, 5... Свае работы вынеслі на суд глядачоў украінскія культурна-асветныя таварыствы з Мінска, Брэста, Гродна, Кобрына, Маладзечна і гарадскога пасёлка Калядзічы.

Першынец
у "Школьнай
бібліятэцы"

Так, першынец, хоць міжвыдавецкая серыя "Школьная бібліятэка" даўно знайшла свайго чытача сярод вучняў і настаўнікаў. Дзякуючы гэтай бібліятэцы яны атрымалі магчымасць пазнаёміцца з найбольш выдатнымі творами беларускай літаратуры, а таксама з перакладнымі выданнямі, творами рускіх пісьменнікаў. Але ж, не трэба забываць, што ў спецыяльных школах вучацца дзеці, пазбаўленыя магчымасці чытаць такія кнігі. Каб забяспечыць іх неабходнай літаратурай, у выдавецтве "Полымя" быў распачаты выпуск кніг шрыфтам Брайля для дзяцей-інвалідаў па зроку. Не абыдзена ўвагай і "Школьная бібліятэка". Першынцам у ёй стала кніга Артура Вольскага "Карусель".

У салоне "БелАрт"



Першая буйная за апошнія дзесяці гадоў выстава вырабаў з керамікі і саломкі прадстаўлена ў салоне "БелАрт" у Брэсце. У ёй прынялі ўдзел творцы цудоўнага з Мінска, Брэста, Мазыра, Мар'інай Горкі, прадстаўлена звыш трохсот вырабаў, многія з іх унікальныя.

На здымку: выставу прадстаўляе работніца салона "БелАрт" Людміла Крапіўная.
Фота: Рамана КАБЯКА, БЕЛТА

СУСТРЭЧЫ

І ніякіх "Сабораў"...

Сустрэча адбылася ў канцы восені ў Доме літаратара падчас Дзён балгарскай літаратуры ў Беларусі. Нешматлікую, але прадстаўнічую дэлегацыю дзеячаў культуры Балгарыі на чале з вядомым паэтам і нашым шчырым сябрам Стэфанам Паптаневым віталі старшыня Рады СБП Васіль Зуёнак, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Уладзімір Паўлаў, галоўны рэдактар часопіса "Полымя" Сяргей Законнікаў, галоўны рэдактар часопіса "Маладосць" Генрых Далідовіч ды іншыя сябры нашага саюза.

Ужо ў прывітальным слове В. Зуёнка загучала тэма "Панарамы" — неардынарнага ў сённяшніх варунках здзяйснення — выдання ў Балгарыі альманаха, цалкам прысвечанага сучаснай беларускай літаратуры.

Складальнік, перакладчык многіх твораў нашых паэтаў і празаікаў, аўтар уступнага слова "Да чытачоў" — менавіта ён, старшыня таварыства "Балгарыя — Беларусь" Ст. Паптанеў. Паколькі ў свой час, падчас Дзён беларускай літаратуры ў Балгарыі (май 1997 г.), калі з'явіўся памянёны зборнік, наша аператыўная крытыка абышла яго сваёй увагай, варта звярнуцца да яго зместу.

Пра паўнату і ўсебаковасць панарамы сучаснай беларускай літаратуры ў адным выданні сцвярджаць, напэўна, было б некарэктна. Але ж выданне саліднае — 360 старонак чорна-белых ілюстрацый нашых вядомых мастакоў. Дарэчы, Ст. Паптанеў спецыяльна прыязджаў да нас на літаратурныя матэрыялы, адбор іх і змест выдання абмяркоўваліся ў Саюзе пісьменнікаў. Так што выпадковыя аўтары і твораў у балгарскім выданні няма, хіба што пры той спешцы, якую дыктавалі ўмовы, нехта быў прамінуты. Але факт, што ў "Панараму" трапілі не горшыя творы.

Адкрываецца гэты спецыяльны выпуск вершам А. Вярцінскага "Балгарыі". Далей — усё прадумана: уступнае слова Ст. Папто-

нева, уводны артыкул Надзвычайнага і паўнамоцнага пасла РБ у Балгарыі А. Герасіменкі "Духоўная скарбніца Беларусі", артыкул даследчыцы славянскіх літаратур Румыны Эўцімавай, матэрыял нашага вядомага навукоўца, філосафа і філалага У. Конана.

Рубрыкі і імёны гавораць самі за сябе. "Памяць" — гэта гісторыя. Тут Уладзімір Арлоў з апевесцо "Міласць князя Гераніма", Васіль Быкаў (апевесцы "Пакахай мяне, салдацік"), апавяданні Вячаслава Адамчыка, Анатоля Кудраўца, вершы Ларысы Геніюш, артыкул Адама Мальдзіса.

"Зона" — сумна-вядомая тэма Чарнобыля. Тут паэма Уладзіміра Някляева пад гэтым назовам; апевесць Віктара Казько "Час каменты"; "Ільвы" Івана Пташнікава; паэма Сяргея Законнікава "Зязюля". Далей — раздзел "Любоў", які адкрываецца вершамі Яўгеніі Янішчыц; тут змяшчаецца апавяданне Генрыха Далідовіча "Броня", вершы Раісы Баравіковай, Леаніда Дранько-Майска. Сучаснасць адлюстравана ў вершах Ніла Гілевіча, у мініяцюрах Янкі Брыля, у творах Івана Шамякіна, Георгія Марчука, Міколы Купрэва. Раздзел "Беларусь" пачынаецца гутаркай Стэфана Паптанева з Васілём Зуёнкам, затым ідуць вершы Зуёнка і нашага старэйшыні Максіма Лужаніна, змешчаны творы празаікаў Алесь Жука і Адама Глобуса.

Апошні раздзел — "Паэтычныя галасы". Сюды трапілі Данута Бічэль-Загнетава, Геннадзь Бураўкін, Анатоль Вярцінскі, Рыгор Барадулін, Алесь Разанаў, Алесь Казько, Васіль Сахарчук, Людміла Рублеўская, Ала Кананелька, Леанід Галубовіч ды Віктар Шніп. Цэлае паэтычнае суквецце!.. Акрамя таго, у "Панараме" ўпершыню ўведзены літаратурны дадатак для дзяцей пад назвай "Чудно атэліе", што можна перакласці як "Дзівосная майстэрня". У гэтай "майстэрні" ў добрых перакладах на беларускую мову змешчаны вершы Васіля Віткі, Міколы Чарняўскага, Эдзі Агнацэвет, Юрася Свіркі, Міколы

Малаяўкі, Васіля Жуковіча, гумарыстычныя апавяданні Паўла Міско і Уладзіміра Ягоўдзіка, казка Сяргея Тарасава, беларускія народныя казкі.

Нумар, цалкам прысвечаны сучаснай беларускай літаратуры, у нашых сяброў атрымаўся сапраўды панарамны і засведчыў, што балгарска-беларускім літаратурным узаемазвязам наддзены новы штуршок. Ён з'явіўся добрым прыкладам ды і стымулам для беларускіх перакладчыкаў балгарскай літаратуры. На сустрэчы ў Доме літаратара С. Законнікаў праінфармаваў гасцей, што ў "Полымі" рыхтуецца вялікая падборка твораў балгарскай літаратуры. Яны будуць апублікаваны ў адным з нумароў новага года. Балгарскія сябры ў сваю чаргу паведамілі, што ў іх задумана падрыхтаваць і выпусціць у 1999 годзе вялікую анталогію беларускай паэзіі, прычым на дзвюх мовах — балгарскай і беларускай, — а ў бліжэйшы час — зборнік паэзіі Яўгеніі Янішчыц.

Усё гэта цудоўна: актывізацыя традыцыйнага ўзаемадзеяння братніх народаў праз літаратуру. Адно насцярожвае — на змену большавізму прыйшла — народжаная, вядома, у імперскіх колах Расіі — ідэя панславізму, якая кіла нас у новую імперыю.

— Ні ў якім разе нельга падавацца гэтай ідэі, — сказаў У. Паўлаў. — Безумоўна, мы павінны быць разам, нас ніхто не раз'ядноўваў душойна, духоўна. Мы славяне — так, але хіба мы выйшлі за іншых? На расавых прымаках нельга будаваць свет.

— Балгары не прымаюць панславізму, не прымаюць ніякіх славянскіх імперый, ніякіх "сабораў", — гаварыў на прэс-канферэнцыі Ст. Паптанеў ад імя балгарскай дэлегацыі.

І мы цалкам згодны з такой грамадзянскай пазіцыяй.

Уладзімір АНІСКОВІЧ,
сябар Рады таварыства
"Беларусь—Балгарыя"

КАНФЕРЭНЦЫІ

Якой бачылі родную мову
Скарына і Ластоўскі...

Больш чым сто навукоўцаў з самых розных ВНУ Беларусі, акадэмічнага Інстытута мовазнаўства, а таксама беларусазнаўцы з далёкага замежжа прынялі ўдзел у міжнароднай канферэнцыі "Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя". Правядзенне канферэнцыі было ініцыяравана міжнародным праектам "Змены ў сучасных славянскіх мовах. 1945—1995 гг.", які ажыццяўляецца пад агульным кіраўніцтвам Польскай акадэміі навук і Міжнароднага камітэта славянаў і прымеркаваны да XII Міжнароднага кангрэса славянаў (Кракаў, 1998 г.). Вынікам гэтага праекта стане падрыхтоўка і выданне 12 асобных мануаляў па кожнай славянскай мове. На сённяшні дзень у выдавецтве Опальскага ўніверсітэта (Польшча) ужо надрукаваны кнігі па сербскай і балгарскай мовах. Рыхтуецца такая мануаля і беларускімі вучонымі. Аўтарамі яе з'яўляюцца супрацоўнікі кафедры гісторыі беларускай мовы і сучаснай беларускай мовы Белдзяржуніверсітэта і Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН.

На працягу трох дзён на філагічным факультэце БДУ ішла зацікаўленая размова аб лёсе беларускай мовы на рубяжы другога тысячагоддзя. У прывітальным слове старшыні аргкамітэта канферэнцыі, першага прарэктара БДУ прафесара Пятра Брыгадзіна, у дакладах акадэміка Аляксандра Падлужнага, каардынатора міжнароднага праекта "Змены ў сучасных славянскіх мовах. 1945—1995 гг." прафесара Станіслава Гайдзі (Польшча), прафесара Гомельскага ўніверсітэта Уладзіміра Анічэнкі, прафесара Зальцбургскага ўніверсітэта Германа Бідэра (Аўстрыя), прафесараў Браніслава Плотнікава, Геннадзя Цыхуна, дацэнтаў Лідзіі Сямешкі, Зінаіды Данільчык, Сяргея Запрудскага, Ганны Басавай, у выступленнях і паведамленнях іншых навукоўцаў былі ўзняты і абмеркаваны важныя і актуальныя пытанні развіцця беларускай мовы на працягу апошніх пяцідзясці гадоў, а таксама яе сучасны стан у грамадстве. Канферэнцыя зазначыла дастаткова высокі навуковы патэнцыял беларускіх мовазнаўцаў, што дазваляе паспяхова вырашаць многія складаныя і супярэчлівыя праблемы сучаснага моўнага жыцця ў краіне, а таксама прыступіць да планамернага абнаўлення падручнікаў і

вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове з улікам тых змен, што адбыліся ў структурным развіцці беларускай мовы ў другой палове XX стагоддзя, у характары моўнай сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь і статусе беларускай мовы як мовы тытульнай нацыі.

Удзельнікі канферэнцыі звярнулі ўвагу на той факт, што ў апошні час, асабліва пасля майскага 1995 года рэфэрэндуму і канстытуцыйнага замацавання дзяржаўнага двухмоўя ў Рэспубліцы Беларусь з боку вышэйшых органаў дзяржаўнага кіравання назіраецца неабгрунтаванае аслабленне ўвагі да праблем функцыянавання беларускай мовы ў грамадстве, павышэння яе ролі як дзяржаўнай мовы і мовы тытульнай нацыі ў важнейшых сферах грамадскіх зносін, у першую чаргу ў сферы справядлівасці, дзяржаўнага кіравання, адукацыі, навукі і г. д. У сувязі з гэтым сёння як ніколі беларуская мова зноў патрабуе падтрымкі на дзяржаўным узроўні, паколькі належны ўзровень выкарыстання мовы тытульнай нацыі ў важнейшых сферах зносін, у тым ліку і міждзяржаўных, будзе самым неспрэчным чынам спрыяць міжнароднаму прэстыжу Рэспублікі Беларусь як суверэннай дзяржавы ў сусветным супольніцтве, а таксама садзейнічаць уваходжанню арыгінальнай беларускай культуры ў сусветную культуру.

Адзначалася, што праект над новым варыянтам "Закона аб мовах" ажыццяўляецца ледзь не патаемна, кулуарна, без шырокага абмеркавання яго асноўных палажэнняў сярод навукоўцаў-моваведаў, па сутнасці не суправаджаецца распрацоўкай праграмы канкрэтных мерапрыемстваў, скіраваных на тое, каб беларуская мова нарэшце заняла ў грамадстве годнае месца, дэклараванае ёй Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь.

На заключным пленарным пасяджэнні ўдзельнікі канферэнцыі вырашылі:

- практыкаваць рэгулярнае правядзенне навуковых канферэнцый па актуальных праблемах развіцця сучаснай беларускай мовы (не радзей аднаго раза ў два гады);
- праводзіць міжакадэміяльныя семінары па асобных актуальных праблемах сучаснага беларускага мовазнаўства;
- з мэтай паспяховага абмеркавання пытанняў нармалізацыі сучаснай беларускай мовы і больш шырокага азнамлення

лінгвістычных колаў з праблемамі і дасягненнямі беларускага мовазнаўства наладжваць і ўзмацняць кантакты з моваведамі-беларусістамі блізкага і далёкага замежжа;

— звярнуць увагу на недапушчальнасць грубых адхіленняў ад норм беларускай мовы ў сродках масавай інфармацыі і ў першую чаргу радыё і тэлебачання. Звярнуцца ў Дзяржкамтэт па радыё і тэлебачанні з прапановай правесці "круглы стол" па культуры вуснай беларускай мовы ў гэтай уплывовай сферы;

— з мэтай актуалізацыі навуковага даследавання сучасных праблем беларускага мовазнаўства прыняць захады па стварэнні цэнтралізаванага банка тэматыкі кандыдацкіх і доктарскіх даследаванняў па беларускай мове;

— з мэтай прыцягнення ўвагі дзяржаўных органаў кіравання да надзменных праблем развіцця і функцыянавання беларускай мовы ў сучасных умовах звярнуцца ў адпаведныя дзяржаўныя структуры (у першую чаргу Міністэрства адукацыі) з канкрэтнымі прапановамі па гэтай праблеме;

— звярнуць увагу на неабходнасць канцэнтраванай увагі моваведаў-беларусістаў і выкладчыкаў на актуальных праблемах метадыкі выкладання беларускай мовы на розных узроўнях навучання з улікам змен, што адбыліся ў беларускай мове і моўнай сітуацыі ў Беларусі ў канцы XX стагоддзя.

Зразумела, гэта далёка не поўны пералік тых праблем і адпаведна мерапрыемстваў, якія павінны быць у цэнтры ўвагі як моваведаў, выкладчыкаў ВНУ і настаўнікаў, так і структурных дзяржаўных органаў, грамадскіх і палітычных аб'яднанняў. Яшчэ не пазна, як гэта зрабілі дэпутаты Мінскага гарадскога савета, паставіць пытанне: чаму ў сталіцы рэспублікі колькасць беларускамоўных класаў скарацілася ў 10 разоў, чаму кніжныя паліцы літаральна завалены прадукцыяй на рускай і іншых мовах, толькі не на беларускай?.. Зрэшты, паставіць пытанні зусім няцяжка, галоўнае — вырашыць іх так, каб мова тытульнай нацыі, мова беларуская, стала сапраўды ўсенароднай, такой, якой бачылі яе Францішак Скарына і Усевалад Ластоўскі, Леў Сапег і Яўхім Карскі, Сымон Будны і Браніслаў Тарашкевіч...

Мікалай ПРЫГОДЗІЧ

ТРЫ ГАДЫ таму мне да-
вялося выступіць у друку са
спробай абгрунтавання думкі, што
працэс беларусізацыі ў нашай краіне,
каб мець станоўчыя вынікі, павінен не толькі
падтрымлівацца дзяржавай, але мусяць стаць
адным з галоўных напрамкаў дзяржаўнай
палітыкі ("Каб не ўмерлі" — "ЛіМ", 21 каст-
рычніка 1994 г.). Інакш беларускае Адра-
джэнне, актывізаваўшы ўсяго людзьмі, якія
хіба толькі Божай ласкай збераглі высокую
нацыянальную самасвядомасць, рызыкуе па-
ціху аслабець ды з цягам часу ўвогуле зні-
цца. Менавіта дзяржава павінна была стаць
умовай і гарантам паўнапраўнага, паўнакроў-
нага быцця беларускай нацыі, яе натураль-
най жыццядзейнасці.

Прайшло некалькі гадоў, слабька парасткі
той дзяржаўнай палітыкі завялі. Праўда, дзяр-
жава Беларусь існуе. І ў якасці формы па-
літычнай арганізацыі беларускага этнасу з'яў-
ляецца нацыянальнай. Але, на жаль, не бел-
ларускай. Як жа захаваць беларусам сваю

Згаданыя два тыпы коратка могуць быць
абазначаныя, як "што ёсць насамрэч" і "пра
што расказваем".

Пытанні, звязаныя з асаблівасцямі бела-
рускай нацыянальнай ідэі закранаюцца сёнь-
ня прама ці апасродкавана ці не ў кожным
навуковым, публіцыстычным артыкуле, мана-
графіі, калі толькі размова ідзе пра сама-
бытны культурна-гістарычны тып. На шчас-
це, становіцца традыцыяй пры даследаван-
нях нацыянальнага духу, нацыянальнага ка-
ларыту звяртацца ўжо не толькі да моўнага,
этнаграфічнага, гістарычнага фактараў, але
ўлічваць і філасофскі ці псіхалагічны ас-
пект. Праўда, часам паняцці "беларуская
нацыянальная ідэя", "беларускі светапог-
ляд", "самасвядомасць беларусаў" узаема-
падмяняюцца, не размяжоўваюцца, але гэта
здараецца тады, калі аўтар не мае за мэту
іх дакладнае навуковае акрэсленне. Гэта
можа быць звязана і з розначытаннямі, а
таксама неадзначанасцю самога тэрміна
"нацыя". Так, пад гэтым паняццем у самых

належнасці для нармальнага жыцця.
Калі дзяржава не рэалізуе беларускую
нацыянальную ідэю, то выратаваць апош-
нюю можа мараль. (Катэгорыі "мараль"
"ідэя" звязаныя паміж сабой, бо і адна, і
другая адлюстроўваюць часцей не тое, што
ёсць, а тое, што павінна быць). Тут маецца
на ўвазе не так дзяржаўная мараль (хаця
мараль асобы і мараль дзяржавы — рэчы
ўзаемазвязаныя), як суданосны дзяржавы
і маралі ў плане адначаснага шырокага ўздзе-
яння і на масавую свядомасць і на індыві-
дуальную свядомасць кожнай канкрэтнай
асобы. Асабіста я не магу ўявіць сабе сум-
леннага чалавека, які, жывучы на беларус-
кай зямлі, без належнага шанавання ставіўся
б да беларускай культуры, беларускай мовы.
Гэта пытанне — якраз пытанне не так ведан-
ня, разумення (хаця і гэта важна), як пытан-
не любові, маральнай адказнасці. Без сумне-
ву, страта маральных каштоўнасцяў, ска-
жэнне маральных імператываў, імклівы по-
ступ масавай культуры, пашырэнне дзейнасці

тапогляд не ёсць нацыянальная самасвядо-
масць, якая можа быць уласцівай не ўсім
прадстаўнікам нацыі, не самаідэнтыфікацыя.
Хаця апошняя развіваецца з нацыянальнага
светапогляду, яна не з'яўляецца абавязко-
вай складовай часткай, неабходнай умовай
яго існавання.

Свядомае і неўсвядомленае захаванне
нацыянальнага ядра, нацыянальнага света-
погляду, нацыянальных архетыпаў і г.д. вядзе
не толькі да захавання і развіцця нацыя-
нальнай культуры, але і да ўмацавання ста-
тута (нацыянальнага) Добра, (нацыянальнай)
сістэмы і іерархіі каштоўнасцяў, гэта зна-
чыць, з'яўляецца маральным, а носьбіты
беларускай нацыянальнай ідэі, выконваю-
чы пэўнае маральнае заданне, спрыяючы
да ўмацавання, пашырэння маральнасці.
Маральнасць жа не ёсць нацыянальнай
па сваёй сутнасці, але выяўляецца праз
катэгорыі Добра і Зла, канкрэтны для кож-
най нацыянальнай культуры. Культура, як
вядома, гэта не сукупнасць застылых фор-
маў, а сама жыццёвая актыўнасць, якая пад-
парадкоўваецца двум законам, двум імпера-
тывам — неабходнасці жыць і неабходнасці
быць маральным чалавекам.

У сваёй кнізе "Нацыянальная ідэя ў бела-
рускай літаратуры пачатку 20 стагоддзя"
Л. Гаранін, супастаўляючы "рускую ідэю" і
"беларускую", піша, што "калі "руская ідэя",
заснаўшы магутны ўплыў рэлігіі і філасофіі,
развілася ў літаратуры таксама пераваж-
на як рэлігійна-філасофская канцэпцыя, з
пастаноўкай "адвечных" сусветных праблем,
то "беларуская ідэя", заснаючы магутны
ўплыў сацыяльна-гістарычных фактараў, на-
пал самога жыцця, развілася ў літаратуры
пераважна як сацыяльна-маральная праб-
лема, што адпавядала задачам сучаснага і
будучага беларускага народа, яго матэры-
яльным і духоўным патрэбнасцям". Дада-
дзім, што беларуская нацыянальная ідэя па
сваёй сутнасці ёсць найперш сацыяльна-ма-
ральная тэма, таму і ў літаратуры яна адлю-
строўваецца адпаведна. Зрэшты, магчыма,
якраз дзякуючы літаратуры і існавала сама
беларуская ідэя, бо беларускім пісьменнікам
давялося (ды і цяпер даводзіцца) быць бела-
рускімі філосафамі, беларускімі этногра-
фамі, беларускімі гісторыкамі і г.д.

Увогуле нацыянальная ментальнасць, на-
цыянальны архетыпы, сімвалы, міфы, мова,
выяўляючы сябе ў светапоглядзе нацыі і
кожнага канкрэтнага чалавека, лягчэй за
ўсё паддаюцца вывучэнню пры аналізе маста-
цкіх твораў, бо кожны пісьменнік — не
толькі носьбіт нацыянальнага светапогля-
ду, але ён у працэсе мастацкай творчасці
свядома выкарыстоўвае і памнажае згада-
ныя кампаненты бачання свету.

Думаецца, што нацыянальны светапог-
ляд — базіс нацыянальнай самасвядомасці
і нацыянальнай ідэі — можа быць даследа-
ваны пераважна думка шляхамі: вывучэн-
нем, абагульненнем канкрэтна-гістарычных
каранёў і шляхоў фарміравання і існавання
нацыянальных адрозненняў, чым займаецца
навука, і даследаваннем праблемы ў ме-
жах мастацтва, дзе павінен праводзіцца куль-
туралагічны аналіз, аналіз мовы і формы,
сімвалнага сэнсу, апасродкаванасці значэн-
ня і інш. Агульныя законы аналізу мастацкіх
твораў становяцца агульнымі законамі вы-
вучэння нацыянальных ментальнасцяў, ба-
лазе тут задзейнічаны і навука, і філасофія,
і мастацтва, і рэлігія, і сам нацыянальны
светапогляд. Пры даследаванні мастацтва,
асабліва літаратуры, якая максімальна ўбірае
ў сябе ўсю сістэму народнай маралі, нацыя-
нальнай этыкі, традыцыйных уяўленняў пра
Добро і Зло, непазбежна актуалізаецца
пытанне маральнай адметнасці нацыяналь-
най ментальнасці і як вынік — нацыяналь-
най ідэі. У нацыянальнай культуры выяўля-
юцца асаблівасці нацыянальнай маралі,
нацыянальнай духоўнасці.

Калі ж беларуская літаратура фарміра-
вала і рухала беларускую нацыянальную
ідэю, то, зразумела, апошняя не магла не
мець не толькі "маральную" афарбоўку, але
не магла не быць маральнай па сваёй сут-
насці. Невыпадкова кожны прыхільнік бела-
рускай ідэі, асабліва яе актыўны праваднік,
мусіў і мусіць характарызавацца такімі ма-
ральнымі якасцямі, як "мужны", "самаахвар-
ны", "адданы Радзіме", "з актыўнай грама-
дзянскай пазіцыяй" і г.д. (безумоўна, тут
падразумяваецца і пэўны інтэлектуальны
ўзровень, творчыя магчымасці і інш.). Больш
за тое, беларускі нацыяналіст — актыўны
чынік беларускай нацыянальнай ідэі — гэта,
як правіла, яркая, моцная асоба з пачуццём
уласнай годнасці і гонарам за Беларусь,
здольная да самастойнай думкі, да супраціў-
лення гвалту, да супрацьстаяння цёмным ін-
стытэтам натоўпу, разумеючы, што перака-
нанні большай часткі людзей складаюцца
на аснове чутак, ілжывых аўтарытэтаў. Свя-
дома, мэтамакіравана, прынцыпова, пасля-
доўна адстойваць беларускіну — гэта
больш задача, якую трэба выканаць, чым
спадчына, якую трэба захаваць. І чым менш
спрыяюць знешнія варункі (сама) рэалізацыі

Любоў УЛАДЫКОЎСКАЯ-КАНАПЛЯНІК

Верыць у Беларусь

МАРАЛЬНЫ АСПЕКТ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІДЭІ

нацыянальна-культурную адметнасць, абумоў-
леную рознымі фактарамі — гістарычным,
геапалітычным і іншым? Як беларусам выжыць?

Натуральна, адзіны (ці тысячы, дзесяткі
тысяч), ахоплены нацыянальнаю ідэяю і
вялікім пачуццём адказнасці перад будучы-
няй, лёсам дзяцей і ўнукаў сапраўдных пат-
рыётаў сваёй зямлі, будучы свядома і ашчад-
на захоўваць беларускую мову, нашае света-
бачанне, светаразуменне, светаўяўленне і
па магчымасці прапагандаваць усё беларус-
кае. Няма, аднак, сумнення, што трэба шу-
каць сродкі масавага ўздзеяння на людзей,
спосабы калі не выхату з нацыянальнага
анабіёзу, то хоць бы прыпынення татальна-
га разбурэння культу прафесіяналізму, ве-
даў, адукаванасці, інтэлігентнасці, асноў ду-
хоўнасці, культуры, урэшце, здаровага сэн-
су. Але ці ёсць шляхі масавага выхавання
людзей на спакоўным падмурку (безу-
моўна, на прынцыпах адкрытасці грамад-
ства, калі ступень, спосаб і характар засваен-
ня ўсялякай новай інфармацыі абумоўліва-
юцца яе адаптаванасцю, спалучальнасцю з
нацыянальна-культурным ядром нацыі-пры-
мальніка, у дадзеным выпадку — беларус-
кай нацыі)? Ці ёсць шляхі для гэтага, калі
сістэма народнай адукацыі, сродкі масавай
інфармацыі, часткова прафесійная мастац-
кая культура — увесь інстытут этнізацыі —
па вядомых прычынах амаль не могуць быць
задзейнічаны?

Калі за мэту маем ажыццяўленне беларус-
кай нацыянальнай ідэі, то, вызначыўшы сут-
насць і ўсе даступныя нашаму разуменню
асаблівасці апошняй, мы зможам акрэсліць
канкрэтныя задачы дзеля дасягнення гэтай
мэты — рэалізацыі беларускіны.

У дваццатым стагоддзі, асабліва ў канцы
яго, калі абвастрылася праблема нацыяналь-
ных узаемаадносін, актуалізавалася вывучэн-
не нацыянальнай спецыфікі, пачалі і на Бела-
русі шырока распаўсюджвацца тэорыі заход-
ніх вучоных аб культурнай аўтаноміі, куль-
турных кругах, канцэпцыі нацыянальнага ду-
ху, нацыянальнай волі, што распаўсюджаюцца
амерыканскімі сацыёлагамі Т. Конам, К.
Дэйчам, Б. Шэйферам і інш., а таксама ідэі
расавай душы Шпенглера і Фрабеніуса, зас-
наваныя на разуменні культуры як нацыя-
нальнага феномена. Магчымае азнамялен-
не з навуковымі распрацоўкамі згаданага
кшталту, разам з сацыяльна-палітычнай запатра-
баванасцю і ўнутранай разнаволенасцю
спрыяюць беларускім асэнсаванню гэтых
жыццёва важных пытанняў.

Вынікі пошуку ўласна-беларускай пара-
дыгмы ўмоўна можна падзяліць на два тыпы:

1. Літаратурна-мастацкае, філасофскае,
публіцыстычнае і іншае асваенне самога
падмурка нацыянальнага светабачання, све-
таўяўлення, светаразумення праз раскрыц-
це беларускіх асаблівасцяў ва ўсіх сферах
жывога быцця, а таксама разумення гэтых
асаблівасцяў. Прыклад — кніга А. Бембеля
"Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс"
і артыкул У. Караткевіча "Мова (што я
думаю пра цябе)", прысвечаны разважан-
ням і аналізу выказванняў людзей пра бела-
рускую мову, змешчаных у вышэйпамяня-
най кнізе А. Бембеля.

2. Вызначэнне, удакладненне саміх паняц-
цяў "нацыя", "нацыяналізм", "патрыятызм",
"Нацыянальная самасвядомасць", "Нацыя-
нальная ідэя", а таксама канкрэтнае напau-
ненне гэтых і падобных тэрмінаў беларускім
зместам.

агульных рысах мы разумеем, па-першае,
цэласнасць, культурна-гістарычную, па-дру-
гое, ідэалагічна-палітычную, якая можа ата-
самлівацца з дзяржавай — юрыдычнай
адзінкай міжнародных зносінаў. Даволі рэд-
ка сустракаецца размежаванне "нацыі" як
"натуральнай" адзінкі і як палітычнай мэты
ці ідэалу. Да таго ж, наўрад ці мажліва сёнь-
ня адшукаць такое вызначэнне беларускай
нацыянальнай ідэі, якое б цалкам адпавядала
неадзначанай рэальнасці і адлюстроў-
вала б усе падыходы да гэтай складанай
праблемы (няма нічога ў рэальнасці, эмпіры-
цы, што адпавядала б ідэі). Думаецца, што
чым больш разнастайны спектр думак, ін-
дывідуальных ідэй у дачыненні да нашай
агульнай нацыянальнай ідэі, тым больш
шанцаў на сваю рэалізацыю яна мае.

Тут варта ўгадаць "круглы стол" у рэдак-
цыі часопіса "Нёман" (N 6 за 1993 г.) па
пытанні "Беларускі шлях", дзе вядомыя куль-
турныя і палітычныя дзеячы выказваюць сваё
разуменне беларускай нацыянальнай ідэі.
Так, А. Кудравец лічыць, што ідэя — гэта
штосці нявызначанае, няпэўнае, а шлях і
ёсць жыццёвае пераламленне той ідэі. С.
Шушкевіч звяртае ўвагу на неабходнасць
своечасовага выкарыстання ў справе ста-
наўлення суверэнітэту таленавітых, нетрады-
цыйных падыходаў. В. Каваленка гаворыць
аб тым, што, каб нацыянальная ідэя ўзнікла,
патрэбны доўгі гістарычны вопыт народа
(беларусы ж такі вопыт маюць), што нямож-
на паддавацца спакусе спрашчэння дзеля
паскоранага развіцця краіны, у якой інтэлі-
генцыя здрадзіла народным інтарэсам, што
"мы самі — шлях да сваёй айчыны і самі па
ім ідзем". Уражваюць словы Р. Гарэцкага,
што на працягу больш за сто гадоў коль-
касць беларусаў застаецца прыкладна ад-
ной і той жа, г. зн. каля дзесяці мільёнаў.
Абсалютна слухна З. Пазняк сцвярджае,
што дзяржава для беларусаў — найвышэй-
шая культурная і грамадская каштоўнасць,
і Беларусь — не мост паміж Усходам і Заха-
дам, а краіна з еўрапейскім народам, ты-
палагічна вызначанай еўрапейскай гісторыяй
і культурай. Нельга не пагадзіцца з У. Ко-
нам, што нацыянальная ідэя, або "дух нацыі",
выяўляецца двума спосабамі: эмпірычна і
ўсвядомлена, у формах культуры, метадамі
мастацкай і філасофскай рэфлексіі. Павод-
ле М. Тычыны, "беларуская ідэя прайшла
яшчэ адзін адрэзак свайго шляху. І гэты
адрэзак адпавядае рытму гістарычнага часу,
змене цыклу сонечнай актыўнасці, успышка
якой завяршаецца прыкладна раз у 12 га-
доў. Адбываецца структурная перабудова
нацыянальнага арганізму, пераклочэнне на
новы рэжым жыццядзейнасці".

У дадзеным кантэксце нацыянальная ідэя
выступае як магутны фактар уплыву на ўвесь
лад нашага жыцця, а яе практычны жыццё-
вы сэнс выяўляецца ў эфектыўным і мэтаз-
годным механізме існавання беларускага
грамадства. Будучы формай сацыяльнай
свядомасці, нацыянальная ідэя наўрад ці
можа быць глыбока канкрэтызавана, бо яна
— ідэя шчасця (сацыялагізаваная ідэя шчас-
ця на ўзроўні грамадства), камфорту, гар-
моніі, у прынцыпе — ідэя раю на зямлі.

На жаль, вучоным і публіцыстам часта
прыходзіцца займацца сізіфавай працай,
траціць шмат сіл на доказ аксіём, апавядаць
пра непаўнацэннасць уласнага існавання ў
дэнацыяналізаваным грамадстве, пра неаб-
ходнасць усведамлення нацыянальнай пры-

дэструктыўных рэлігійных сектаў і іншыя
негатывыя правы дэмаралізацыі грамад-
ства — тэма асобнага даследавання. Нас
жа цікавіць у першую чаргу маральны ас-
пект беларускай нацыянальнай ідэі.

Беларуская нацыянальная ідэя і нацыя-
нальная ідэя беларусаў — паняцці цалкам
тоесныя ці не? Думаецца, што беларуская
нацыянальная ідэя, апрача зместу, заклад-
зенага ў нацыянальнай ідэі беларусаў — а
гэта найперш усвядомлена адметнасць бела-
рускага гістарычнага шляху і канкрэтны
ўнёсак беларусаў у агульначалавечую куль-
туру, у асаблівае беларускае светабачанне,
светаразуменне, светаўяўленне, мае не ўва-
зе чалавека нацыянальнага, змяшчае ў сабе
этнічную мадэль свету. Гісторыя нацыяналь-
нага вопыту — агульна-нацыянальная па-
мяць, а памяць, як вядома, — аснова маралі.
Маралі ж без памяці ўвогуле не бывае.
Амаральна забываць традыцыі гістарычныя,
культурныя — тое, што ляжыць на паверхні,
лёгка вызначаецца эмпірычна і складае пад-
мурак нацыянальнай ідэі беларусаў. Але не
менш амаральна не актуалізаваць унутра-
ныя, амаль заўсёды падсвядомыя нацыя-
нальныя архетыпы, якія прапаўняюць чала-
веку метады і ўжо гатовыя вынікі пазнання,
што дае асобе вялікія мажлівасці ў інтэ-
лектуальным і духоўным удасканаленні, —
а менавіта гэта ўдакладняе змест і надае
афарбоўку нацыянальнай ідэі беларусаў,
робіць яе беларускай нацыянальнай.

Вылучыўшыся з прыроды, чалавек не
ператвараецца ў штосці надпрыроднае, бо
ён з'яўляецца не толькі прадуктам прыро-
ды, але і часткаю яе, таму знаходзіцца з
прыродай і ў генетычнай, і ў глыбокай акту-
альнай сувязі. Хаця прагрэс чалавечства ідзе
ў сферы назапашвання духоўнага, інтэлекту-
альнага вопыту, а не ў сферы прыроднага
"я" чалавека, усё ж гэты прагрэс адбываецца
ў межах супярэчлівай чалавечай натуры.
Дасягнуць вышэйняў у сваім развіцці чала-
век можа, калі абаліраецца на нацыяналь-
ныя архетыпы, на нацыянальную менталь-
насць, якія ў сэнсе зададзенасці ёсць нату-
ральныя.

Вядома, што для таго, каб нацыя не губ-
лялася ў бязмежнасці быцця, яна павінна
мець нейкую галоўную частку, г. зн. уласна-
нацыянальнае ядро, якое б захоўвала нацыя-
нальна-культурную самабытнасць, тое веч-
нае, стабільнае і маларухамае, што і вызна-
чае спецыфіку дадзенай нацыі. Само са-
бою, не маючы вонкавых уплываў, свежай
інфармацыі, нацыя не развіваецца і гіне, як
гіне яна і з прычыны празмернай слабасці
нацыянальнага ядра, якое ў такім выпадку
не выконвае функцыю захавання нацыяналь-
най спецыфікі.

Нацыянальным ядром можа стаць нацыя-
нальны светапогляд, які забяспечвае цэ-
ласнасць, адносную адасобленасць, наяў-
насць сувязі з іншымі нацыямі, з навакол-
лем у цэлым, падпарадкаванасць арганізацыі
ўсей нацыянальнай сістэмы архітэме — сама-
выжыванню. Менавіта нацыянальны света-
погляд трансфармуе любы новы змест, на-
дае яму адпаведную форму трактавання і
сутнасць, асімілюе чужыя ўплывы, прыпадаб-
няе іх да сваіх, карэнна-ўласцівых нацыі ры-
саў. З другога боку, дасюль чужая інфарма-
цыя ўжо знутры нацыі фарміруе іншы ста-
тус сістэмы, змяняючы такім чынам нацыя-
нальнае ядро.

Важна разумець, што нацыянальны све-

Быў такі
краязнаўца —
Краснянскі

Беларускі гісторык і краязнаўца Уладзімір Краснянскі — не з тых, каго часта згадваюць. А між тым і ён варты ўвагі і ўдзячнасці. Ураджэнец сяла Руціна колішняга Валдайскага павета Наўгародскай губерні (Расія), ён дасягнуў поспеху ў даследаванні і вывучэнні беларускай мінуўшчыны. Скончыўшы Пецябургскі гісторыка-філалагічны інстытут, У. Краснянскі, папрацаваўшы дзесяць гадоў настаўнікам рускай мовы ў Беластоцкім рэальным вучылішчы, у 1896 годзе пачаў выкладаць гісторыю і геаграфію ў Мінскай гімназіі. Пазней з'яўляўся памочнікам архіварыуса Віленскага цэнтральнага архіва старажытных актаў, кіраўніком канцэлярыі Віленскай навучальнай акругі, дырэктарам Мсціслаўскай гімназіі. З 1911 года свой лёс звязваў з Віцебскам — дырэктар рэальнага вучылішча, лектар і выкладчык у навучальных установах горада, загадчык музея В. Федаровіча, інстытута народнай адукацыі, навуковы супрацоўнік, а затым намеснік дырэктара гістарычнага музея.

Краязнаўчую дзейнасць У. Краснянскі пачаў яшчэ ў 1890 годзе, раскопваючы курганы ў Барысаўскім павеце, але якраз на віцебскі перыяд прыпадае пік яго навуковай дзейнасці. Невыпадкова У. Краснянскі і зацікавіў вядомага віцебскага краязнаўцу Аркадзя Падліпскага, які пачаў збіраць звесткі пра яго жыццёвы і навуковы шлях. У выніку нарадзілася брашура А. Падліпскага "Краязнаўца Уладзімір Краснянскі (1863—1930)", што выйшла ў Віцебску. Каб гэтае выданне з'явілася, парупіліся Віцебскі абласны савет Беларускага таварства аховы помнікаў гісторыі і культуры, Віцебскі краязнаўчы фонд імя А. Салунова.

Наклад выдання 500 асобнікаў. Выйшла брашура ў серыі "Жыццё выдатных людзей Віцебшчыны".

В. ЗУШЧЫК

Ваяка Мішка
і іншыя

Выдавецтва "Юнацтва" не першы раз звяртаецца да выпуску лепшых твораў народнага пісьменніка Беларусі Міхася Лынькова. Цяпер тут выйшла кніжка "Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў". Акрамя аднайменнай апавесці — займальнай, дынамічнай, з вострымі сітуацыямі, у зборніку увайшла і добра вядомая не аднаму пакаленню чытачоў апавяданні "Ядвісін дуб", "Пра хлопчыка Яську", "Янка-парахутыст", "Васількі".

На выставе
маладых



Разнастайнасцю стыляў і накірункаў вызначаецца выстава маладых мастакоў, якая адкрылася ў Рагачове. Сярод іх вылучаюцца работы ўрача Ганны Драгун. Дарчы, яны дэманстравалі ўжо ў Жлобіне і Мінску. Вучылася інкрустацыі саломкай па жывалісе, тэмперы Ганна яшчэ ў сваёй маці на Брэстчыне.

На здымку: Ганна Драгун са сваімі работамі.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

"Люблю, хвалююся — жыву!"

Маргарыце ЯФІМАВАЙ — 70

Думаю, што гэтая лічба для многіх будзе нечаканасцю. Усе мы, былыя студэнты філфака, можам засведчыць: Маргарыта Барысаўна з тых гадоў амаль не змянілася, яна такая ж актыўная і жыццярадасная. Юбілейная дата дала нам добрую нагоду пагутарыць — пра літаратуру, пра жыццёвыя вехі і творчыя захапленні.

— Маргарыта Барысаўна, вы, як мне здаецца, не толькі знаўца і прапагандыст, але і апалагет беларускай дзіцячай літаратуры. Не памятаю выпадку, каб вы нават у слабым творы не знайшлі чагосьці добрага.

— Можна, і так, бо я і ў чалавеку імкнуся найперш убачыць лепшае. Гэтаксама і з кнігамі. Адчуваеш, што аўтар шчыра выйшаў на дыялог з чытачом, умее ўвайсці ў свет дзяцінства — і хочацца, каб ён не кідаў п'яра. Нават калі не ўсе яшчэ ўдаецца... Аднак слабыя творы я не захвальвала. А вось абараніць дзіцячую літаратуру — такое ёсць! Мала хто ведае, якія скарыбы яна мае...

— Але ж і вы самі шмат робіце для таго, каб пра яе ведалі. Вы — аўтар першай манаграфіі і першага вучэбна-метадычнага дапаможніка "Беларуская дзіцячая літаратура", шэрагу вучэбных праграм, адзін з рэдактараў і асноўны аўтар першага дапаможніка па дзіцячай літаратуры для студэнтаў ВНУ (першае выданне — 1966 г., другое — 1980). Вы ўдзельнічалі таксама ў складанні хрэстаматыі для дзяцей і студэнтаў. Адно з іх мы нават разам з вамі склалі — яна мае назву "Акрайчык" (для 1—2 класаў). У канцы 96-га выйшла хрэстаматыя для педвучылішчаў — важная для вас і патрэбная для навучэнцаў кніга. Як працавалася над ёй?

— Мы складалі хрэстаматыю разам з дачкой, кандыдатам філалагічных навук Вікторыяй Ляшук. Яна і друкаванне рупалісу на сябе ўзяла, і ў адборы твораў вельмі дапамагала. А працаваць над гэтай кнігай было і радасна, і балюча. Радасна, бо стала магчымым прадставіць нашу літаратуру для дзяцей больш рознабакова і поўна. За апошнія гады шмат вярнулася забытых імёнаў і, адпаведна, твораў. Не так проста было знайсці іх, шукалі па зборніках, па чытанках В. Ластоўскага, Я. Лёсіка, Л. Чарняўскай, па перыядычных выданнях. А балюча было таму, што давлялася дакрануцца не проста да кніг — да чалавечых лёсаў. Сярод іх нямала трагічных. 8 кніжак для дзяцей і 16 для дарослых выдаў да свайго арышту рэпрэсаваны ў 38-м годзе вядомы ў тых часы паэт Андрэй Александровіч. Было ж яму тады ўсяго 32 гады. Вярнуўся з выгнання праз семнаццаць гадоў маральна зламаны, хворы, амаль нічога не пісаў болей... І гэты толькі адзін лёс.

Хапала і іншых страт — непажаданых напластаванняў, дэфармацый, бо існавалі пэўныя ідэалагічныя рэгламенты, педагогічныя схемы і догмы. Аднак заўсёды бруіўся

ў нашай дзіцячай літаратуры чысты струмень сапраўднага мастацтва. Сёння адбываецца яе канцэптуальнае абнаўленне. Усё гэта неабходна асэнсаваць, прааналізаваць, непрадузята ацаніць, тэарэтычна абгрунтаваць.

— Кола даследчыкаў — ды і аўтараў — дзіцячай літаратуры вельмі вузкае. Літаральна адзінкі аддаюць ёй свой талент і сілы. Як вы лічыце, што можна было б зрабіць для пашырэння гэтага кола?

— Думаю, што патрэбен спецыяльны навуковы цэнтр ці аддзел. На в у к о в ы! Пра гэта гаворка ішла мо сорок гадоў таму. Дзе ж той цэнтр? Няма ні яго, ні хаця б адной кафедры беларускай дзіцячай літаратуры. Між тым дастаткова пагартаць сучасныя школьныя чытанкі, каб пераканацца, што наша літаратура для малых нашмат цікавейшая і багацейшая, чым некаму здаецца. Варта таксама прыгадаць, што па ёй абаронена доктарская дысертацыя (Э. Гурэвіч). Значыць, ёсць пра што і пра каго пісаць!

— І канечне ж, абараняюцца кандыдацыі. Ці не першай ластаўкай сярод іх была і ваша дысертацыя, прысвечаная творчасці Янкі Маўра.

— Так, так... А скіраваў маю ўвагу ў гэты бок мой настаўнік, прафесар Юльян Сяргевіч Пшыркоў. Навуковым кіраўніком стаў прафесар Ларчона — другі мой шанюны настаўнік. На абароне дысертацыі прысутнічаў сам Янка Маўр...

— Самы час паўспамінаць, Маргарыта Барысаўна. Быў такі прадмет на філфаку — выразнае чытанне. Памятаю, які хараша вы чыталі вершы, як вучылі нас укладваць душу ў мастацкае слова. І кніга ў вас ёсць пра гэта. Адкуль у вас, скажыце, такая чуйнасць і любоў да роднага слова?

— Мабыць, ад сям'і, ад бацькі. Дома ў нас панаваў сапраўдны культ музыкі і слова. Нярэдка наладжваліся імправізаваныя хатнія чытанні. Тата мой не проста дэкламаваў — ён інсцэніраваў творы з дапамогай мімікі, жэстаў, інтанацыі, умеў падрабляць галасы птушак і жывёл. Гэтае захапленне засталася ў яго і тады, калі ён выкладаў у Гомельскім педінстытуце. Там, побач з сур'ёзнымі мовазнаўчымі дысцыплінамі, ён вёў і выразнае чытанне, "для душы". Бацька мой, дарзчы, з роду кавалёў, і прозвішча ў іх было Каваленкі. Мой прадзед паступаў у прыходскую школу, і ў яго спыталі: "Чый ты?" Ён і кажа: "Яххімаў". Так з'явілася наша новае прозвішча. Яно так прырасло да мяне, што я і ў



замужжы не стала яго мянцям. Тым больш, што сыноў у бацькі, на жаль, не было...

— Ну, а калі б не педагогам — кім бы вы маглі стаць?

— Найпершая дзіцячая мая мара — стаць лётчыцай. Вось чаму мне асабліва блізка верш Янкі Купалы "Хлопчык і лётчык". Потым пацягнула да зямлі: была вельмі ўражана, калі на латвінцы зямлі пад нашым акном узшылі пасяўныя многу морква, гарох. Былі нават думкі трактарысткаю стаць, а ў вайну — хірургам.

Падчас эвакуацыі мы жылі ў Горкаўскай вобласці. Там я, гараджанка, навучылася жаць сярпом. Калі школьнай брыгадай дапамагалі калгасу, то я ўсіх апырэдзіла! Буханку хлеба атрымала ў якасці прыза.

— Выходзіць, вы ва ўсім імкнуліся быць першай?

— Не тое каб імкнулася... Само неяк атрымлівалася. З радасцю бралася за любую работу. У плуг, калі трэба, упрагалася і валала. Я і па лыжах займала першае месца. Косы адно разляталіся ў розныя бакі...

— Шырокі спектр, нічога не скажаш... Калі я чую па радыё ваш голас у перадачах для дзяцей, то думаю, што сапраўднае ваша прызнанне — артыстка.

— Яшчэ ў дзіцячым садку (у Оршы тое было) вельмі любіла чытаць вершы на памяць, удзельнічала ў невялікіх п'есах. Спявала, танцавала. Выходзіла на сцэну з адчуваннем святочнасці. У школьныя гады наведвала шматлікія гурткі — харавы, танцавальны. У вайну падлеткам выступала ў шпіталях, помню, як раненыя плакалі. Пасля аспірантуры — замужжы ўжо, з двума дзецьмі — пайшла вучыцца ў музычную школу ў Магілёве, дзе тады жыла. А сцэнарыі пісала ды

УРАЖАННЕ

Думкі цяжкія і лёгкія

Чаму так адбываецца, што калі пра нешта думаеш і выкажаш сваю думку, то гэта як дыхнуць і выдыхнуць — лёгка, натуральна. Але варта ўзяць у рукі аловак і выклаці гэтую ж думку на паперы, і здзівішся, перачытаўшы — думка быццам тая, ды толькі "быццам", нейкая прыдуманая, прэтанцыёзная думка робіцца... Гэта, напэўна, таму, што перад тым, як легчы на паперу, думка непазбежна праходзіць праз жорны "здаравага сэнсу", шчыльна знітоўваецца з мэтай, якую ставіць перад сабой аўтар. Такім чынам на паперы ўжо не зерне, а мукі патрэбнага памолу...

Леанід Галубовіч у сваіх зацемках спрабуе абысці гэтыя жорны. Ён імкнецца выдаць "на гара" не муку, але зерне, якое выпявае ў ягонай душы. Ён свядома ігнаруе "здоровы сэнс", свядома ўхіляецца, схіліўшыся над сваім нататнікам, ад усіх "мэтаў". Акрамя адной. Каб адпусціць сябе, даць сваёй душы "вольную": "Душа, вольна! Разыдзіся! Выказвайся, вытрасай, што там у цябе ў левай кішні! Не саромейся, чаго тут... усе свае! Усё, усё вытрасай!..."

Канечне, Галубовіч не з'яўляецца пачынальнікам гэтага своеадметнага літаратурнага жанру. Дастаткова прыгадаць, напрыклад, В. Розанова і ягоныя "Опавішце лістыя" (цэлыя два "жорны"). Але там — расійскі інтэлігент канца XIX — пачатку XX стагоддзя, а тут — інтэлігент беларускі, ды яшчэ якая дыстанцыя ў часе! Безумоўна, і Розанова, і Галубовіч дасягнуць сваёй заповітнай адзінай мэты ўдаецца не заўсёды. Але калі чытаеш чарговую зацемку, і дачытваеш яе, і відэочна, што зрабілася балюча, тады аўтар, паралельна са сваёй жаданай мэтай,

дасягае і і шмат іншых. Які з пісьменнікаў не хацеў бы, каб ягоны твор прымусіў чытача задумацца аб свеце і аб сабе самім? Але хацець — адно, зрабіць — зусім іншае. Адна з зацемак Галубовіча гучыць так: "Літаратура — гэта тое, што павінна балець чытачу, а не тое, што баліць літаратуру"... Менавіта так! Можна чытаць тоўсты раман, напісаны з болем (і з болем сапраўдным!) і, дачытаўшы, адразу ж забыць яго. Бо прайшоў ён па душы "по касательнай". А бывае, што прачытаеш нейкую там "зацемку", некалькі ўсяго радкоў — і як даўбешкай табе ў лоб заехалі! Патрасеш галавой, палыпаеш вачыма: і баліць, і радасна адначасова да слёз — дзіўнае пачуццё! І потым ходзіш з гэтай зацемкай у галаве, дастанеш, прыгледзішся, зноў пакладзеш... І ніяк не можаш ужо ад яе пазбавіцца. Ды і не хочаш. Бо яна ўжо стала тваёй. Бо яна табе ўжо баліць. Нібы на мазоль "любімы" наступілі. Не Галубовіч нацёр мне гэты мазоль, ён у мяне ўжо даўно быў. Але я ўжо звыкла, забыўся пра яго, ён дзесь там, у падсвядомасці асеў. Але Галубовіч так рэзка да яго падступіўся, так "спраўна" наступіў, што зрабілася балюча і мне, чытачу. Толькі такім чынам, шукаючы мазалі, і можа дабрацца сапраўдна літаратура да чытача. А ў каго мазалёў няма ўвогуле, тых, зразумела, не проймеш...

Свабода, вольнасць выказвання плюс лаканізм, памножаныя на пільны мастацкі зрок — вось сіццёлая характарыстыка зацемак Л. Галубовіча. А ўлічваючы іх КҚД (казфіціент карыснага дзеяння), мы абавязаны лічыць лепшыя з іх сапраўдна літаратура. Напрыклад вось гэтыя:

"Усё сваё жыццё я многа чытаў і пакуль

яшчэ чытаю. Але незваротна слабее зрок, з кожным днём усё адчувальней. Ужо не магу чытаць газет, аддрукаваных дробным шрыфтам. Нават у акуларах. Уся сл е п а т а наша — менавіта ад чытання ш т о д з ё н н ы х г а з е т..." (11 ліп. 97 г.).

"Усе кніжкі, як і людзі, і формай і зместам падобныя адна да другой. Але чым больш чытаеш кніг, тым менш пазнаеш людзей, і — наадварот..." (31 кастр. 87 г.).

Альбо ўзяць зацемку пра "жывога нябожчыка" (11 ліп. 97 г.). Аўтар расказвае пра трагічны выпадак у метро з прыціснутым да платформы чалавекам, які жудасна крычыць аб дапамозе, а дапамагчы ніхто не можа, і ўсе спяшаюцца "хутчэй сысці"! Аўтар не прыдумаў, а што значна мацней — убачыў гэтую трагедыю як сімвал нашага жыцця. "Заціснуты між быццём і бытам, радасцю і нягодамі, днём і ноччу, святлом і цемрай... — крычыць чалавек... Каму?.. Да каго?..." Які жудасны сваёй гранічнай выразнасцю сімвал! У імкненні да падобнай выразнасці, аголенасці сваіх сімвалаў і вобразаў Л. Галубовіч вельмі часта даходзіць да рызыкоўнай мяжы. Ягоная логіка, вострая, як лязо, адным махам рассякае старанна падмаляваны намі труп нашай рэальнасці: "...Хто адважыцца сказаць, што ён прахуў і шчаслівае жыццё, той несусветны хлус. Хіба шчаслівае жыццё павінна канчацца смерцю?! А яно ж канчаецца..." (11 ліп. 97 г.).

Але мяжа — гэта такая рэч, якая абмяжоўвае. Усё мае свае межы, г. зн. — межы. Парушыўшы хаця б адну мяжу, непазбежна прынесеш сабе шкоду. Асабліва ў мастацтве. Святло і цемра, высокае і нізкае, натуральнае і знарчытае — яны могуць

Заўсёды ў пошуку

Уладзіміру ГНІЛАМЁДАВУ — 60

іграла па іх — колькі сябе помню. У Магілёўскім педінстытуце арганізавала студэнцкі драматычны гурток, Паўлінку іграла, у БДУ кіравала тэатральнай студыяй "Летуценнік", дзе была і рэжысёрам, і сцэнарыстам, і касцюмерам. У садружнасці з музеем Янкі Купалы мы шмат ездзілі па Беларусі, бралі дыпламы на рэспубліканскіх конкурсах. Гэтая праца была не толькі прыемнай, але і карыснай для мяне: адкрывала больш тонкія сакрэты тэатральнага мастацтва, сцэнічнай мовы. Я чытала шмат спецыяльнай літаратуры, бо разумела, як важна дапамагчы студэнтам выявіць сябе. І ўсе мае дарагія "летуценнікі", дзе б ні працавалі — ладзяць вечары, ставяць спектаклі, вядуць гурткі, прапагандуюць родную літаратуру.

— **І ўсе добрым словам успамінаюць вас, бо ні для кога не шкадавалі прыязнасці і дабрыні.**

— Сустрэла некалькі сваіх былых магілёўскіх студэнтаў, дык тыя па даўнасці імя па бацьку забылі, кажуць: "Наша Маргарыта!" А калі мяне прынялі ў Саюз пісьменнікаў, то віншаванне прыслала мая настаўніца з той самай музычнай школы ў Магілёве! "ЛіМ", напэўна, чытае, вось і даведлася.

— **Акуль усё-ткі найбольш засталася жыццёвых уражанняў — з Магілёва ці з роднай Оршы?**

— Самыя дарагія ўспаміны, вядома ж, звязаны з Оршай. Там засталася маё маленства. У любую пару года зачароўваў маё сэрца Дняпро. Часта на лодцы мы ўсёй сям'ёй па рацэ ездзілі ў лес. Маці (яна нарадзілася ў сям'і ляснога аб'ездчыка) адчувала сябе там, як дома. Менавіта ў Оршы ўвайшла ў маё сэрца любоў да Беларусі.

**Таму і люблю я Оршу
Першым вялікім каханнем,
Якое не знікне, пэўна,
Нават з майм жыццём.**

Я прывяла радкі з верша Уладзіміра Караткевіча. Аказалася, мы жылі з ім на адной вуліцы, а ў апошні год перад вайной наведвалі адну школу. Тая вуліца — Варашылава — цяпер носіць імя Караткевіча. Так што мы аднымі сям'ямі хадзілі — і ў школу, і да Дняпра, хаця і не ведалі адзін аднаго.

— **Ведаю, што вы былі актыўным лектарам Рэспубліканскага таварыства "Веды", шмат гадоў працавалі народным засядацелем у судзе. Як вы ўсюды паспявалі? У чым сакрэт вашай нястомнасці?**

— Мабыць, у любові да жыцця. Па-ранейшаму ўсё хвалюе мяне, не гасне прага адкрыцця, пазнання, "узяснення" на нейкую новую — вышэйшую! — прыступку. Нельга сказаць, што маё жыццё было бяхмарным (такога ані ў кога не бывае), але што б ні здарылася падымася і іду далей. Не перастае гучаць тая музыка, якую з малых гудоў чую ў сабе. Скажу словамі шануюнай Алены Васілевіч: "Люблю, хвалюся — жыю!"

— **Пажадаю вам, Маргарыта Барысаўна — цяпер ужо як калега па творчым саюзе, — новых творчых задум. А што ў вас хопіць на іх сілы і энергіі — не сумняваюся.**

Гутарыла Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

падыходзіць вельмі блізка адно да другога, але змешвацца ніяк не павінны. "Дабро і зло ў аднолькавай мерцы" — казаў Купала. Тое, што "дазволена" масавай, так бы мовіць, літаратуры, ніяк не дазволена літаратуры сапраўднай. На маю думку, Л. Галубовіч часам дае сваёй душы замнога волі, занадта ёй давярае. І яна гэтым злоўжывае, пераскоквае то адно, то другую мяжу, быццам для яе ніякі "закон не пісаны". Напрыклад, возьмем тэму кахання, сексу. Калі ў падобных зацемках фігуруе ўласная жонка Л. Галубовіча, то тут, як бы ні шакіравалі асобныя моманты, заўвагі яму зрабіць немагчыма. Права ўласніка!.. Але калі ён пачынае змешваць секс і... рэлігію, то тут ужо відэавочна прайродзена мяжа, за якой пануе абсурд: "Найбольш шчырае — самае інтымнае. Да прыкладу, наколькі палярныя, настолькі блізкія — секс і споведзь... Тут не скульш чалавеку, які табе даверыўся. Іначай — які секс і якая споведзь?" Дапускаю, што аўтар разбіраецца ў першым, але царкоўнаму чалавеку зразумела, што ён мае прыблізна паянцце аб другім. Было б лепш, каб гэтая зацемка ніколі б не пакінула сваёй роднай левай кішні...

"Сяджу над разгорнутым нататнікам, сілюся нешта напісаць... Душная ноч... Думкі стомленыя, словы цяжкія... Але ж вось гэтыя словы запісаваю... Для чаго, навошта, каму?..." (31 кастр.). Гэта з самай апошняй публікацыі ў "ЛіМ". Не, далёка не заўсёды "думкі стомленыя", і словы рэдка цяжкія (Можа, наадварот, занадта лёгкія!) А такія пытанні, як "для чаго, навошта, каму?", дык увогуле "не з гэтай оперы!" Бо з "зацемкамі" ім ніяк не ўжывацца: альбо яны, альбо зацемкі...

— **Як на мой одум, дык няхай жывуць зацемкі!**

Уладзімір ПЯТРОЎСКИ
г. Маларыта

Вядомы нам крытык і літаратуразнавец, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калеснікі, прафесар, доктар філалагічных навук, в. а. дырэктар Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі Уладзімір Гніламёдаў, які належыць да кагорты тых выдатных навукоўцаў і педагогаў, што жывуць клопатамі сваіх вучняў, разам з імі праходзяць пакручасты і цяжкі шлях навуковых і творчых пошукаў і знаходак. Чалавечая мудрасць, амаль юначая жывая зацікаўленасць клопатамі іншых, жыццёвы і творчы вопыт дапамагаюць яму заўсёды знаходзіць патрэбныя словы, разблытваць складаныя сутарэнні ў працах калег і вучняў, натхняць і ўсебакова падтрымліваць іх напружаную працу на ніве айчыннага літаратуразнаўства як сучаснага, так і медыявістычнага, дзе не раз даводзілася і даводзіцца даследчыкам ісці ледзь не па цаліку, упершыню ўводзіць ва ўжытак спадчыну многіх пісьменнікаў і дзеячаў айчыннага пісьменства.

Уладзімір Васілевіч нарадзіўся ў сялянскай палескай сям'і ў в. Кругель Камянецкага раёна Брэскай вобласці. Шлях у сталае жыццё распачаўся ў сценах філалагічнага факультэта Брэсцкага педагагічнага інстытута імя А. С. Пушкіна (1955—1959), потым была служба ў арміі (1959—1961). Прафесійнае сталенне адбывалася ў час працы завучам у Тамашоўскім дзіцячым доме, у Камароўскай сярэдняй школе на Брэсчыне. Але ўжо ў 1963 г. навука ўладна паклікала таленавітага педагога. У 1965 г. пасля заканчэння аспірантуры пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы У. Гніламёдаў залічваецца навуковым супрацоўнікам таго ж інстытута. Друкавацца як літаратуразнаўца і крытык У. Гніламёдаў пачаў з 1962 года. Неўзабаве пачыналі свет яго кнігі "Лірычны леталіс часу" (1967), "Ленін у сэрцы" (1968), "Сучасная беларуская паэзія" (1969).

Жывая зацікаўленасць праблемамі арганізацыі культурнага жыцця грамадства, мастацкай творчасці, актыўнага грамадскага пазіцыя абумовілі ідэолага — партыйны этап у жыцці У. Гніламёдава: з 1969 па 1976 г. ён працуе ў апарата ЦК КПБ інструктарам, а потым загадчыкам сектара мастацкай літаратуры. У гэты час з'явіліся манаграфія "Традыцыі і наватарства" (1972) і зборнік літаратур-

на-крытычных артыкулаў "Упоравень з часам" (1976). Але ўсё ж сапраўдна навука трымала ўжо сталага даследчыка. З 1976 г. ён на пасадзе намесніка дырэктара Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АНБ, з 1977 г. адначасова загадчык аддзела тэорыі літаратуры, доктар філалагічных навук.

У. Гніламёдаў належыць да людзей, здольных не толькі паспяваць за нашым бурлівым і хуткаплынным часам, але і па-навуковаму асэнсоўваць складаныя падзеі літаратурнага і культурнага жыцця, маюць зайздросны талент быць заўсёды мудра разважлівымі і адначасова дзёрзкімі і смелымі ў творчых асэнсаваннях і ацэнках.

Вось ужо шмат гадоў лічыцца адным з карыфеяў айчыннага літаратуразнаўства і крытыкі, больш за 30 гадоў талент гэтага праніклівага вучонага і выдатнага крытыка плённа і дзейсна вызначае шляхі развіцця беларускай філалагічнай навукі і культурна-літаратурнага працэсу.

Уладзімір Васілевіч мае рэдкі педагагічны талент не толькі спрыяць маладым навуковым кадрам у час сталення, але і быць энергічным арганізатарам навукі. Менавіта дзякуючы яго шчырым клопатам і зацікаўленай дапамозе ўзрасло і склалася не адно пакаленне здольных і шырока дасведчаных філолагаў і крытыкаў, якім пад сілу вырашаць няпростыя праблемы складанага нацыянальнага і духоўнага жыцця, годна асвятляць яго на старонках перыядычнага друку і ў манаграфічных выданнях, у рэспубліцы і па-за яе межамі.

Яго ўласныя працы — узор удумлівага і плённага вывучэння матэрыялу, глыбіннага даследавання праяў літаратурнага і культурнага жыцця, вынік шматгадовага творчага роздуму і мудрага навуковага спасціжэння. Многія працы У. Гніламёдава сталі хрэстаматыійнымі, узорам усебаковага спасціжэння і плённага даследавання праблемы: "Сучасная беларуская паэзія: Творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс" (1983), "Іван Мележ: Нарыс жыцця і творчасці" (1984).

Уладзімір Васілевіч шмат увагі надае праблемам і практычным патрэбам сярэдняй і вышэйшай школы. Ён неаднаразова ўзначальваў дзяржаўныя камісіі па абароне дыпломных работ пры ВНУ, пры яго непас-



раднай дапамозе, пад яго кіраўніцтвам і пры яго асабістым удзеле былі складзеныя праграмы для сярэдняй і вышэйшай устаноў, напісаны дапаможнікі па беларускай літаратуры для ВНУ, ён адзін з сааўтараў "Гісторыі беларускай літаратуры". Пад кіраўніцтвам Уладзіміра Васілевіча ажыццяўляецца работа па складанні хронікі літаратурнага жыцця.

Вынікам напружаных пошукаў на шляхах адыходу ад ідэйна-сацыялагічнага аналізу стала выпрацоўка новай метадалогіі ў даследаванні мастацкага твора і асобы пісьменніка ("Праўда зерня: творчы партрэт Васіля Зуёнка", 1992; "Янка Купала: новы погляд", 1995).

У. Гніламёдаў карыстаецца глыбокім аўтарытэтам і заслужанай павагай сярод калег, айчынных і замежных вучоных і пісьменнікаў. Часта Уладзімір Васілевіч прымае актыўны ўдзел у міжнародных і славістычных канферэнцыях і сімпозіумах. У. Гніламёдаў — член савета па абароне доктарскіх дысертацый пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі. Ён апублікаваў звыш 200 артыкулаў, 14 кніг, падрыхтаваў 8 кандыдатаў навук.

Сардэчна вітаючы юбіляра вучні, калегі, сябры жадаюць добрага здароўя, шчасця, плёну, здзяйснення творчых планаў і задум.

Алена ЯСКЕВІЧ

Аляксей ГАРДЗІЦКІ

Пра даўняга сябра

З РАЗУМНЫМ
ЧАЛАВЕКАМ...

Мой любімы настаўнік беларускай мовы ў Брэсцкім педагагічным інстытуце Аляксандр Сцяпанавіч Барысавец раскажаў, як у час яго лекцыі тадышні студэнт Уладзімір Гніламёдаў, седзячы ля вакна, пачаў сам з сабою нешта гаварыць, нешта бубніць. Настаўнік яму: — Валодзя, супакойся.

Гніламёдаў спакойна ўстаў і ціха прамовіў:

— З разумным чалавекам яно добра і пагаворыць.

— Я не супраць, — знайшоўся выкладчык, — але пачалася лекцыя.

ШТО ТАКОЕ ВАДА
Ў ТВОРЫ

Уладзімір Гніламёдаў у час сустрэчы з Сакратам Яновічам намаўляў яго:

КНИГАРНЯ

Зрэз жыцця

Даўно працуе ў беларускай дзіцячай літаратуры Міхась Зарэмба. Першая яго аповесць — "Камандзір зялёнага патруля" — пачыла свет у 1967 годзе (тады аўтар толькі што прыйшоў на працу ў "Піонер Беларусі" — сённяшняю "Раніцу"). Амаль чвэрць веку аддаў ён гэтай газеце. За гэтыя гады многія былыя конкурсы "Піонера Беларусі" сталіся прафесійнымі літаратарамі, вядомымі публіцыстамі. А самога А. Зарэмбу толькі параўнальна нядаўна — у 1989 годзе — прынялі ў пісьменніцкую арганізацыю. Праўда, да тае пары празаік, акрамя першай, выдаў яшчэ пяць кніг — "Бі, барабан!" (1972), "Загадка без адгадкі" (1972), "Хто каго?" (1978), "Пераправа" (1987), "Сакрэт тэлепата" (1989). У 1992 годзе ў выдавецтве "Юнацтва" выйшла аповесць "Дзень магнітнай буры".

І сёння ён не здраджвае свайму чытачу — па-ранейшаму піша для дзяцей. Гэта засведчыла і кніга "Арэхава Спас", якая вый-

шла ў канцы мінулага года ў тым жа "Юнацтве". У ёй сабраны дзве аповесці, падборка аповяданняў і лірычны цыкл "Дагані сваё маленства". Аповяданні цыкла аб'ядноўвае відавочная аўтабіяграфічнасць выбранага для мастацкага асэнсавання матэрыялу. Празаік спрабуе з вышыні сталасці зірнуць на дзяцінства свайго пакалення. Спраба ў нашай літаратуры — не новая, і ў сваім звароце Міхась Зарэмба, вядома ж, не арыгінальны. Але ўсё ж настойліва раіў бы чытачу не абыходзіць увагай раздзел "Дагані сваё маленства". Пісьменнік як быццам нагадвае, што ў тым, мінулым, часе, калі і голад, і холад даймалі шмат вастрэй, быў, прысутнічаў сапраўды крытычны зарад цэльнасці, узаемапавагі. Нягледзячы на ўсе нягоды і цяжкасці дзеці жылі, раслі з памяркоўнасцю, разуменнасцю, святасцю.

Цэнтральнае месца ў кнізе займае аповесць "Малінавая шкатулка". Цяжкі фінал у гэтага твора: падлетак забівае злачынца.

— Твае мініяцюры вельмі шчыльна напісаны, сканцэнтраваны — адны ядры. Вады дабаўляй, дабаўляй вады.

— Валы?.. Не-е...

— Дарэмна. Вада — гэта вельмі каштоўны прадукт, на захадзе натуральную ваду нават у пляшках прадаюць, — пераконваў калегу Валодзя.

ХТО ЯК ПІША

На адной з творчых сустрэч, прадстаўляючы Валодзю Гніламёдава, я сказаў:

— Гэта наш добры крытык.

— Пішу я не так ужо і добра, — пракаменціраваў Валодзя і пасля паўзы дадаў: — Але пакуль што не бачу, каб хто пісаў лепш.

Твор напісаны ў выразным дэтэктыўным ключы. Праўда, што выгадна адрознівае аповесць М. Зарэмбы ад літаратуры падобнага зместу, у "Малінавай шкатулцы" няма пустога псеўдагераяізму, няма пустых прыгод. Ёсць тут важнейшае, што прымушае ўслед за юным героем думаць, разважаць, — гэта яго перажыванні, яго сумненні, трывогі. М. Зарэмба абстраае зрэз жыцця. Пісьменнік і дзяцей прымушае задумацца: а ці не адказныя за тое, што дзеіцца ў свеце, усё разам? Дарослыя — сваёй адказнасцю, дзеці — сваёй... Мне асабіста падаецца, што шмат каго з юных чытачоў аповесць "Малінавая шкатулка" прымусіць пасталець.

Хаця, зрэшты, аповесць М. Зарэмбы карысная і для дарослых чытачоў. Як напамін, што жорсткасць сама па сабе дзецям не перадаецца. Дзеці шукаюць у нас падтрымку. А вось ці знаходзяць?..

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Першы з шасці

Выдавецтва "Мастацкая літаратура" распачало выпуск Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапіва ў шасці тамах. У гэтым перадавагоднім дні пабачыць свет першы том (прадмова, укладанне і каментарыі Сцяпана Лаўшкі). Змест кнігі склалі вершы і байкі, што ў свой час змяшчаліся ў кнігах К. Крапіва "Асцё", "Крапіва", "Байкі", "Ухабы на дарозе" і іншых, а таксама некалі вельмі папулярныя яго паэмы "Біблія" і "Хвядос — Чырвоны нос".

Зноў пачуюць нас на Няве

Як вядома, у колішнім Ленінградзе часта перакладалі, друкавалі і выдавалі беларускіх пісьменнікаў. Нават існавала вядомая школа ленінградскіх перакладчыкаў, у якой сузор'ямі першай велічыні з'ялі імёны Мікалая Браўна, Арсенія Астроўскага, Браніслава Кежуна, Аляксандра Пракоф'ева. Цяпер няма Ленінграда, а ў Санкт-Пецярбурзе добрая традыцыя... Не, не забыта, а, здаецца, адраджаецца. Санкт-Пецярбургская арганізацыя Саюза пісьменнікаў Расіі вырашыла аднавіць яе. І першым крокам у гэтым кірунку стаў пераклад твораў Сяргея Законнікава, Васіля Зуёнка і Алеся Пісьмянкова вядомым рупліўцам на ніве руска-беларускіх літаратурных сувязяў і кантактаў Іванам Сабілам. Іх вершы, а таксама проза і паэзія іншых аўтараў будуць апублікаваны ў бліжэйшы час у часопісе "Аврора". А пакуль, каб зацікавіць чытачоў, вершы С. Законнікава, В. Зуёнка і А. Пісьмянкова ў перакладзе І. Сабілы змешчаны на старонках спецыяльнага рэкламнага буклета, падрыхтаванага Бюро прапаганды Санкт-Пецярбургскай арганізацыі Саюза пісьменнікаў Расіі сумесна з камп'ютэрна-паліграфічным прадпрыемствам "Мір".

Не на сёння, дык на заўтра

Выдавецтва "Беларуская навука" выпусціла "Руска-беларускі слоўнік газы і нафтаздабычы", аўтарам якога з'яўляецца Уладзімір Люхцік. Міжволі падумалася: слоўніку трэба было з'явіцца раней, калі працэсы беларусізацыі набывалі імпульс. У рэшце рэшт, так яно і павінна было быць: згаданым слоўнік выдавецтва "Навука і тэхніка" планавала выпусціць яшчэ ў 1994 годзе. Але давялося даводзіць пачатую справу да канца "Беларускай навуцы". Ды — лепш позна, чым ніколі. Няхай слоўнік не асабліва будзе запатрабаваным сёння — на жаль, як мы ведаем, многія цяпер зноў адчулі сябе "рускімі", затое заўтра ён будзе вельмі дарэчы. А што так будзе, сумнявацца не даводзіцца. Таму, па магчымасці, "Руска-беларускі слоўнік газы і нафтаздабычы" прыдбаць не лішне. У першую чаргу навуковым работнікам, выкладчыкам і студэнтам, работнікам выдавецтваў, радыё і тэлебачання, з разлікам на каго і рыхтавалася гэтае надзеёнае выданне.

Пад назвай "ТВТ"

У выдавецтве "Юнацтва" перавыдадзены асобным твораў класіка нацыянальнай дзіцячай літаратуры Янкі Маўра. Назву кніжэ дала аповесць "ТВТ", якая, калі расшыфраваць гэтыя літары, як вядома, гучыць так: "Таварыства ваўнічых тэхнікаў". Дарэчы, яна з'явілася раней знакамітага "Цімура і яго каманды" Аркадзя Гайдара і на ёй выхоўвалася не адно пакаленне дзяцей. Вялікай папулярнасцю кармілася ў чытачоў і яшчэ дзве аповесці Я. Маўра, што ўвайшлі ў гэты зборнік, — "У краіне райскай птушкі" і "Сын вады".

"Айвенга" па-беларуску

Папулярны раман Вальтэра Скота "Айвенга" выдавецтва "Полымя" выпусціла ў перакладзе Л. Забалоцкай на беларускай мове. З'яўленне гэтага твора ў "Школьнай бібліятэцы" нельга не вітаць, бо ў рамане, як вядома, адлюстраваны падзеі, якія адбываюцца ў глыбокай мінуўшчыне. А добрае веданне гісторыі іншых народаў адзін са штуршкоў для лепшага авалодвання і сваёй.



З кнігі лірыкі "Межань"

Даўно зарніцы на пачатку мая
Не крэслілі далёкі небасхіл,
І ў бляску іх жуда гняце нямая,
І бачны знак якіхсьці тайных сіл.

За тры гады — ў стагоддзі на зыходзе
Магчымы буры, голад, мор, аднак
Прароцтвы Настрадамуса ў народзе
Не ведаюць, і, можа, лепей так.

Нязвёкля ўсё ж — зарніцы ды без грому.
Лінуў бы дождж — прырода ажыла б.
Мне ў позні час не хочацца дадому:
Пад бляск зарніц гучней канцэртны жаб.

Па тым, што вечар дорыць, прыкмячаю:
Быць цэпльні, і мне надзей стае,
Бо і душа, замёрзлая з адчаю,
Слязінкамі на вейках расце.

У садзе сваім, дзе ў начной
Цішы — кары водар горкі,
Як вязень праз краты, з журбой
Гляджу на далёкія зоркі.

Я іх пазнаю, і дарма
У зорак прасіць суцяшэння.
Тут хата стаяла — няма.
Тут морак і быль запусцення.

Пайшлі і ратай, і сьвец,
Прапалі іх клуны і гумны.
Звычайны ў сляібаў канец,
Ды надта балючы і сумны.

Тут зоркам свяціць давідна,
І ціш — як у бочцы бяздоннай,
І ўсё ж на прапёт кажана
Уздрыгваюць яблыні сонна.

З тваіх лугоў за дымнай павалокай
Не рваў я кветак, не насіў табе,

Аўгіння КАВАЛЮК



"Не спі, душа..."

Салодкіх сноў салодкія гадзіны...
Каля свайго агню не апячэшыся.
Так, ты ў мяне — як край, адзіны,
Ад гэтага не адрачэшыся.

Ды і нашто ад любых адракаца?
Хіба ў самотнасці здурэць?
Халіла б сілы за любоў змагацца,
Калі б прыйшлося нават і згарэць.

І вось цяпер, у сталасці глыбокай,
Дакор праз даль запознена скубе.

У шале фарбаў каля вербаў ніцых
Тых летніх красак не злічыць усіх,
Ды як забыць мне водар медуницы
З пялёсткамі пад колер губ тваіх!

Было, сплыло — гляджу праз даль з журбою,
Бо ў гарчаках на чэрвеньскай слаце
Там, у лугах, якраз для нас з табой
Даўно ўжо медуница не цвіце.

Боль і горыч, як і быць павінна,
Бо ў нябёсах вызначаны лёс.
У самоце і спакусе вішняй
Новы дзень усмешкі не прынес.

На сябе, на жаль, не глянеш збоку,
Вось і ходзіш, знішчаны датла.
Кажуць, я пясняр журбы і змроку,
Хоць душа ірвецца да святла.

Ты, мая бядовая, ці помніш?
Марна жыў, а заўтра жыць марней.
І па шкле зноў барабаныць промні
Гэтак жа маркотна, як раней.

На вяду не стану дзьмуць, магчыма,
Хоць апёкся быў на малацэ.
Новы дзень, і — торба за плячыма,
І жабрацкі посах у руцэ.

Журба мая, з душой незагрубелай
Жыву ў лясах, і я тут не адзін:
То з-за бяроз махнеш ты хусткай белай,
То выскачыш цыганкай з-пад рабін.

І больш, павер, няма ніякіх звестак:
Адкуль, чыя — ці пана, ці раба?
Цятліва-сарамлівая нявеста,
Дай вусны мне, бо ты — мая журба!

Царства ценяў безгалосых.
Царства дня, а не начы!
Дрэвы вымыліся ў росах,
Цені ў траве кладучы.

Хто ж тут я — пусты, цвярозы?
Стань ля гаю — глянь наўскрай:
Мабыць, гэта цень бярозы,
На якой варонін грай?

Блізка поле. Луг чмяліны.
Стань на сонцы і пабач:
Можа, гэта цень яліны,
На якой сядзіць крумкач?

Згодзен я: адлетуценіў.
Справіў бал у час чумы.
Царства дня — то царства ценяў.
Царства ночы — царства цьмы.

Вечар, як вецер, празрысты і свежы
Цэдзіць лагоду, і дыхаць лягчэй.
Вецер, як вечар, што ў сіняй адзежы,
Дзесь у лістоце журчыць, бы ручэй.

А хто яе, раку, запрудзіць,
Хто дапаможа выжыць ёй?
Усе імкнуцца толькі брудзіць
Ці перайсці на бераг той.

Адно прыслухаюся — зноў
Я адчуваю таямніцу слоў.
Бы жыта, словы высываюць,
Бы жыта, словы выпяваюць.

О, як жа словы не выносяць,
Калі іх тлпчуць, пляжаць,
косяць!..

Апазі леташнія росы,
Схавалі срэбра ў моры траў.
Нязменныя законы лёсу,
А лёс наш лепшым не, не стаў.

Нам не ў палітыкаў вучыцца,
Як на зямлі сваёй пражыць,
Якому богу нам маліцца,
Якою мовай гаварыць.

Ой, так не проста, так не проста
Пярэчыць думкам земляка.
Мы то на мосце, то пад мостам
І пад ухлі цячэ рака.

Зорыцца неба, і вось саматканы
Млечнага Шляху паслаўся ручнік.
Свету ўладыка, з душой паяднаны,
Вытра ім заўтра свой літасны лік.

Думаць ці трэба аб страчаным нечым?
Каецца грэшнік і плача святы.
Вечар ды вецер! І меней сінечы —
Болей, заўважна, між дрэў чарнаты.

Помню, чаго я стаю ў засмучэнні,
Знаю, аднак: тут яны ні пры чым —
Вечар у жнівеньскім зорным свячэнні,
Вецер у ціхім журчанні начным.

Азалела чырвань на каліне,
Ды і дождж ўжо не грыбасей.
Сёння з болем у прапётным кліне
Налічыў я толькі сем гусей.

Рэч не ў тым, што шэрыя нябёсы,
І не трэба сумных мне сустрэч;
Праплываў у крыўдзе жур бляёсы,
Ды маўчаў, і вось у гэтым рэч.

Тут, за Вязынкаю, на пагорках,
Дзе стаяць Купалавы дубы,
Як убачыў — уздыхнуў я горка:
Крыў узмах павольны і слабы.

Дай вам Бог вярнуцца без урону,
Ды крычы ж, ваяжак, перад людзьмі!
Будзе сніцца мне цяпер да скону
Клім гусіны лікам да сямі.

Няма і дня, каб сэрца не шчымяла,
Махну рукой — прыйшла згрызот пара.
І невядома, што ў смуге знімалай
За адрыўным лістком календара?

Мінае дзень, і пахне добрай лазняй.
Але даўно я да згрызот прывык.
Чым поч бліжэй, дык чуюцца выразней
Савіны рогат і змяіны сык.

Прашу саву: жудою не адорвай!
Сарву лісток — ляці, пакутнік мой!
І там, дзе ён вісеў, чарнее прорва,
І ў прорве кішма змей перад зімой.

Калісьці і я быў вясёлы —
Цяпер успаміны адны.
І трубяць з нябёсаў анёлы,
І скача ўжо конь вараны.

Грывасты, імклівы, мой кося,
Цябе я згадаў і — бывай!
Не думай: і мне давялося
Паклажу цягнуць цераз край.

Вядома ж, не з долі харошай
Прапіты апошні талан.
Сяды замятае парошай,
Ці зрокавы, можа, падман?

Мой кося, без ценю каварства,
Калі абяцаў, дык гатоў
Адаць я і сёння паўцарства
За прывідны зван капытоў.

А хто яе, раку, запрудзіць,
Хто дапаможа выжыць ёй?
Усе імкнуцца толькі брудзіць
Ці перайсці на бераг той.

Адно прыслухаюся — зноў
Я адчуваю таямніцу слоў.
Бы жыта, словы высываюць,
Бы жыта, словы выпяваюць.

О, як жа словы не выносяць,
Калі іх тлпчуць, пляжаць,
косяць!..

Апазі леташнія росы,
Схавалі срэбра ў моры траў.
Нязменныя законы лёсу,
А лёс наш лепшым не, не стаў.

Нам не ў палітыкаў вучыцца,
Як на зямлі сваёй пражыць,
Якому богу нам маліцца,
Якою мовай гаварыць.

Ой, так не проста, так не проста
Пярэчыць думкам земляка.
Мы то на мосце, то пад мостам
І пад ухлі цячэ рака.

Ратуй, бо сёння з той бяды
Не вырвацца народу.
Ён з'еў атрутнай лебяды
З чужога агароду.

ЦЯПЕР АДЗІНАЯ надзея заставалася ў Жэ-нечкі — на сына. Каб жа неяк удалося задумае! А там... Яго-нае радасці ім на дваіх хопіць з каптуром, абы толькі паступіў ён у гэты інстытут.

Самой ёй не надта шанцавала ў жыцці. Бацька яе, як і ўсе тут, у пасёлку, працаваў на льнозаводзе. Як і ўсе, шмат піў, а ўпіўшыся да паўсмерці, выганяў іх з маці на вуліцу — “набірацца розуму”. Калі Жэнечыцы споўнілася пятнаццаць, адзін з ягоных хаўруснікаў спрабаваў згвалціць яе. Гэта адбылося ў логу ля самага завода. Ён і не чакана выскачыў з-за куста, схопіў

знікалі. Праўда, не ўсе, сёй-той застаўся. Напрыклад, Фаіна, тоўстая, неахайная маладзіца з прапахлымі наскрозь ільным недагледжанымі валасамі. Як і Жэнечка, яна была маці-адзіночка. Фаіна добра выпівала, памалу і Жэнечку прыхваціла-такі да алкаголю.

Пілі звычайна ў Жэнечкі на кухні. Бралі некалькі паўлітровак віна і гаманілі, гаманілі да раніцы. Фаіна зрэдку прыводзіла якога-небудзь кавалера, гэткага ж, як і сама, бруднага, прапахлага заводам. Да Жэнечкі ніхто не заляцаўся — напэўна, з-за паставы, што з кожным годам усё больш і больш хілілася наперад.

Адзінаю яе ўцехаю быў сын.

ліся яе частаваць. Жэнечка, каб не пакрыўдзіць гаспадыню, выпіла і адразу ж пачала расказваць прасвае сумненні.

Фаіна, доўга не раздумваючы, па-раіла ёй ехаць у горад.

— Паперы завязеш — раз. Другое, там такіх, як твой Васька, мора. Зарэжуць і вокам не міргнуць. А будзеш сама побач, можа, і ўгаворыш якога прафесара.

— Будуць яны мяне слухаць, тыя прафесары! — запярэчыла Жэнечка.

Аднак уявіла сына на заводзе, сярод кулёў і кастры, і нерашучасць яе як рукою зняло. Канечне, яна паедзе. Папросіць суседку, каб тая прыгледзела за хатаю, і паімчыцца дапамагаць

Лісткаў не было.

— Едзь дамоў, што ўжо цяпер бедаваць. — Васеў голас гучаў роўна, але, падалося ёй, адчужана. — Папраўдзе, мне яны не надта і патрэбныя, тыя запісы. Не наеўся, дык не наліжашся. Жэнечка сабрала назад, у сумку, рэчы, хістаючыся, нібы ўсё яшчэ была п’яная, павольна пайшла да сходаў.

— Што? Ужо? — Яна ачнула ад цяжкага одуму, падхапілася з канапы, хіснулася наперад.

Але то быў не Вася. Па прыступках, вессела пасвітваючы, спускаўся ўніз хлопец гадоў семнаццаці ў модным доўгім джэмперы і зграбных, наваксаваных да бляску, туфлях.

— Вось, павіншуйце мяне, Казіміраўна, — сказаў звяртаючыся да вахцёркі. — Я амаль студэнт ужо.

— Вельмі рада за цябе. А то баяліся, казалі — нічога не ведаецца.

Хлопец задзірыста пстрыкнуў замест адказу пальцамі, накіраваўся да дзвярэй, за якімі знік нядаўна дацэнт.

— Ваянціна Сцяпанавіча ўнук, — сказала вахцёрка. — Выліты дзед, што з твару, што з паставы. Я яго змалку ведаю.

І ледзь яна тое сказала, як на верхняй пляцоўцы з’явіўся Вася. Ледзь толькі зірнуўшы на ягоны спахмурнелы, нежывы твар, Жэнечка зразумела: нядобра.

— Што, сыноч? — кінулася яна распытваць.

— Ай, тройка, — махнуў ён рукою і адвёў пагляд убок. — Цяпер, мабыць, балаў не хопіць.

— Не хопіць! — яна распачліва замітусілася па калідоры. — Дык, можа, пагаварыць з кім... Параіцца!

— Пагаварыце з Ваянцінам Сцяпанавічам, — сказала вахцёрка. — Як ніяк старшыня камісіі. Пачакайце, пакуль скончыцца экзамен, і пагаварыце.

Дацэнт праглядаў нейкія карткі. Убачыўшы Жэнечку, ён зноў ветліва ўсміхнуўся ёй, запрасіў сесці.

— Ведаецца, сын у мяне, — пачала яна нерашуча. — Вось, балаў нібыта не хапае. Дык як тут будзе?

— Балаў не хапае — гэта кепска. — Ён спачувальна глядзеў на Жэнечку, на яе няроўную, нахіленую наперад постаць. — А льготы ў вас ёсць якія-небудзь? Ну, можа, ваш сын стаж мае ці калецтва якое?

— Не, такога няма. Вось толькі ведаецца — адзін ён у мяне. Дык шкада будзе, як не паступіць. Так хацелася яму...

— Гэта зразумела ўсё. Але ж правільна ёсць правільна. І тут я нічым вам не дапамагу. Зрэшты, можа, дарэмна вы так хвалюецеся, яшчэ ж нічога дакладна невядома.

— Ага, ён, — вахцёрцы відавочна падабалася тлумачыць. — Ваянцін Сцяпанавіч, прабачце, калі ласка, ці можна запытацца ў вас? Тут во жанчына здалёку прыехала, з сынам ёй трэба тэрмінова пабачыцца. А ён на-версе там, на экзамене. Дык, можа, дазволіце ёй падняцца на хвілінку?

— Падняцца? Што ж, можна. — Чалавек ветліва ўсміхнуўся жанчынам, знік за дзвярамі кабінета.

Жэнечка не марудзячы кінулася да лесвіцы, хуценька паднялася на другі паверх.

Вася сядзеў разам з іншымі абітурыентамі ля акна ў канцы калідора. Убачыўшы маці, падхапіўся з месца, кінуўся насустрэч.

— Ты прыехала? Вось не чакаў!

— Прыехала, — пераадоўваючы здрадливаю сухасць у роце ад выпітага напярэдадні, сказала яна. — Знайшла твае запісы, палумала, можа, спатрэбіцца. — Яна шнарыла і шнарыла ў сумцы, але ўсё ніяк не магла адшукаць патрэбнае. І тут толькі ўспомніла: учора, вярнуўшыся апоўначы ад Фаіны, каб не забыцца ўранку за мітуснёю, паклала лісткі на стол у прыхожай. А раніцою, устаўшы з ложка, гэтак доўга не магла з-за галаўнога болю дайсці да сябе, што і забылася зусім на тое, дзеля чаго выпраўлялася ў дарогу.

— Дзе ж яны, запісы? — Вася прысунуўся бліжэй, неўпрыкмет, каб не заўважылі астатнія хлопцы і дзяўчаты, што па чарзе ўваходзілі ў аўдыторыю і выходзілі з яе, уцягваю ў сябе паветра. — Ну, мама, па ад цябе гэткі...

— Што ты, сыноч? — толькі і змагла яна сказаць і ў распачы вывернула змесціць сумкі на падваконнік.

— Гэта малец мой, Вася... У інстытут паступаў на перакладчыка. Б... буду, калі няпраўду кажу. Пацвердзі, сяброўка!

Фаіна пацвярджала сказанае, але ніхто ім не верыў.

Тады Жэнечка адчыняла насцеж акно, зашчыняючыся пахам пацярэбкаў, што даносіўся з завода, гучна крычала ў цемру некаму нябачнаму:

— Праўду кажу, паступаў! Праўду кажу!..

Франц СІЎКО



ШАНЦ

АПАВЯДАННЕ

яе за плечы, паваліў на кулі, якіх тут шмат валялася наўкола. Ёй удалося ўцячы, але без вераду не абышлося: боўдзіла зачэпіў, калі яна вырвалася, абцасам бота за пазваночнік. З таго часу Жэнечку і стала хіліць, ці, як тут казалі, — “нахінаць” уперад. Так яна займела мянушку Нахінатка. Маці, якая і сама ўжо тады ледзь ліпела, павазіла яе па дактарах і шаптунах, але дарэмна. Хвароба аказалася невылечнай.

Напалоханая тым здарэннем у логу, Жэнечка пачала пазбягаць людзей. Улюбёным яе сховам стаў безразняк на беразе возера. Там яна магла сядзець гадзінамі, аж пакуль не заварочваў туды вецер і не прыносіў з завода пах пакуль і кастры. Тады яна падхоплівалася і ішла дадому. У хаце ненавісны пах, хоць і там яго хапала, здавалася ёй, адчуваўся не так востра.

Неўзабаве маці памерла, і Жэнечка засталася за гаспадыню. Гэта было няпроста. Аўдавеўшы, бацька зусім распіўся, нават пачаў выносіць з хаты на продаж рэчы. Скончылася тым, што аднойчы яго знайшлі нежывога на дарозе недалёка ад крамы.

Праз год пасля ягонай смерці Жэнечка скончыла школу і, не чакаючы, пакуль споўніцца восемнаццаці, пайшла прыбіральшчыцай на льнозаводскі склад. Работа была нецікавая і няўдзячная, людзі навокал — хцівыя, жулікаватыя. Усе пілі і яе імкнуліся ўцягнуць у гэтую справу. Але яна ўпарта адмаўлялася. Тады начальніца аднаго з цэхаў, заўважыўшы і ацаніўшы гэткую яе стойкасць, вырашыла пазнаёміць дзяўчыну са сваім сынам. Сын той, статны, але шалапутлівы маладзец па імені Вадзім, ніяк не мог “ачалавечыцца”. Ён спадабаўся Жэнечцы, і яны пачалі сустракацца.

Праз год у Жэнечкі “знайшоўся” хлапчук. Але аказалася — не толькі ў яе. Адна з дзяўчат, што рабіла тут жа, на заводзе, таксама нарадзіла і таксама, як сама яна сцвярджала, ад Вадзіма. У выніку Вадзім ажаніўся з тою, другой, а Жэнечыцы дастаўся гарошавы вянок. Якраз у гэты момант пайшла на пенсію загадчыца склада. І Вадзімава матка, жанчына рашучая і ўпільвовая, каб хоць неяк, відаць, заглядзіць віну перад сіратаю, уладкавала Жэнечку на яе месца.

Жыццё Жэнечкі адразу змянілася да лепшага. З ёю пачалі лічыцца, незаўважна, неяк неўпрыкмет з’явілася шмат сяброў, сябровак. Ніхто больш не называў яе Нахінаткаю, нечакана для сябе яна зрабілася Іванаўнай. І пачала яна пакрысе забывацца пра тое благое, з чым сутыкнулася раней.

Але і добрае цягнулася нядоўга. На заводзе памянлася начальства, і пасада Жэнечкі спатрэбілася некаму іншаму. Яе перавялі назад, у прыбіральшчыцы.

Зноў жыццё яе змянілася — цяпер, вядома да горшага. Нядаўнюю пашану як карова злізала. Сябры па-

Вася рос кемлівым і разумным хлапчуком. У школе ўсе яго хвалілі і прадказвалі яму добрую будучыню. Асабліва цікавілі хлопца замежныя мовы. У выпускным класе ён ужо дакладна ведаў, кім хоча быць.

— Бач ты — перакладчыкам! — перастарэкнула неяк юнака нецвярозая Фаіна. — Ці не занадта гэта будзе для цябе!

Жэнечыцы сяброўчына пацвельванне з сына не спадабалася, яна кінулася яго абараняць.

— Не трэба, мама, — сказаў ён і дакорліва ўсміхнуўся. — Да мяне брыда не прыстане, а вось табе...

Ён не дагаварыў, што меў і што даўно, відаць, хацеў ёй сказаць.

Масла ў агонь падліла ягоная класная, Ваянціна Мікалаеўна. Спаткаўшы неяк Жэнечку ля магазіна, яна адазваля яе ўброк, сказала ціха, каб не пачуў хто старонні:

— Сын у вас такі харошы, Яўгенія Іванаўна. Дык не ганьбіце ж вы яго, вазьміце сябе ў рукі. Вы ж маці, няўжо не разумееце: яму падтрымка ваша патрэбная.

Простыя тыя, шчырыя словы настаўніцы стрэмаю заселі ў Жэнечцынай галаве. Сапраўды, на каго, як не на яе, спадзявацца яе сыну? І яна вырашыла змяніць жыццё. Гэта было цяжка, але яна пераадолела сябе. Кінула піць, пакрысе парвала з кампаніямі.

Вася, акрылены нечаканую такою пераменаю ў матчыных паводзінах, узяўся за вучобу з яшчэ большым імгэтам.

І вось настаў час ад’язджаць на ўступныя экзамены. Жэнечка сабрала сына ў дарогу, цвёрда наказаўшы паведамляць ёй тэлеграмаю пра кожны экзамен, праводзіла на станцыю.

Першы экзамен Вася здаў на пяцёрку, другі — таксама. Але трывога не пакідала Жэнечку. Што, як на трэцім напаткае няўдачу? Не зладзіцца што — і бывай тады надзея на лепшае. Як на тое, гартаючы ўвечары стары часопіс, яна з жахам убачыла сярод ягоных старонак лісткі з матэрыяламі да апошняга экзамена. Сын меўся ўзяць іх з сабою, але, мусіць, у спешцы забыўся, і цяпер невядома, як усё будзе. Што, як вельмі патрэбныя яму гэтыя лісткі і без іх ён не зможа як след падрыхтавацца да экзамена? А значыць — і не збудзецца яе запаветная мара. Не, трэба штосьці прыдумаць!

Тут яна, растузаная непрыемнасцю і нядобрымі прадчуваннямі, і ўспомніла пра Фаіну. Можа, тая што-небудзь параіць?

Колішняя сяброўка сустрэла Жэнечку без залішніх сантыментаў. І яна сама, і яе госьць, нервовы даўгалгі маладзец гадоў трыццаці, былі ўжо на добрым падпітку і, як толькі Жэнечка ўвайшла ў кватэру, навперадкі кіну-

свайму Васю. Ён жа такі ў яе...

— Вось і добра, і вырашылася дзела. — Фаіна наліла яшчэ. — Дык вы-п’ем за тое.

Жэнечка спрабавала адмаўляцца, але дарэмна. І неўзабаве, зламаныя на-стойліваю гасціннасцю гаспадыні, зусім захмялела.

Калі яна дабралася, нарэшце, з чыгункі да інстытута, экзамен ужо ішоў ваўсю. Пажылая вахцёрка, даведаўшыся, што да чаго, пасадзіла Жэнечку на канапу, якая стаяла тут жа, пры акне, дала чаю.

— А туды, дзе экзамен, староннім нельга, такі парадак, — сказала і заўсміхалася насустрач пажылому чалавеку, што, шоргаючы абуткам па калыным лінолеуме, сунуўся да іх калідорам.

Мужчына, не дайшоўшы да выхты колькі крокаў, збочыў управа, відаць, да свайго кабінета.

— Дацэнт Міхалёў, — патлумачыла Жэнечыцы вахцёрка. — Цудоўны чалавек.

— Міхалёў? Гэта ці не ён старшыня камісіі? — сказала Жэнечка. — Я на сынавым выкліку ягонае прозвішча бачыла.

— Ага, ён, — вахцёрцы відавочна падабалася тлумачыць. — Ваянцін Сцяпанавіч, прабачце, калі ласка, ці можна запытацца ў вас? Тут во жанчына здалёку прыехала, з сынам ёй трэба тэрмінова пабачыцца. А ён на-версе там, на экзамене. Дык, можа, дазволіце ёй падняцца на хвілінку?

— Падняцца? Што ж, можна. — Чалавек ветліва ўсміхнуўся жанчынам, знік за дзвярамі кабінета.

Жэнечка не марудзячы кінулася да лесвіцы, хуценька паднялася на другі паверх.

Вася сядзеў разам з іншымі абітурыентамі ля акна ў канцы калідора. Убачыўшы маці, падхапіўся з месца, кінуўся насустрэч.

— Ты прыехала? Вось не чакаў!

— Прыехала, — пераадоўваючы здрадливаю сухасць у роце ад выпітага напярэдадні, сказала яна. — Знайшла твае запісы, палумала, можа, спатрэбіцца. — Яна шнарыла і шнарыла ў сумцы, але ўсё ніяк не магла адшукаць патрэбнае. І тут толькі ўспомніла: учора, вярнуўшыся апоўначы ад Фаіны, каб не забыцца ўранку за мітуснёю, паклала лісткі на стол у прыхожай. А раніцою, устаўшы з ложка, гэтак доўга не магла з-за галаўнога болю дайсці да сябе, што і забылася зусім на тое, дзеля чаго выпраўлялася ў дарогу.

— Дзе ж яны, запісы? — Вася прысунуўся бліжэй, неўпрыкмет, каб не заўважылі астатнія хлопцы і дзяўчаты, што па чарзе ўваходзілі ў аўдыторыю і выходзілі з яе, уцягваю ў сябе паветра. — Ну, мама, па ад цябе гэткі...

— Што ты, сыноч? — толькі і змагла яна сказаць і ў распачы вывернула змесціць сумкі на падваконнік.

— Гэта малец мой, Вася... У інстытут паступаў на перакладчыка. Б... буду, калі няпраўду кажу. Пацвердзі, сяброўка!

Фаіна пацвярджала сказанае, але ніхто ім не верыў.

Тады Жэнечка адчыняла насцеж акно, зашчыняючыся пахам пацярэбкаў, што даносіўся з завода, гучна крычала ў цемру некаму нябачнаму:

— Праўду кажу, паступаў! Праўду кажу!..

Мінулі тры гады. Вася, які год таму адслужыў у войску, як і ўсе ў пасёлку, працаваў на заводзе. Ён па-ранейшаму быў ціхмяны і разумны, але піў ужо шмат, не менш за маці. Кампанія ў іх была адна і тая ж, і часам Жэнечка, расчулішыўся ад выпітага, казала якому-небудзь новаму Фаінінаму кавалеру:

— Гэта малец мой, Вася... У інстытут паступаў на перакладчыка. Б... буду, калі няпраўду кажу. Пацвердзі, сяброўка!

Фаіна пацвярджала сказанае, але ніхто ім не верыў.

Тады Жэнечка адчыняла насцеж акно, зашчыняючыся пахам пацярэбкаў, што даносіўся з завода, гучна крычала ў цемру некаму нябачнаму:

— Праўду кажу, паступаў! Праўду кажу!..

Каб любіць мову родную...

Выдавецтва клуба "Спадчына" выпусціла кнігу-альбом з мастацкага збору Анатоля Белага "Любіць Радзіму — шанавець родную мову". Як вядома, заснавальнік і нязменны кіраўнік гэтага клуба А. Белага даўно займаецца збіраннем твораў выяўленчага мастацтва. Цяпер ён вырашыў многія творы са сваёй калекцыі вынесці на суд прыхільнікаў мастацтва. Нарадзілася ідэя стварыць кнігу-альбом, на старонках якой былі б прадстаўлены рэпрадукцыі найбольш значных твораў. Назва кнігі — невыпадковая. Такую ж назву мелі і выставы твораў са збору А. Белага, якія ў свой час прайшлі ў Палацы культуры МАЗА, на філфаку БДУ, у мінскім Доме літаратара.

Любоў да мовы, павага да багатай нацыянальнай гісторыі і найвыдатнейшых сэнсоў Бацькаўшчыны ў гэтай кнізе раскрытае праз мастацкія вобразы, створаныя беларускімі мастакамі. Аўтарамі твораў, з якіх зроблены рэпрадукцыі з'яўляюцца Я. Ціхановіч, В. Асташонак, М. Купава, А. Крывенка, Ю. Хілько, браты У. і М. Басалыгі, Э. Агуновіч, В. Стасевіч, Я. Бусел, А. Кашкурэвіч, П. Драчоў, У. Васюк, У. Крукоўскі, М. Якунін, Л. Алімпіеў, Г. Мацур, С. Саркіцаў, М. Стома, В. Смоляк, Г. Грак, С. Герус, М. Рыжы, А. Лось, Р. Сіплевіч... На іхніх работах адлюстраваны выявы як выдатных дзедзяў мінуўшчыны, так і тых, хто сумленна працаваў і сёння працуе на ніве нацыянальнага Адраджэння.

Як сведчыць у прадмове "Пэндзаль служыць Адраджэнню" доктар гістарычных навук Л. Лыч, у кнізе няма ніводнага твора, які стаў бы ў баку ад нашай агульнанацыянальнай справы. Калі не ўсе, дык абсалютная большасць малюнкаў заслужыла таго, каб быць змешчанымі ў самых людных месцах нашых гарадоў і вёсак, унутры памяшканняў прадпрыемстваў і ўстановаў, бо будзіць людзей ад летаргічнага сну, клікае да актыўнай дзейнасці на карысць беларускай ідэі трэба не толькі вусным і пісьмовым словам, але і сродкамі выяўленчага мастацтва".

Фундавалі выхад альбома паэт Анатоль Бярозка і рэдактар часопіса "Полацак" С. Белага з ЗША, ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк.

І. ВЯРЭЙКА

Незнаёмы дуэт

Падчас "Беларускай музычнай восені" ў камернай зале сталічнай філармоніі адбыўся канцэрт польскага кларнетыста Анджея Годэка і беларускага піяніста Алега Крымера.

Імя А. Годэка мала вядомае шырокаму колу беларускіх аматараў музыкі. Што датычыцца А. Крымера — ён даволі часта выступае на філарманічнай сцэне. І вось — дуэт... У ягоным выкананні прагучала адметная праграма: элегічная Саната фа-мінор Я. Брамса, Саната для кларнета і фартэпіяна К. Сен-Санса, вядомыя сучасныя творы — Саната для кларнета і фартэпіяна Ф. Пуленка ды "Пяць танцавальных прэлюдыяў" В. Лютаслаўскага, а таксама музычныя прэм'еры.

Тры п'есы для кларнета і фартэпіяна К. Пендэрэцкага сваёй афарыстычнасцю і дасціпнасцю выказвання прывялі залу ў захваленне.

Далікатна і вытанчана ў інтэрпрэтацыі А. Крымера прагучала сюіта для фартэпіяна "Пейзажы" Г. Гарэлавай. Аўтарку выклікалі на сцэну, і публіка прывітала яе бурнымі апладысмантамі.

Добрых уражанняў было багата падчас канцэрта, які стаўся адной з яркіх старонак філарманічнага жыцця.

С. ЛАБАНАВА,
студэнтка Беларускай акадэміі музыкі

Фестываль харэаграфіі



У Віцебску завяршыўся X Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі. Уладальнікам Гран-пры фестывалю стаў саліст трупы танца Пекінскага харэаграфічнага інстытута Лю Джэнь (Кітай).

На здымку: група "Мадэрн-балет "Галерія" з Гродна ўзнагароджана прызам секцыі крытыкі "За творчы рост".

Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА

ЗДАНЬ блукае па нашых культурных абсягах: здань адраджэння.

Ужо нават і сябры "Залатога шлягера" ўлучыліся ў адраджэнцы: трыці год адраджаюць традыцыйныя савецка-масавыя песні. Традыцыйны зразумелага, звыклага, незабытага яшчэ ўсенароднага мінулага.

А вось рупліўцы і спадзвіжнікі Нацыянальнага тэатральна-канцэртнага аб'яднання "Беларуская Капэла", якія ажно сем гадоў запар ладзяць свой фірмовы фестываль — "Адраджэнне беларускай капэлы", спрычыніліся да традыцый, у масавым маштабе ды ў святле сённяшняга дня, — нязвыклых. Традыцый малаўразумелага, ці то зламываюцца, ці то ненаўмысна забываюцца культурнага мінулага. Далёкага настолькі, што...

Што трэба быць сапраўды неабякавым, дапытлівым, чыстым душою адраджэнцам, каб прыгледзецца і прызнацца у тым далёкім культурным мінулым — сваё.

Яно і праўда: не кожнаму карціць дазнацца-пашукаць каранёў гэтага неабдымнага

Гэта быў першы ў практыцы "БК" манаграфічны фестываль і прысвячаўся ён, як вядома, творчасці кампазітара нямецкага паходжання Ёгана (па-тутэйшаму звалі Янам) Давіда Голанда, чыё доўгае жыццё зрадзілася з жыццём ды культурай зямлі беларускай. Амаль паўстагоддзя працаваў ён тут, да сёму.

Вядома нашаму чытачу і тое, што праграма кожнага з чатырох фестывальных канцэртаў складалася адпаведна канкрэтным перыядам жыцця Голанда: нібыта ўзнаўляла музычную атмосферу Гамбурга, Нясвіжа, Вільні...

Гамбург 70—80-х гадоў XVIII стагоддзя, часоў Голанда, славіўся як асяродак інтэнсіўнага тэатральна-канцэртнага жыцця, музычнай навукі ды педагогікі, як цэнтр арганнага мастацтва. Ёган Давід меў пасаду дырэктара музыкі гамбургскай кафедры, ягоныя творы выконваліся ў канцэртах і друкаваліся ў зборніках. Ён супрацоўнічаў з такім буйным у той час і ўплывым музыкантам, як Карл Філіп Эмануіл Бах.

І менавіта Рэ мажорны канцэрт К. Ф. Э. Баха стаўся першым нумарам першага фес-

Сярод іншага напісаў ён і "Кантату ў гонар Ягамосці Князя Караля Радзівіла", якая таксама прагучала для фестывальнай публікі, уразіўшы прыгожым дуэтам Алены Бундзевай ды Таццяны Варапай плюс найдалікатным партнёрствам інструменталістаў пад кіраўніцтвам маэстра Байдава.

Маэстра, ці ж адбылася б гэтая вандроўка з Янам Голандам, калі б не вы? Арганізатар класнага калектыву, рэдактар, аранжыроўшчык, дырыжор...

Вось і ў падрыхтоўцы трэцяга канцэрта, "віленскага", лідзіраваў "Класік-Авангард" з Уладзімірам Байдавым.

1802—1825: гады жыцця Голанда ў Вільні. Тут ён выкладаў тэорыю музыкі на факультэце літаратуры і вольных мастацтваў ва ўніверсітэце, кіраваў універсітэцкім хорам і аркестрам, займаўся творчасцю...

Пра культурнае асяроддзе Вільні; пра ўгрунтаванне ў ім вялікакняжэцкай традыцыі; пра ўплыў універсітэцкага духу на фарміраван-

Голанд — у Мінску

ГЭТА ЗАСВЕДЧЫЎ VII ФЕСТИВАЛЬ "АДРАДЖЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ КАПЭЛЫ"

сямейнага дрэва — дрэва стракатай і дзіўнай беларускай культуры. Не кожнаму наканаваны талент пачуваць сябе патрыётам, у здаровым сэнсе — уласнікам радзімнай зямлі з усімі набыткамі ейнай гісторыі.

Куды прасцей атаясамліваць уласны культурны радавод з тым, "што і ва ўсіх", штампавача традыцыйна паводле масавых клішэ, не зважаючы, якая ж у яе глыбіня і якая перспектыва.

Зрэшты, перапрашаю... І што гэта я раптам пачала параўноўваць працэсы адраджэння ў такіх розных музычных сферах? Усё адно як у спорце супастаўляць рэкорды шахматыстаў з перамогамі баксёраў ці футбольных каманд.

Блытаюся... А ўсё таму, што спрабую растлумачыць, хаця б для сябе, феномен дыскрымінацыі ў фестывальным плуралізме. "Ура!" шматлічыму культурнаму жыццю, але... Чаму адны фестывалі падтрымліваюцца ў нас і шчодрым рублём, і гучным голасам рэкламы, і афіцыйным пісьмовым прывітаннем, і асабістай увагай высокага чынавенства, і зычлівым позіркам тэлекамер, і друкаваным словам — чаму на кон іншых, у мастацка-асветніцкім, у інтэлектуальным, у творчым сэнсе багацейшых і найболей каштоўных для духоўнага здароўя краіны (не кажу — дзяржавы), выпадаюць пераважна праблемы?

Дзіву даешся, наколькі незаўважна для старонняга вока пераадоўваюць свае штогадовыя арганізацыйна-фінансавыя праблемы чыннікі фестывалю "Адраджэнне беларускай капэлы". Вось і адмысловую вандроўку з Янам Голандам прыдумалі-спраўдзілі. Гэткае рамантычнае і пазнаваўчае падарожжа. Па лабірынтах музычнай гісторыі. Па старонках творчасці Голанда і ягоных сучаснікаў. Па канцэртных пляцоўках Мінска.

І, канечне, было падчас такога падарожжа публічнае адкрыццё новай (забытай старой) музыкі. Прынамсі, адбылося знаёмства з першай, доследнай Голандавай "гукавой манаграфіяй". І, як гэта заўжды ўдаецца "Беларускай Капэле", знаёмству спрыялі не толькі слыхавыя ўражання, але і змацыйна асэнсаваныя факты.

І дасяглася суладдзе сэрца, розуму, духу...

У гэтым суладдзі — выданне кароткага нарыса жыцця і творчасці Яна Давіда Голанда. На працягу многіх гадоў шукала-вывучала даследчыца Вольга Дадзіёмава матэрыялы, звязаныя з дзейнасцю кампазітара. Працавала з рукапісамі ды першымі нотадрукамі — па сховішчах Польшчы, Летувы, Германіі, Бельгіі, адчуваючы пэўную падтрымку Міністэрства культуры, "Беларускай Капэлы", Фундацыі імя Ю. Мяноўскага, Беларускага Фонду Сораса... І спадзеючыся на працяг працы, якая вядзецца ў межах праграмы "Вяртанне", што распрацавана ў Беларускай акадэміі музыкі (кафедра беларускай музыкі).

У гэтым суладдзі — перакладчыцкая праца Уладзіміра Мархеля ды Васіля Сёмухі, дзякуючы якім вершаваныя тэксты твораў Голанда загучалі па-беларуску.

У гэтым суладдзі — няўгледны для "спажывоўцаў" цудоўнага падрыхтоўчы клопат мастацкага кіраўніка "БК" Віктара Скоробагатава, музычных кіраўнікоў канцэртных праграм Уладзіміра Байдава ды Арыядны Гужалоўскай, музычнага рэдактара Наталлі Собалевай і ўсіх (нешматлікіх!) тых, хто дапамагаў у арганізацыйна-тэхнічных справах.

У гэтым суладдзі — захалляюча пазнаваўчы, жывы камментарый да канцэртаў (В. Дадзіёмава, В. Скоробагатаў) ды захалляюча пазнаваўчая сустрэча з жывой музыкай. У выдатным (а на гэтых фестывалях інакш і не бывае!) выкананні.

тывальнага вечара, своеасаблівай уверцюрай, у якой зніталіся многія тыповыя для музыкі асвечанай і асветніцкай Еўропы прывіемы, стыльвыя звароты. Яны рабілі роднаснай кампазітарскую мову ўсіх тагачасных прафесійных еўрапейскіх творцаў, у тым ліку і нашых землякоў.

"Гамбургскі" Голанд паводле праграмы, выкананай ансамблем салістаў "Класік-Авангард" пад кіраўніцтвам Уладзіміра Байдава, салістаў-спевакоў Лесі Лют, Таццяны Варапай, Рыгора Палішчука ды Віктара Скоробагатава, паўстаў гэтакім вынаходлівым і строгім нямецкім настаўнікам.

"Гульня без карт, або Гарманічныя гутаркі для пачаткоўцаў для клавіра з дзвюма скрыпкамі" — гэта зборнік песень ды інструментальных п'ес. Бясхмарная жыццярадасная лірыка, якую жывяць рамантычныя, пастараль-



ная, застольная, міфалагічная матывы, пераствораная У. Байдавым для салістаў і саліднага інструментальнага складу, нагадвала кілім, сатканы са светлых вобразаў каханна, весельсці, летуценнасці... Хацелася нават, каб яны змянялі адно аднаго без паўзаў і пералынкаў — "Пануці пастушкі", "Гавот", "Ідылія", "Менуэт"...

У Нясвіжы Голанд працаваў з 1782 па 1802 год. Іншая краіна, новае асяроддзе. Чыннікі фестывалю парупіліся даць слухачам адчуванне вандроўкі ў часе і ў прасторы: канцэрт адбываўся ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, дзе тады толькі-толькі адкрылася выстаўка "Мастацтва Міншчыны XVI—XVIII стагоддзя". А музычную атмосферу нашай некаранаванай сталіцы, у якой апынуўся Голанд, прыняўшы запрашэнне працаваць прыворным капельмайстрам Нясвіжа, мусілі стварыць уключаныя ў праграму "Марш" ды тры мажорныя паланезы Мацея Радзівіла.

Дарэчы, гэта на ягонае, Мацея Радзівіла, лібрэта стварыў Ян Давід оперу "Агатка, або Прыезд пана", фрагменты якой прагучалі ў канцэрте. Вобразы "Агаткі", неаднойчы абгаворанай на старонках нашага тыднёвіка і ўвасобленай у грунтоўны радыёэпізод, ажылі ў яркім выкананні Лесі Лют, Рыгора Палішчука, Віктара Скоробагатава ды ансамбля "Класік-Авангард". Хоць зараз апранай іх у тэатральныя касцюмы, рабі дэкарацыі — і на сцэну: гатовы спектакль!

Педантычны нямецкі настаўнік Голанд нібыта набыў на службе ў капрызлівага нясвіжскага магната моцартарскую лёгкасць, італьянскую пачуццёвасць і... Што за дзіўныя параўнанні! Голанд застаўся Голандам, толькі ўзбагаціў сваю "правільную" кампазітарскую мову рамантычнымі інтанацыямі, не ўласцівымі Еўропе таго часу, але ва ўсе часы ўласцівымі музычным традыцыям нашых земляў.

не знаных асобаў у гісторыі, у мастацтве гаварыць можна доўга. Музыка ж не любіць шматслоўнасці. Яна гучыць — і ўжо зразумела, які розны і роднасны інтанацыйна-вобразны свет атуляў Голанда-віленчука.

Імправізацыйным вольным духам і пяшчотай павявала ад фартэпіянных мініячур Напалеона Орды ў тонкім густоўным выкананні Уладзіміра Дулава. Рамантычна, дасціпна, з гэтак знаёмымі хмурынкамі меланхалічнасці гучала музыка Міхала Клеафаса Агінскага — "Танцавальная сюіта", расквечаная далікатнымі тэмбрамі з палітры Байдава.

А сам "Голанд у Вільні" — гэта паланезы ды гавоты, менуэты ды кантрадансы; арыя Касі з оперы "Чужое гагаче нікому не на карысць" (салістка Леся Лют). Бравурны, святочны, мажорны... Традыцыйны для свайго часу і асяроддзя?

Думка пра тое, што Ян Давід Голанд праз 250 гадоў пасля таго, як пакінуў зямны свет, апынуўся, нарэшце, у Мінску, высноўвалася з цягам фестывалю.

Голанд у Мінску — настала, назаўсёды! Гэтае перакананне выспела пасля кранальнага канцэрта, падрыхтаванага навучцамі Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі пад кіраўніцтвам выдатнага педагога Арыядны Гужалоўскай. Дзеці, якія гралі немудрагелістыя фартэпіяныя творы Голанда і якія проста слухалі канцэрт з камментарыем (В. Дадзіёмава), ужо не забудуцца на імя нашага дзіўнага творцы, які жыў і ствараў на памежжы стагоддзяў, на памежжы культур.

Голанд у Мінску... А інакш не збіраліся б пасля заканчэння фестывальнай вандроўкі па канцэртных пляцоўках сталіцы дапытлівыя даследчыкі, музыканты — на канферэнцыю "Ян Давід Голанд і культурныя каштоўнасці ягонага часу". Галоўная выснова з пяці дакладаў, у якіх размаіта адлюстраваны кантэкс Голандавай эпохі, — выснова праўнікальнасць асобы гэтага творцы, якая злучыла ў сабе культуры розных гістарычных эпох, розных краін.

Ён доўга жыў і ўсіх, скажам так, заспеў: цяжка паверыць, але і Моцарт, і Ліст былі сучаснікамі Голанда! Розныя эпохі, стылі, жанры — ад Баха да кампазітараў-рамантыкаў паўплывалі на творчую асобу Голанда. Еўрапейца, чыя творчая спадчына ўлучае і нашу музычную гісторыю ў агульны, непадзельны кантэкс глыбінных традыцый еўрапейскай культуры. Гэтую спадчыну мы толькі-толькі пачынаем асвойваць...

С. БЕРАСЦЕНЬ

Фота А. МАЦЮША

Да тых, хто ўжо ёсць

Выдае на тое, што мінскія тэатральныя скандалы апошняга часу ў Дзяржаўным ляльным, Маладзёжным, Малым, Купалаўскім абмінуў... хіба "ЛІМ". Але ў тым, што з'яўляецца на старонках выданняў, нават самых нястрыманых, разабрацца не здолеў бы нават спанатраны звягайла-ўдзельнік; там, у трупах, сярод калегаў і родных сцен, няшмат хто здатны быў бы што-кольвек выснаваць; пра адну і адзіную рацыю гаварыць, здаецца, і цяпер не выпадае...
"Я буду гаварыць з вамі пра этыку", — мовіў на просьбу пра інтэрв'ю Леанід Хейфец, знаны расійскі рэжысёр і педагог, які наведваў родны Мінск і міжволі зрабіўся сведкам нашага калямастацкага вэрхалу.

— Нямодная цяпер тэма? Яна пазначана ў Станіслаўскага цэлым раздзелам. Мо цяпер, калі паняцце гэтае забылася, а жыццё ніяк не спрыяе таму, каб яго ўзялі ды ўспомнілі, ёсць сэнс пра яго нагадаць? Здаецца, цяперашні стан тэатра, як і цяперашні час, вымагаюць зусім іншых тэмаў: вялікія хуткасці й перамены напружваюць нашу нервовую сістэму, здаецца, нешта важнае, вялікае, значнае прамае нас, і трэба яго запяніць, злавіць, інакш застанешся за рысаю — поспеху, прызнання... За рысаю галечы, нарэшце. Я буду гаварыць пра этыку, загадаўшы ўвесь свой тэатральны досвед, пастаноўкі і асабліва дачыненні з калектывамі не адно маскоўскімі, але і польскімі, нямецкімі, французскімі... Глыбока памыляецца той, каму здаецца, што ў тэатры ўсё залежыць толькі ад рэжысёрскай ідэі (найадметнай), ад умення й здольнасці імкліва арганізаваць працэс (у тым ліку і пастаповачны), вынайсці або купіць сродкі ўздзеяння на публіку... Гэта — памылкова. Але — гэта маладое стаўленне да тэатра. У маладосці ёсць велізарныя перавагі: яна імклівая, яна здольная да эксперыменту, зрэшты, у яе тонкая скура... Мы бачым змену пакаленняў. Мы робімся сведкамі іхняй бязлітаснай барацьбы... адно з адным! Не формы, не мастацкія тэмы, не эстэтычныя прычынны, — сутыкаюцца лбамі людзі розных мастацкіх пакаленняў! Яшчэ, здаецца, нядаўна нас агаломшыла: тыя, каго называлі шасцідзесятнікамі, цяпелі ад васьмідзесятнікаў. Маладзейшыя тапталі старэйшых. Сёння васьмідзесятнікі ўжо сталы людзі, вядомыя, прызнаныя... Але наступнае пакаленне ці не возьмецца за іх з тым самым забіяцкім імпульсам, з якім яны таўклі ў каршэнь сваім бацькам? Усё гэта ўбога, не гістарычна, не мае пад сабой ні праўды, ні правды. Сённяшняе жыццё таксама ставіць свае пытанні. Не думаю, што яны вырашацца так, каб да тых, хто вырашае, у будучым не было прэтэнзій. Кожнаму наступнаму пакаленню здаецца, што кожнае папярэдняе пакаленне не зрабіла ўсяго магчымага. Гэта, увогуле, праўдзівае адчуванне. Але яно не павінна быць варожым, злым...



Яно мусіць быць гістарычным. Кожнаму пакаленню выпадалі свае ўмовы, свае абставіны, — па тэатральнай Маскве я ведаю гэта вельмі добра. Я вучыўся ў Палова і Кнебель, у людзей, якія выхавалі пачуццё пераемнасці пакаленняў; я вельмі добра ведаў, што такое старшакурснік, або рэжысёр, які паставіў два спектаклі, калі я — яшчэ ніводнага... Кожны спектакль — гэта напружанне волі, вялікая мужнасць і пераадоўванне цяжкасцяў. Я глядзеў на старых рэжысёраў, — зубраў, мамантаў, гігантаў, але бачыў іхнія старыя цягліцы, не вострыя зубы, пажаўцелыя іклы. Пройдзены шлях, пражыта не малое жыццё і я, калі дасць Бог, буду... Такім. Я бачыў тэатры, чые трупы, зберагалі годнасць у дачыненні са старымі лідэрамі, з правадзірамі. Але я бачыў і іншае: як трупы раздзіралі аслабелых ваякоў. Я ведаю, як трагічна старэй Станіслаўскі. Як фантастычна-магутна старэй Неміровіч-Данчанка: у свае восемдзесят гадоў ён паставіў адзін з лепшых расійскіх спектакляў, "Тры сястры". Я

"Хіба яго таемнае..."

Многім прозвішча Міхася Каладзінскага нічога не скажа, але на мяне, артыста тэатра лялек, гэты чалавек зрабіў значны ўплыў. Як першы лялечны майстра майго жыцця...



На здымку: М. Каладзінскі (у цэнтры) сярод выпускнікоў БАМа (БДТМІ) 1981 года. Фота А. ВАЙНШТЭЙНА

Калі чалавеку васемнаццаць гадоў, ён усё ўспрымае: і дрэннае, і добрае, і таленавітае, і не дужа таленавітае — у залежнасці ад выхавання і асяроддзя. Я зразумеў гэта ў 1966 годзе, калі прыйшоў у Дзяржаўны тэатр лялек рабочым сцэны і ўбачыў, што робіць Каладзінскі з традыцыйнай лялькай. Я быў, вядома, узрушаны і забраны гэтай "заразай" назаўсёды.

А час быў самага пачатку застою — палітычнага, сацыяльнага (балазе, сяк-так сцэну гэтая пошасць абмінула); пераможнага дваццацігадовага застойнага марэфону.

Для такіх, як мы, — асфальтава-завадскіх беларускіх гультаёў, быў шлях ці ў п'янтства, ці ў наркотыкі, ці ў камсамол. Ну, як цяпер замест камсамолу — у бізнесоўцы. А праз тэатр для чалавека, які меў схільнасць да мастацтва, з'яўляўся вялікі шанец адрынуць усё... Я гэты шанец выкарыстаў. У тэатры. Я стаў служыць і працаваць там, дзе мелася спраўдзіцца мая фантастычная мэта...

Я адразу стаў прыглядацца да таго, што гэты чалавек на прозвішча Каладзінскі робіць з лялькай, што робіцца з ягонымі гутаперчавымі пальцамі, з рукамі, з ягонай фігурай, паставай, выгнутай, як дрот, з тварам, з вачыма, якія пазіраюць на ляльку і даюць ёй энергію чалавечай душы. Яразумеў, што лялька ажывае і такой самай энергіяй сілкуе чалавека! Цуд!..

Каладзінскі ў адной руцэ трымаў ляльку, а другой... фантазіраваў з кіякамі; вырабляў адмысловыя складаныя піруэты — так зрабіць з пункту гледжання неспрактыкаванага пачаткоўца (майго пункту гледжання) — немагчыма! Значыць, трэба... тэрніравацца? Тэрніравацца! Што я і раблю, прыходзячы дадому, але рукі не слухаюцца, нямеюць... "Трэба пяць гадоў пацягаць у руках гэтую "пачвару", каб з яе што-небудзь атрымалася", — кажа Каладзінскі. Я назіраю, падглядаю за ім. За шырмай. І пачуваюся траха не пачварую...

Міхась так захапляўся гульні свайёй лялькі, што іншым часам адыходзіў ад вобразу на кароткі тэрмін — і смяяўся, як быццам чуў смешныя анекдоты. Але я! Заўсёды гэта было ў межах вобразу, зместу, стылю і задумы рэжысёра.

Такой закаханасці ў ляльку я ні ў кога не сустракаў. Міхал Алксандравіч перад спектаклем хвілін за дзесяць заўсёды сядзеў і нешта думаў-марыў, як радэнаўскі скульптурны персанаж... Мо прыдумаў, як сяброў-акцёраў вывесці на імпрывізацыйную гульні!.. Ці гэта было сцэнічнае самаадчуванне? Але калі яно прыходзіла натуральна, тады для мяне, маладога, "Дзед і жораў", "Папалуска" і "Чортаў млын" былі самымі любімымі спектаклямі! Але ён пайшоў у акадэмію. Ці прынесла яму гэта задавальненне? Напэўна. Курсы, вучні, выкладанне, выхаванне... Але тэатр, на маю думку, згубіў найцікавейшага лялечніка-віртуоза. Перш як страціць яго назаўсёды. Смерць Каладзінскага да сёння здаецца нейкай незалежнай, памылковай... Мо хіба яго таемнае, пра што не паспеў сказаць пры жыцці, выкажуць на сцэне яго аднадумцы-лялечнікі?

Уладзімір ГРАМОВІЧ, заслужаны артыст Беларусі

ведаю, якую годнасць выявіла трупа Вялікага драматычнага тэатра (Санкт-Пецярбург) у дачыненні з ільвом рэжысуры Георгіем Таўстаногавым. Я сведка таго, як цяпер у Тэатры сатыры адметна ладзяцца стасункі з Валянцінам Мікалаевічам Плучакам (яму хутка дзевяноста). Як няпроста складаецца жыццё тэатра імя Маякоўскага, чый лідэр хутка адсвяткуе васьмідзесяцігоддзе...

Чаму я пра гэта пачаў, чаму я пра гэта кажу? Таму што назіраць свары, здрады, змовы балюча і крыўдна. У Беларусі — цалія групы рэжысёраў, якія ніяк не могуць знайсці сябе, якія выдатна працуюць па запрашэннях (у тым ліку і расійскіх), але ў сябе дома ніяк не сладаецца, не спраўджваецца... Трупам, дарэчы, уласціва зайздрасць: яны мяркуюць, што ў суседнім тэатры, горадзе, краіне — лепшыя ўмовы, рэжысура, крытыка... Трэба шукаць гармонію і дома. Дома трэба і можна гадаваць у сабе пачуцці пашчотныя. Так, гэта несучасна. Сентыментальна перад абліччам агрэсіўнага "стагоддзя валкадаваў" паводле Мандальштама. Але я — на баку Пушкіна, які пачуцці добрыя лірай абуджаў, — Пушкін мае рацыю перад усімі!

Зрэшты, мудрэйшае за ўсіх нас жыццё. Яно вучыць і навучыць... Але зтыцы навучыць немагчыма. Яна далікатная, эфірная, сарамлівая. А мы бязлітасныя. Нам здаецца, што вынік усіх тэатральных высілкаў — толькі спектакль, што ён найважны, а ўсё астатняе не дужа важнае... Я быў сведкам раскідання МХАТа (працаваў там якраз у гэтую часіну). Не было і няма такой, мэты, дзеля якой варта было так сячы, так пілаваць па людскіх лёсах. І лёс абедзвюх палоў МХАТа такі: кожная да стагоддзя тэатра нажыла процьму вельмі і вельмі цяжкіх праблем. Пра МХАТ імя Горкага на чале з Таццянай Даронайнай, на жаль, няма чаго сказаць з пункту гледжання эстэтыкі, — там царуе эстэтыка антымастацкая. У МХАТа імя Чэхава на чале з Алегам Яфрэмавым таксама няма шчасця... Рассечана Таганка, распілаваны Ярмаўскі тэатр... І гэта — наша культура! Я маю Бога, каб Беларусь забылася на рэвалюцыі, каб тэатры выгналі гэты прывід сваіх сенаў. Хіба на сцэнах варта, але папярэўшы праз плячкі... Варта людзям мастацтва адчуць сябе ў беларускай прасторы, варта ўсвядоміць і зразумець: іншых людзей — няма! І якія будуць, і ці будуць увогуле, залежыць сёння толькі ад тых, хто ўжо ёсць!..

Леаніда ХЕЙФЕЦА
слухала Жана ЛАШКЕВІЧ
 Фота Алены ГУДЫМ

Магчымасці вясёлага відовішча

Толькі з першага погляду здаецца, што апраўданы тэатральную маску на твар, акцёру лацвей іграць, бо вобраз нібыта зададзены маскай і ўвага глядачоў прыкута да яе. Маску насіць зусім не проста. Ёю, скажам, нельга абьякава круціць направа-налева, яе трэба пастаянна "падаваць на глядача". А прыдумавшы пластыку цела пад тую ці іншую маску — найскладаная задача! Пластыка цела змяняе выраз маскі, змякчае ці абстрае яе, існуе нібы адасоблена... Далёка не ўсім падуладнае мастацтва "маляваць карцінкі" маскай і, адпаведна, пластыкай цела. Бо чалавек у масцы ў прасторы сцэны існуе чарадой фіксаваных поз, жэстаў-карцінак, маленькіх стоп-кадраў, зманціраваных у вобраз.

Гэту "кухню" тэатра масак на вялікую карысць студэнтам Беларускай акадэміі мастацтваў паказалі французскія акцёры тэатра "De l'Esprit de Sel". Не толькі расказалі і прадэманстравалі, але, раскрывшы свае чараўныя тэатральныя валізы з калекцыяй масак уласнага вырабу, далі магчымасць пачынаючым акцёрам у вобразах-масках паспытаць... імпрывізацыі. Тры дні французскія акцёры Вірджыні Шыманец, Бертран Саньё і Філіп Альцье праводзілі адкрыты майстар-клас са студэнтамі Беларускай акадэміі мастацтваў, займаючыся і трэнінгам і зцюдамі.

Працэс стварэння маскавага персанажа хутчэй нагадвае вытворчасць мультфільма, чым звыклую рэпетыцыю спектакля. Карцінкі будучай анімацыйнай стужкі падаюцца ў бясконцай змене поз, а потым прыводзяцца ў рух рытмам змены кадраў-карцінак. Таксама і маскавы герой: яго тэхніка руху складаецца з амаль скульптурных паставаў, з рытму змены фіксаванай пластыкі.

А як, здавалася, лёгка, проста, натуральна ігралі самі французскія акцёры ў спектаклі "Уяўная камедыя"! Ён створаны паводле п'есы Лесажа "Чорная галава" для кірмашовага тэатра і мальбэраўскага "Лятаючага доктара". Яго прывезлі акцёры пры падтрымцы французскага пасольства і паказалі ў новым тэатры эстра-



ды на вуліцы Маскоўскай у рамках Восеньскага франка-беларускага артыстычнага сезона.

Рэквізіт і дэкарацыя спектакля — белая шырша, грымёрныя столікі, валізы з касцюмамі і маскамі. Бясконцыя фарсавыя сцэнкі залячання камічных персанажаў да нявесты-мегеры (пераапраўтага мужыка) — яўна імпрывізацыйныя. Акцёры проста на сцэне каля шыршы на вачах і глядачоў хуценька пераапраўталі ў іншых персанажаў і ваварочваліся да нас з новай маскай на твары.

У другім акце жанр спектакля-рэпетыцыі яшчэ больш акрэслена зацвярджаўся, бо дамінантай яго становілася не п'еса Мальбэра, а працэс яе рэпетыцыі ўмоўнай вандроўнай трупаў акцёраў. Яны збіраліся на "чытку". Потым у серыі зцюдаў віртуозна паказ-

валі этапы знясільнага мардавання трэнінгам, "працы" над спектаклем, у выніку чаго нараджалася лёгкая, летуценная імпрывізацыя масак Сганарэля, Люсіль і Валера. Галовы, рукі, ногі, тулавы акцёраў існуюць нібы адасоблена, "развінчана", расхістана і здольныя рухацца аўтаномна!

У спектаклі француззаў не было асаблівага сэнсу, жыццёвага зместу, да якога мы прывыклі на сцэне. Ён дэманстравалі сілу і магчымасці вясёлай тэатральнасці. Еўрапейскі традыцыйны маскавы тэатр (які вырас на камедый дэль арцэ, французскім кірмашовым прадстаўленні і фарсе) зрабіўся жывой крыніцай прафесійнага майстарства сучаснага акцёра, цэласнай, дэтальна распрацаванай сістэмай, шмат у чым закрытай для нашага тэатра і зусім не засвоенай нашымі акцёрамі. А, напрыклад, для акцёра тэатра лялек падобная тэхніка мусіць стацца азбукай прафесіі...

Ёсць яшчэ адна дэталь у французска-беларускай акцыі пад назвай Theatre de l'Esprit de Sel. Адна з яе ўдзельніц — Вірджыні Шыманец (Сіманэк, як вымаўляюць і пішуць французы) — беларускага паходжання, валодае беларускай мовай і вывучае гісторыю беларускага тэатра, наведваючы радзіму сваіх бацькоў не першы раз. Можна, варта і нам больш пільна ўгледзецца ў еўрапейскую традыцыю маскавага тэатра? Бо і наш, беларускі тэатр калісьці пачынаўся з імпрывізацый калядных масак Казы, Мядзведзя, Чорта, Мужыка. І прадстаўленні старажытных скамарохаў — гэта не толькі карагоды, песні, скокі, але і складанае мастацтва імпрывізацыі з маскай, дасканалы валодання цэлам, голасам, пластыкай руху пэўнага стылю.

Практычнае асэнсаванне беларускага тэатральнага старасветчыны (як цэласнага традыцыйнага стылю) хораша прыдалося б сучасным артыстам.

Таццяна РАТАБЫЛЬСКАЯ
 На здымку: Вірджыні Шыманец.
 Фота Віт. АМІНАВА

У розных жанрах

28 лістапада 100 гадоў з дня нараджэння польскага паэта, перакладчыка і даследчыка беларускай літаратуры Казіміра Яворскага (памёр 6 верасня 1973 года). Першыя пераклады з беларускай паэзіі пачаў змяшчаць яшчэ ў 1935 годзе на старонках часопіса "Камэна", заснавальнікам і рэдактарам якога з'яўляўся. Творчасці Я. Купалы К. Яворскі прысвяціў артыкулы "Янка Купала. Да 10-годдзя з дня смерці паэта", "Паэт Беларусі", "Тварэц сучаснай беларускай паэзіі". Напісаў таксама артыкул "Беларуская паэзія ў перакладах". На польскую мову К. Яворскі пераклаў творы Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Танка і іншых паэтаў.

Родам з Варшавы

Пісьменнік Генрык Жарскі нарадзіўся (95 гадоў назад) у Варшаве, але лёс яго павязаў з Беларуссю. У Мінску выйшла яго кніжка апавяданняў для дзяцей "Парашок для чыхання" (1935). Быў падрыхтаваны да друку і яшчэ адзін зборнік, але ён не пабачыў свету: Г. Жарскага рэпрэсавалі, а 14 кастрычніка 1937 года расстралялі. На той час ён быў рэдактарам польскай газеты "Орка" ("Ворыва").

Г. Жарскі — чалавек цікавага лёсу. З шаснаццаці гадоў прымаў удзел у падпольнай рабоце польскай кампартыі. Быў зняволены ў варшаўскую турму "Павіак", з якой вызвалены пад залог. Эмігрыраваў у Францыю, адкуль выслалі за арганізацыю рабочых забастовак. Па накіраванні Польскай секцыі Камінтэрна прыехаў у Савецкі Саюз, вучыўся ў Маскоўскім дзяржаўным інстытуце журналістыкі, затым працаваў у Саратаве ў рэдакцыі абласной газеты. У 1932 годзе пераехаў на Беларусь, стаў намеснікам рэдактара газеты "Орка".

Нядоўгім быў век

Іван Сіўцоў, 75 гадоў з дня нараджэння якога спаўняецца 27 снежня, пражыў усяго 37 гадоў (памёр 9 лістапада 1959 года). Не прайшла бясплёдная вайна, у час якой ён быў авіямеханікам, ваяваў пад Сталінаградом, а ў 1944 годзе з прычыны цяжкай хваробы дэмабілізаваны. У 1948 годзе І. Сіўцоў скончыў рэспубліканскую партыйную школу, працаваў у Магілёўскім абкоме партый інструктарам, загадваў сектарам друку. У 1950 годзе перабраўся ў Мінск, з'яўляўся супрацоўнікам часопіса "Бярозка", а з 1952-га да заўчаснай смерці звязаў лёс з рэдакцыяй часопіса "Беларусь". З вершамі выступаў яшчэ ў франтавым друку. Выдаў аповесць для дзяцей "Самыя юныя" і раман "Нягоды і радасці".

І яго забрала вайна

Уладзімір Рагуцкі загінуў на фронце ў 1941 годзе (нарадзіўся 80 гадоў назад — 9 снежня 1917 года ў вёсцы Цёплае цяперашняга Чавускага раёна). У 1939 годзе скончыў літаратурны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута імя М. Горькага. Працаваў у абласной газеце "Камунар Магілёўшчыны". З першым вершам У. Рагуцкі выступіў у 1934 годзе ў газеце "Піонер Беларусі". А кніжку першую ў руках так і не паспеў патрымаць. У 1940 годзе рукапіс яе быў прыняты да друку Дзяржаўным выдавецтвам БССР, але ў полымі вайны згарэў. З асобнымі творамі паэта можна пазнаёміцца ў зборніках "Мы іх не забудзем" (1949), "Крывёю сэрца" (1967), "Покліч долі адзінай" (1979).

Вядомы як крытык

Сымон Куніцкі найбольш вядомы як крытык. З першымі рэцэнзіямі і артыкуламі выступіў у 1929 годзе. Друкаваўся ў часопісах "Маладняк", "Полымя рэвалюцыі", іншых перыядычных выданнях, калектывных зборніках. Пісаў пра творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, С. Баранавых, А. Александровіча, Б. Мікуліча, Я. Скрыгана і іншых пісьменнікаў. На жаль, век С. Куніцкага быў нядоўгім. Нарадзіўся 19 лістапада 1902 года (95 гадоў назад), а 26 лістапада 1936 года яго арыштавалі, асудзілі на дзесяць гадоў. Хутчэй за ўсё памёр на Калыме ў 1940 годзе.

КУЛЬТУРА

УСПАМІН з матчынага юнацтва. Мінск. Сярэдзіна шасцідзсятых. Рэспубліканская нарада настаўнікаў роднай мовы. Пашыкоўнаму прыбраная зала інстытута ўдасканалення. Але першае ўражанне не ад яе. Ад гардэробнай. Там малады і задзірысты Максім Танк з неўтаймаваным энтузіязмам дапамагае ўправіцца з паліто нясмелым яскровым "беларусчакм". Маўляў, як жа інакш, калегі, вы ў нас на гасцяванні, а мы — гаспадары не з апошніх. І гэта ён, Танк, проста вось тут, у фае, яшчэ раз папрасіў-папярэдзіў прыціхшую грамаду, што па-руску на пасяджэнні не трэба. "Мыж — беларусы, на нас жа дзяржава глядзіць..." Так, можна ўсхвалявана здзіўляцца, а можна ацэньваць усё са звыклым нашым раўнадушшам. Вось дык, маўляў, уразіў.

У паветры пахне "беламорам" і маленькай грамадзянскай вайной. Крыху сумна, бо перад вачыма пакойны Віця Стрыжак з яго непахісным паэтычным крэда: "З поўным страўнікам шукаць трэба не рыфму, а прыбіральню". Ён свае вершы не пісаў. Як сена ў капу складваў, як хаціну з кавалкаў жыцця ўзводзіў. У кароценькіх адтулінах рэдакцыйнай руды нараджаў ён у нашай колішняй веткаўскай раёнцы сапраўдныя цуды. Да іх і мае сённяшнія мінскія выпускнікі прыслухоўваюцца. З асцярогай, але...

Час мінулы — настаўнік — Слаў Скарынавых магма... Хай чагосьці не стала, Толькі мова не мамант. Хоць, вядома, няпроста Быць заўсёды ашчадным,

"Беларускую мову ва ўжытак уводзіць трэба паступова. І не дай Божа, пад прымусам". "Для мяне мая мова — сімвал аб'яднання майго народа. Часта размаўляю на ёй..." "Не размаўляю на роднай мове таму, што мае знаёмыя мяне не разумеюць. Калі спрабую, яны кажуць, што я нацыяналістка. А маскоўскія сябры вельмі здзівіліся, што ў мяне "дзе" родныя мовы, на якіх я магу размаўляць амаль аднолькава. А я не змагла растлумачыць, чаму ў маёй краіне дзве дзяржаўныя мовы. Было сорамна". "Я не беларус, але жыву ў Мінску і павінен паважаць беларускую мову. Аднак я лічу, што яна згінула. І вінаваты ў гэтым і маскалі і бульбяшы". А вось вінаватых, Міша, шукаць, напэўна, і не трэба. Не халала яшчэ чарговага

"Народ, які размаўляе па-руску" ...

НАСТАЎНІЦКІЯ НАТАТКІ

Ды стан мовы нашай як стан хворага сэрца. Выскачыў на свежае-паветра — дышаеш на поўныя грудзі, не дышаеш нават, а п'еш яго водар, але праз хвілю зноў у пакой заганаюць, затлумлены і пракураны, — і зноў захлапаешся ў перадсмяротнай агоніі. І "кардыяграм" гэтую выводзіць самалісец гісторыі аж з часін Івана Грознага. Дарэчы, гэта ж ён, захапіўшы Полацк, паклаў вока на мясцовую бібліятэку, на думку і годнасць нашу. І па сённяшні дзень не знойдуць слядоў яе.

Царовыя вучні руплівымі аказаліся... У сталінска-хрушчоўскую эру родную мову ў нашых школах і па-руску спрабавалі выкладаць. На практыцы стараючыся засведчыць, што зліцце з "великим и могучим" — справа некалькіх гадоў. Згодны з апанентамі, мову нішчыць нельга. Купала з Багдановічам не даруюць. А вось пакалечыць можна. Доказ таму — паўсюдная "трасянка". Як падпішы дзядзька ў чарзе за таннай каўбасой пакартаваў, калі размова пра палітыку зайшла (дзе ж пра яе яшчэ пагаворыш): "Па-беларуску не жадаем, а па-руску не атрымаецца". Як у сук уляпіў.

А двухтомнік вершаў, падараваны маці Танкам, у мяне і па сёння на рабочым стала.

Народ працягне цябе, родная мова, святлом незгасальным у сэрцы сваім... І кожны год гучаць гэтыя радкі ў выпускных класах. І кожны год задаюць адзінаццацікласнікі пытанне "калі ж ападзе і развеецца дым?" Задаюць мне, настаўніку. І як цяжка ім растлумачыць, што на Беларусі свой адлік эпохам адраджэння...

У пятым класе жвавы Міколка, мабыць, упершыню паспрабаваўшы сфармуляваць, нечакана выве: "Мы — беларускі народ, які размаўляе па-руску". Школьны псіхолаг жартуе, што настаўнік — гэта субстанцыя, якая штодня папаўняецца чужымі эмоцыямі, пакутуе ад гэтага і радуецца, радуецца і пакутуе. Макаранка плонуў бы ды адышоў, а маркіз дэ Сад з графам Мазохам у ладкі б заласкалі. Здавалася б, чаго радавацца. Ну, зразумела дзіце, што няма ў нас нацыі, аб'яднанай мовай, а значыць і пачуццём самапавагі. Плакаць жа трэба: які ты настаўнік, калі вучні твае па-беларуску не размаўляюць. Дык не, радуюся. Калі пачалі задумвацца, чаму ва ўжытку не роднае слова, а "трасянка", дык і размаўляць навучацца. Стагоддзямі ахвоту адбівалі, за год адабранага не вернеш. Ні прымусам, ні новай канцэпцыяй рэформы сярэдняй школы. "Гуманізацыя", "гуманізацыя" і "дэмакратызацыя" адукацыі — пакуль толькі словы. А на добрыя словы ў нас ніколі недахопу не было.

Бясконцыя безвыніковыя дэбаты ў школьнай курыцы. — Ну, што мова? Народу каўбаса патрэбна! — Танная? — успамінаю са смехам філосафа з чаргі. — Так, танная і шмат. А з поўным страўнікам і пра духоўнае падумаеш...

Найвялікшая просьба: Не аглухні, нашчадак! Не аглухні дачасна, Без віны вінаваты... Хоць і маеш за ішчасце Мову іншую сватаць. Не даруй твай прадак Пад плітою магілянай Доля мовы гаротнай, Што як мамант, загіне...

Мой выпускны клас. Мякка кажучы, слабы па ведах (амаль на кожнай нарадзе вывад: "Вучыцца не жадаюць і не ўмеюць!"), а таму "тэхналагічны" па школьных паперах і "рэальны" — у рабочым ужытку прадметнікаў, якія там пакутуюць — выкладаюць. Чаму "рэальны"? Мабыць, таму, што ўжо зараз рыхтуецца большасць вучняў да жыцця рэальнага, а значыць жорсткага (у адносінах да здабычы ўсё той жа таннай каўбасы). Кожны чацвер хлопцы і дзяўчаты ездзяць у вытворча-навучальны цэнтр (за кошт школьных урокаў інфарматыкі і працы), набываюць рабочую прафесію. Словам, не толькі прыглядаюцца да рэальнага жыцця, а спрабуюць памацаць яго рукамі. Таму і літаратуру родную на маіх занятках успрымаюць як дысцыпліну прыкладную. "Як Васіль Дзяцел жыць не жадаю і не буду! — на маю радасць свавольнічае ў сачыненні адзін з рэалістаў-аптымістаў. — Нажытага не захаваў, за каханне з Ганнай не змагаўся!" І праз радок вывад, як абушком па настаўніцкай галаве: "Сапраўдны Беларусі!"

Лепшага гімна нашай сусветнай ўжо вядомай талерантнасці і не прыгадаць. Сённяшняму Васілю Дзятлу зямлю давай — не возьме, сённяшні Васіль з дваіноў "верхняй" адукацыяй на "Дынама" гандлюе, забіўшыся на волны час, на мову і каханне... На апошніх партах жартуюць, маўляў, а вось назва мележаўскага рамана і па сёння актуальная — "Людзі на балоце"!

Адказы на пытанне анкеты "Мае адносіны да роднай мовы". "Для беларусаў родная мова — руская, — піша Паша, хлопчык ціхенькі і хітры, — калі б патрэбна была ім родная, тады б ведалі яе і ў згубу не далі". — Дык не далі, Паша! — разрываюся на наступны дзень на ўроку. — За нашу мову столькі галоў пакладзена, што адступаць ужо нельга!

А са сцен кабінета, ссунуўшы бровы, пазіраюць Скарына, Будны, Гусоўскі, Караткевіч, Танк... Не на Пашу, на мяне. Не так выкладаю, не краю душы, не чую праўды ў словах. Ні ў сваіх, ні ў вучнёўскіх. Не мой дзень сёння...

палявання на вядзьмарак. Дарэчы, па словах таго ж Стрыжака, калісьці ў семідзесятых спрабавалі абвінаваціць у нацыяналізме тых студэнтаў журфака, у інтэрнацкіх пакоях якіх былі вывешаны сённяшнія дзяржаўныя (толькі на той час сярпаста-малаткастыя) беларускія сцягі... Як сумясціць патрыятызм з нацыяналізмам, адкінуўшы расізм падалей убок; беларускую талерантнасць з пачуццём сапраўднай нацыянальнай годнасці; штодзённую патрэбу ў таннай каўбасе з не менш штодзённай патрэбай у мове. Гэтыя пытанні вырашаць нам з табой, Міша. А памагатыя ўсё тыя ж: Скарына, Колас, Быкаў, Танк...

Леташняя штодзённая замена ў пятых класах. Урокі літаратуры. Праграмны Шалом-Алейхем на беларускай мове. Здзіўлена дзяцей і вялікая цікаўнасць: чаму пра ўрэйскага класіка на ўроках беларускай літаратуры. А потым сумесная гаворка пра ўзаемадапаўненне і сплаў дзвюх вялікіх культур, пра іх спрадвечную аднасць. І мае думкі, якія сталіся па-за межамі ўрока. Сапраўды, якія моцныя духоўныя сувязі. Колькі агульнага ў справе элементарнага выжывання, у справе барацьбы за сваё нацыянальнае. Не, нам трэба быць побач. Парнасы ў нас розныя, а Гамора адзіная.

Не паспеў празвінец званок, як: — Яўген Мікалаевіч! — аж шкло ў шыбах завінела. — Радзіму трэба любіць здалёк! — Чаму? — у чарговы раз і сплупянею і вар'ячо адначасова. Клас заціхае. — А Багдановіч? Усё жыццё ў Расіі, а колькі для Беларусі зрабіў... Школу закончу і сам за мяжу наваструся.

Ага, жарт-правакацыя. Клас наталпырыўся, імгненна "пракачаўшы" сітуацыю. Чарговы скандальчык-дыспут. Як высвятляецца, пад рабочым дэвізам "Калі я непатрэбен дзяржаве, дык навошта мне такая дзяржава!" Вось вам і дэмакратызацыя з гуманізацыяй. Які выльытвацца будзеш, настаўнік? Дзе тая камізэлька, у якую б паплакацца! Ну хто прыдумаў, што настаўнік па абавязку сваім, па вызначэнні павінен адказаць на ўсе пытанні! "Ці можна адрываць літаратуру ад палітыкі?" "З якой нагоды не друкуюцца апошнія творы Быкава?" "Чаму шальмуюць Ніла Гілевіча?" "Па якой прычыне закрылі "Свабоду", дзе так цікава друкаваўся Арлоў?"

Балансірую на мяжы магчымага. Увязваю высокае з нізкім, тлумачу пра справядлівасць і зло, падскокваю над класнай дошкай у злым жаданні ўхапіць Бога за пяты і выцягнуць з яго ісціну. Клас спрачаецца, суперажывае, радуецца і плача, вар'ячее разам са мной. На хвіліну здаецца, што суб'ект — суб'ектныя ўзаемаадносіны педагогаў і вучняў — не выдумкі метадыстаў з Інстытута ўдасканалення настаўнікаў. Урок Літаратуры даўжынёй у жыццё працягваецца... Заканчэнне ці будзе?

Яўген РАГІН

Бадай, усе мы ў дзяцінстве, спаймаўшы божую кароўку, пыталіся ў яе: "Калода, калода, што заўтра будзе: ці дождж, ці пагода? Калі дождж, дык сядзі, калі пагода, дык ляці..." І радаваліся, калі чырвоная ў беляя крапіні кузюрка распрамляла крыльцы і злятала з нашай далонькі. А як жа! Значыць, заўтра будзе пагода, будзе сонца, значыць, заўтра зноў можна будзе гуляць у нашы дзіцячыя гульні-забавы...

Згадваецца і іншае. Скажам, аповесць Янкі Маўра "Чалавек ідзе". Пра тое, як чалавек са зверга ператварыўся ў гома сапіенс. І найперш пра тое, як ён на гэтым шляху падпарадкоўваў сабе прыроду, як прыручыў агонь, зрабіўшы яго сваім сябрам і заступнікам, абаронцам ад зверга і наступстваў надвор'я — холаду, ветру, дажджу, снегу...

Якое будзе заўтра надвор'е? Пытанне гэтае і сёння зусім неаб'якавае ўжо даўно спецыялізаванаму сучаснаму чалавеку. Кожнаму з нас. Можна падманвацца чуллівай песенькай

аб прыродзе, у якой "нет плохой погоды", нават ціха мурлыкаць яе сабе пад нос, робячы што-небудзь, але тут жа кінуцца да рэпрадуктара і ўзмацніць гук, каб пачуць прагноз надвор'я на заўтра. Бо, што грахі ўтойваць, у прыроды, на жаль, бывае і кепскае надвор'е, і прытым даволі часта, і гэта нам псуе не толькі настрой, але і перашкаджае, рушыць нашы планы, не дае зрабіць тую ці іншую работу, а зрэчас прыносіць бяду і гора. Не, спрадвечны чалавечы інстынкт залежнасці ад прыроды-надвор'я і сёння ў кожным з нас! Адно што пытаемся пра тое, якое будзе заўтра надвор'е, сёння мы не ў божай кароўкі, а ў сіноптыкаў.

Ну, а што мы ведаем пра людзей гэтай прафесіі, пра іх работу, пра тое, як яны здабываюць звесткі, каб штодня забяспечваць нас інфармацыяй пра надвор'е?

Карацей кажучы, мая суразмоўніца — начальнік Рэспубліканскага гідраметцэнтра Тамара ЦЯРЭШЧАНКА.

Што заўтра будзе: ці дождж, ці пагода?

— Тамара Рыгораўна, пра нас, журналістаў, кажучы, што мы ведаем трохі пра ўсё і нічога пра нешта канкрэтнае. Апошняя тычыцца і гідраметслужбы. Таму — што гэта такое, гідраметслужба? Якія яе мэты і задачы?

— Наша служба забяспечвае практычна ўсе органы дзяржаўнай улады, усе галіны народнай гаспадаркі і насельніцтва дадзенымі пра фактычны стан і чакаемыя змены надвор'я і іншых элементаў гідраметэаралагічнага рэжыму, а таксама інфармацыя пра хімічнае і радыяактыўнае забруджанне навокальнага асяроддзя. Мы складаем усе гідраметэаралагічныя прагнозы, у тым ліку і метэаралагічныя, па ўсіх абласцях і асобна па горадзе Мінску. Акрамя гэтага, мы яшчэ рыхтуем каля 70 спецыялізаваных прагнозаў — для міністэрстваў, ведамстваў, народнагаспадарчых арганізацый, для прыватных структураў. Займаемся мы і складаннем аграметэапрагнозаў (прагнозы ўраджайнасці, веснавога запаса вільгаці на палетках азійны і шматгадовых траў) і гідралагічных прагнозаў (тэрміны ўскрыцця рэк і максімальнага ўзроўню паводкі ў рачных басейнах, велічыні веснавога прытоку ў вадасховішчы), а таксама даём шмат давадак, парад і кансультацый.

— Што ёсць у беларускай службе гідрометэа? Якая яе сетка па Беларусі? Якімі тэхнічнымі сродкамі яна забяспечана і ў якім стане яны сёння?

— На тэрыторыі нашай краіны, акрамя непасрэдна Рэспубліканскага гідраметцэнтра, ёсць абласныя і міжрэёныя гідраметцэнтры, 24 спецыялізаваныя станцыі, 34 метрастанцыі, 135 гідралагічных пастоў. Акрамя гэтага, у Мінску, Брэсце і Гомелі ўстаноўлены метэаралагічныя радыёлакатары і аэралагічныя станцыі. На жаль, сёння Белгідрамет перажывае не лепшыя часіны. У тэрміновым тэхнічным перааснашчэнні маюць патрэбу ўсе метрастанцыі, пасты хімічнага нагляду на рэках і азёрах, пункты кантролю забруджанасці паветра. Апошнія некалькі гадоў сродкаў з бюджэту на набыццё новай тэхнікі і абсталявання нам не паступала. У выніку многія прыборы прыйшлі проста ў непрагоднасць. А для таго, каб рабіць дакладныя прагнозы, усе метэаэлементы павінны быць дакладна замерыны дакладна працуючымі прыборамі. Паверка ж прыбораў у нашай краіне не робіцца, для гэтага іх трэба везці ў Расію, што вымагае сёння нямахальных сродкаў. Многія прыборы ў нас наогул не выпускаюцца. Скажам, тыя ж радыёлакатары. Яны ў нас працуюць больш як па 20 гадоў, даўно ўжо вычарпаўшы свой рабочы рэсурс.

Не вырашана ў нас праблема і аэралагічных назіранняў з дапамогай радыёзандзіравання. Яшчэ зусім нядаўна тры спецыяльныя станцыі (у Гомелі, Брэсце і Мінску) праводзілі зандзіраванне атмасферы чатыры разы ў суткі, сёння ж мы запускаем зонды адзін раз на дзень у Мінску і час ад часу ў Гомелі. Здараюцца дні, калі зонд у атмасферу не запускаецца наогул. Запуск яго каштуе недзе каля 60 долараў, і такія выдаткі нам сёння проста не па кішэнні. Толькі дзякуючы дапамозе Сусветнай метэаралагічнай арганізацыі (СМА) мы змоглі праводзіць зандзіраванне апошнім часам. Але, як ні цяжка, мы ўсё-такі працуем, рабочыя месцы сіноптыка, прагназіста, аграметэаролага, гід-


рапрагназіста сям-так абсталяваны.

Літаральна ў снежны мы, нарэшце, атрымалі досыць ладныя сродкі з бюджэту, і таму з'явіліся спадзяванні на лепшае. Мы купляем зараз новую тэхніку, перааснашчаем сетку, наладжваем камп'ютэрную сувязь Рэспубліканскага гідраметцэнтра з абласнымі, што аблегчыць абмен інфармацыяй, паспрыяе хуткай перадачы штрмавых і іншых катаклічных папярэджанняў.

— Тамара Рыгораўна, наколькі дакладныя прагнозы надвор'я? На чым яны грунтуюцца? Вызначаеце вы іх самі ці карыстаецеся паслугамі Масквы, скажам?

— Спынюся на метэаралагічных прагнозах, якія найперш цікавяць насельніцтва і якія перадаюцца па нашым Беларускім радыё каля 24 разоў на дзень. Паверце, бяруцца яны не са столі. Восем разоў на працягу сутак ва ўсім свеце выходзяць метэаралагічныя пасты і фіксуюць паказанні прыбораў і датчыкаў па самых розных параметрах прыроднага стану (тэмпература і вільготнасць паветра, атмасферны ціск, колькасць і характар ападкаў, характар воблачнасці, сіла і накірунак ветру і г. д.). Уся гэтая інфармацыя апрацоўваецца, кадыруецца (існуе міжнародны код для перадачы метэаінфармацыі) і перадаецца ў нацыянальны цэнтр надвор'я. Там код расшыфруваецца і ўсе звесткі пераносзяцца на сінаптычныя карты. Сіноптык за суткі апрацоўвае каля 70 такіх карт. З нацыянальных цэнтраў надвор'я звесткі паступаюць у рэгіянальныя і ў міжнародныя цэнтры. Адуць яны распаўсюджваюцца па ўсіх краінах свету. Да нас прыходзіць інфармацыя з метрастанцый, размешчаных у краінах Заходняй Еўропы, Скандынавіі, Прыбалтыкі, Украіны і, само сабою, Расіі. Сіноптык на карце бачыць, як перамяшчаюцца цыклоны ці антыцыклоны, дзе праходзяць фронтальныя падзелы. Маючы пад рукамі ўсе назіранні і дадзеныя вертыкальнага зандзіравання, так званыя высотныя карты, карты барычнай тапаграфіі, звесткі са спадарожнікаў, усё гэта супастаўляючы і аналізуючы, сіноптык і складае прагноз надвор'я. Дзеля гэтага, натуральна, ён павінен мець досыць высокую прафесійную падрыхтоўку, ведаць фізіку, матэматыку, географію. Такіх спецыялістаў-прагназістаў рыхтуе Санкт-Пецярбургскі гідраметэаралагічны інстытут. На географічным факультэце БДУ таксама пачалася падрыхтоўка спецыялістаў-метэаролагаў, аднак пакуль што ўзровень іх падрыхтоўкі не надта высокі. Выйсць ёсць: у нас існуе дамоўленасць з Расіяй, у адпаведнасці з якой мы можам накіроўваць нашу моладзь на вучобу ў Санкт-Пецярбург.

Ну, а што да дакладнасці нашых прагнозаў, дык звычайна крыўдныя закіды ў іх адрас, яшчэ раз падкрэслію, беспаспартныя. Спраўджанасць нашых прагнозаў для Мінска складае недзе 85 працэнтаў, а для Беларусі наогул — амаль 90. Пагадзіцеся, што гэта вельмі высокая паказчыкі. І яны не знізіліся і сёння. Заслуга нашага камітэта ў тым, што наша метэаралагічная сетка ў гэты цяжкі і складаны час усё ж не развалілася, станцыі і пасты ў асноўным зберагліся. Праўда, там паменела людзей, некаторыя станцыі пераведзены на статус пастоў, а аграметэапасты скарачаны, і ўсё ж, усё ж... Ну, а каб мы мелі, як калісьці, магчымасць пастаяннага зандзіравання ат-



масферы, пра што я ўжо гаварыла, дык дакладнасць нашых прагнозаў была б яшчэ вышэйшая.

— Тамара Рыгораўна, ува ўсіх нас яшчэ на памяці сёлетні разбуральны ўраган. Памятаем мы і леташнія, і пазалеташнія паводкі, іншыя прыродныя катаклізмы, якія прыносілі нямаля бяды. Метэаслужба магла б тут дапамагчы? Магла б загадзя папярэдзіць людзей, каб зменшыць разбуральныя вынікі стыхій?

— Гэта адна з важнейшых нашых задач — прадказанне стыхійных і небяспечных прыродных з'яў. І мы робім гэта. Толькі сёлета нам было складана амаль паўтары тысячы папярэджанняў. Аднак, на жаль... Стыхійныя з'явы вельмі цяжка прадказаць. Як правіла, яны носяць лакальны характар і паўтаральнасць іх вельмі і вельмі малая. Ураган, які пранёсся над Беларуссю 23 чэрвеня, не назіраўся ў нас за ўвесь перыяд метэааналізацый, даручыце за таўталогію. Скажам, што мы сёлетні ўраган увавогуле не прадказвалі, нельга. Мы прадказвалі вечер у 15—20 м/сек, а вечер, больш за 15 м/сек, лічыцца ўжо небяспечным. Горка, вядома, што так здарылася, але ўсё ж скажу, што мы недарэмна носім званне "вартавых надвор'я". Мы знаходзімся на кругласутачным дзяжурстве. Пры пагрозе ўзнікнення небяспечнай прыроднай з'явы мы стараемся давесці папярэджанне аб ёй (няхай гэта будзе вечер, засуха, паводка, туман, замарозкі, галалёд) да ўсіх амаль чатырох тысяч аб'ектаў народнай гаспадаркі, якія мы абслугоўваем.

— Што ж, будзем спадзявацца на вас. Тым больш, што з прадказаннем нядаўніх вялікіх маразоў вы не памыліліся. Дакладна казалі, і калі наваліцца мароз, і калі адваліцца...

— Самы дакладны, найбольш верагодны прагноз — прагноз тэрмінам да 10 сутак. Ёсць месячныя прагнозы, ёсць нават сезонныя, у якіх падаецца агульная, сярэднястатыстычная характарыстыка і адхіленні ад нормы тэмпературы паветра і ападкаў. А што да апошніх маразоў, дык у нас такіх не было цэлае стагоддзе. Абсалютны мінімум для нашай зімы — мінус 38°. Гэта вельмі нізкая тэмпература, паўтаральнасць іх малаверагодная. У нас пераважае заходні перанос паветраных мас. Клімат у нас крышачку, бадай, марскі, чым кантынентальны, бо Атлантыка ад нас усё ж не надта далёка. Апошнія зімы ў нас былі досыць цёплыя. Цыклоны, узнікаючы над Атлантыкай, прыносяць на Беларусь цёплыя масы паветра, яны перакрываюць халодныя патокі з Поўначы, і цыклоны гэтыя ідуць звычайна адзін за адным. Халодна бывае калі? Калі адыходзіць адзін цыклон, а ў пералынку паміж адыходзячым і наступным "зацякае" холад з Арктыкі. Такія працэсы не выключаны і гэтай зімою. Зіма ёсць зіма. Верагоднае паўтарэнне падобных моцных маразоў і ў студзені.

— Хачу спытаць у вас пра стварэнне штучнага надвор'я. Скажам, у час святкавання 850-годдзя Масквы паведамлялася, што ў тыя дні над расійскай сталіцай разганяліся, больш дакладна — разбураліся дажджавыя хмары. Служба Белгідромета робіць нешта падобнае?

— Сапраўды, часам важна не толькі прадказаць надвор'е, але і ўнесці ў яго нейкія карэктывы, інакш кажучы, штучна паўздзейнічаць на тыя ці іншыя прыродныя працэсы. Скажам, чакаецца моцны град, ён можа прынесці немалую шкоду пасевам. Як папярэдзіць бяду? Можна ў воблака ўвесці спецыяльны рэагент, распыліць яго ў ім, і тады замест граду пральецца на зямлю дождж. Але такія працэдуры вельмі дарагія. Гэта — па-першае. А па-другое, такое ўмяшанне і досыць небяспечнае: над адной тэрыторыяй дождж, скажам, папярэдзіш, затое ён можа праліцца там, дзе зусім непатрэбны, проста лішні, а то і шкодны. З прыродай асабліва жартваць нельга.

— А што вы можаце сказаць пра нібыта непазбежнае глабальнае пацяпленне клімату Зямлі? Што чакае ў гэтым плане калі не нас, дык нашых людзей, унукаў, праўнукаў? Наколькі слушныя чуткі-гаворкі пра гэта?

— Перш-наперш хачу сказаць, што зараз у Беларусі распрацоўваецца Нацыянальная кліматычная праграма. Над ёй працуюць калектывы вучоных НАН, нашага Дзяржаўнага камітэта па гідраметэаралогіі, Міністэрства прыродных рэсурсаў. Гэта вельмі вялікая і сур'ёзная праца, разлічаная на далёкую перспектыву. Безумоўна, у ёй знойдзе адбітак і тэорыя глабальнага пацяплення на нашай планеце. Апошніяе вучоным з'яўваюць з так званым парніковым эфектам, які ўзнікае ў выніку прамысловай і іншай дзейнасці людзей. Зрэшты, я не кліматалаг, я найперш метэаралаг-прагназіст, і таму не буду ўсчынаць больш падрабязнай гаворкі пра гэта.

— Тамара Рыгораўна, давайце прыгадваем народныя прыкметы надвор'я. Яны бяруцца вамі пад увагу? Ці ўжо ўсё ў прыродзе настолькі ўскаламуцана, што прыкметы нашых продкаў аджылі сваё і ўжо не адпавядаюць таму, пра што яны калісьці гаварылі?

— Мы ў сваёй рабоце народныя прыкметы не выкарыстоўваем, абавіраем на паказанні прыбораў і навуковыя даследаванні. Мы ўсё ж прафесіяналы. Але і народныя прыкметы скідаць з рахунку няварта. Вось гавораць, што калі сонца сядзе ў воблака, дык заўтра можна чакаць дажджу. Што ж, гэтаму можна верыць. Паветраныя масы, я казала, часцей за ўсё прыходзяць да нас з захаду. І калі сонца пры заходзе апускаецца, сядзе ў воблака, значыць, там, на захадзе, збіраюцца хмары, якія, вельмі верагодна, прыносяць праз нейкі час, праз ноч, скажам, да нас дождж. Альбо: чаму ж не верыць прыкмеце, што на мароз дым з коміна ідзе слупом угору? Прыкмета гэтая адназначная.

— Тамара Рыгораўна, а як вы, беларускія метэаралагі, жывяце сёння ўвогуле? Якая сітуацыя з кадрамі? Не разбягаюцца ад вас людзі — заробкі ж у вас, пэўна, такія самыя мізэрныя, як і ўва ўсіх бюджэтнікаў? Ці, можа, спонсары знайшліся?

— Бедна жывём, калі папраўдзе. Пра заробкі і гаварыць не хочацца. Але, дайце веры, людзі ад нас не разбягаюцца. Нават і не ведаю, што трывае. Рамантыка, ці што? Праца наша ўсё ж цікавая, кожны дзень, што раз чакаеш нечага новага. Хоць, праўда, моладзь да нас не ідзе, кадры старэюць.

(Працяг на стар. 14—15)

Празаік Яўген Васілёнак (нарадзіўся 26 снежня 1917 года, памёр 23 верасня 1973-га) — аўтар зборнікаў апавесцяў і апавяданняў “Зялёныя агні”, “Выпадковы прыпынак”, “Розныя дарогі”, “Тацяна Ларына”, “Вячэрняя размова” і іншых. Я. Васілёнак на доўга звязаны з журналістыкай. Яшчэ да вайны працаваў у рэдакцыях раённых і гарадскіх газет Шклова, Барысава, Багушэўска, Оршы, а таксама на Далёкім Усходзе — у Хабараўску, Усурыйску, Уладзівастоку, а ў 1943—1945 гадах служыў у рэдакцыі дывізіянай газеты “Боец-патрыот”. Да 1948 года быў карэспандэнтам усесаюзнай газеты “Гудок” у Алма-Аце, а пасля пераезду ў Мінск — рэдактарам БЕЛТА, карэспандэнтам газеты “Труд” па Беларускай ССР, загадчыкам аддзела публіцыстыкі часопіса “Маладосць”. З 1958 па 1966 год Я. Васілёнак з’яўляўся галоўным рэдактарам часопіса “Нёман”. Вядомы і як перакладчык, аўтар драмы “Каралеўскі гамбіт”.

Лёс звязаў з тэатрам

Першую сваю п’есу Уладзімір Стэльмах апублікаваў у 1930 годзе. Называлася яна “Шляхі” і праз год была пастаўлена. У. Стэльмах аўтар і іншых драматычных твораў — “Кружэнне рэнегата”, “Фантан”, “Тры крыжы”, “Канец маскарэду” (разам з Ю. Рудзкім), якія, за выключэннем першай у гэтым спісе, у свой час набылі сцэнічнае жыццё. Вядомы У. Стэльмах і як тэатразнаўца. Ён выдаў нарыс “Народныя артысты ССРР Г. П. Глебаў”, кнігі пра тэатр “Шляхі беларускага тэатра” (на ўкраінскай мове), “Кранаючы чуткія струны душы”, “Вечна жывая крыніца”, “Тэатр і час”. Апошняя мае падзаглавак “Запіскі дырэктара тэатра”.

А расказаць Уладзіміру Мацвеевічу было што. У 1929 годзе ён наступіў у драматычную студию Беларускага дзяржаўнага тэатра ў Віцебску, пасля заканчэння якой працаваў у тэатрах рабочай моладзі і юнага глядача ў Мінску акцёрам, дырэктарам, загадчыкам літаратурнай часткі. Удзельнічаў у баях пад Смаленскам, а з 1942 года з’яўляўся загадчыкам аддзела прапаганды і агітацыі Рудакоўскага райкома партыі Тамбоўскай вобласці, з 1943-га — дырэктарам тэатра ў Віцебску, з 1945-га — дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, з 1947-га — Беларускага тэатра імя Янкі Купалы, з 1955 — Беларускага тэатра юнага глядача, а ў 1952—1955 гадах быў начальнікам аддзела тэатраў Міністэрства культуры БССР, у 1966—1971 гг. — намеснікам старшынні прэзідыума Беларускага тэатральнага аб’яднання. 15 снежня з дня нараджэння Уладзіміра Мацвеевіча споўнілася 60 гадоў (памёр У. Стэльмах 27 студзеня 1974 года).

Вынікі супрацоўніцтва



Год таму завязаліся стасункі гомельскага абласнога Цэнтра народнай творчасці з вядомай у Расіі Сямёнаўскай фабрыкай мастацкага роспісу па дрэве Ніжагародскай вобласці. Сёння ў выставачнай зале Цэнтра народнай творчасці знаходзіцца больш за 70 найменняў вырабаў сямёнаўскай фабрыкі, сярод якіх лыжкі, збаны, блюда, пано і, вядома, традыцыйныя рускія матрошкі.

На здымку: загадчыца выставачнай залы Галіна Драбішэўская з сямёнаўскімі вырабамі.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

Верыць у Беларусь

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

беларускай нацыі, тым больш гартуецца маральны дух беларускіх патрыётаў, а магчымасць з’яўлення папулістаў, кан’юктуршчыкаў сярод іх рэзка змяншаецца. Сапраўдныя беларускія патрыёты, не скароныя патрэбамі аднаго дня і жаданнем знешняга дабрабыту, кар’еры, аб’ектыўна з’яўляюцца пасіянарнымі больш чым беларускай нацыі, яны адмаўляюцца ад асабістага інтарэсу, але не могуць адмовіцца ад высакорнай місіі выратавання яшчэ адной грані Красы, Добра, Праўды. Фактычна яны выконваюць Божую Задуму.

Безумоўна, нацыянальная ідэя — не панаэзія ад усіх хвароб, але ўсё ж яна здольная надаць сэнс канкрэтнаму чалавеку жыццю, задаць і захаваць стабільную сістэму каштоўнасцяў, што дазваляе пазбегнуць унутранага дыскамфорту, розных псіхічных хвароб, яна накіроўвае сілу і дух чалавека на стваральны лад.

Той, хто разумее значнасць і аб’ектыўна-гістарычны характар беларускай нацыянальнай ідэі, непазбежна становіцца беларускім нацыяналістам (у пазітыўным значэнні гэтага паняцця), чалавекам-актуалізатарам, які сябе і іншых успрымае асобамі паўнаўдаснаванымі, цэльнымі, унікальнымі. Такі чалавек абаліраецца на сябе, а не на знешняе асяроддзе, у сабе шукае самабытнасць, гэта свабодная асоба, здольная зрабіць уласны выбар. У прынцыпе беларускі нацыяналіст — гэта асаблівы псіхалагічны тып, рэлігійная натура, упэўненая, што праца прыроды над яе стварэннем заслугоўвае даверу і ўдзячнасці, ён ёсць выразнікам шляхетнасці і сумленнасці, бо як можна трываць, калі толчыць і твой гонар, і гонар тваіх продкаў?

Супярэчнасць псіхалагічнай канстытуцыі беларускага нацыяналіста палягае ў тым, што, з аднаго боку, ён абараняе нацыю, г.зн., “род”, з другога ж — індывідуалізм, самастойнасць і мінімальную залежнасць асобы ад якой бы там ні было зададзенасці. Такая дылема вынікае з самой дыхатоміі нацыянальнай ідэі, якая абаліраецца і на прыродную аснову, і на тэндэнцыю духоўнага развіцця, якое заўсёды глыбока ўнутранае. Важна зразумець, што нацыянальная ідэя ёсць ідэя гуманная, яна мае на ўвазе свабоду дзеянняў, думак і слоў асобы. Але псіхалогія тварэння рэальнасці — калектыўная, таму нацыянальная ідэя, не навязваючы для ўсіх адзін светлагляд, аб’ядноўвае творчых і свабодных людзей. І гэта невыпадкова, бо сама нацыя, як вядома, — калектыўная індывідуальнасць.

Беларускі нацыяналіст, маючы моцную волю, здольнасць да мэтанакіраванага выкаранення зла, цягу да духоўнай, інтэлектуальнай разнаволенасці мае мужчынскі характар, бо не проста спачувае няшчасцю, але змагаецца з несправядлівасцю, што, дарэчы, ёсць яшчэ адным доказам яго маральнасці. Нацыяналіст не так шукае сродкі супраць зла, як клопоціцца пра знішчэнне прычын гэтага зла. А так як менавіта прыхільнік беларускай нацыянальнай ідэі з’яўляецца сапраўдным выразнікам самабытнасці беларускай нацыі, носбітам яе асноўных рысаў, то, натуральна, можна сцвярджаць, што беларуская нацыя мае асаблі-

васці мужчынскага тыпу, як, напрыклад, паводле І. Канта, мужчынскі характар маюць немцы, іспанцы, англічане.

Гэта, аднак, аніяк не выключае ролю жанчын у працэсе не толькі станаўлення і развіцця беларусаў як нацыі, але і ў працэсе станаўлення самой нацыянальнай самасвядомасці. Няма патрэбы тут называць такія вядомыя ў гісторыі і культуры прозвішчы, як Еўфрасіння Полацкая, Цётка, Ларыса Геніюш і мноства іншых. Пра тое, што з прычыны частых крываваў войнаў і этнічнага генацыду была фізічна знішчана большая і лепшая мужчынская частка беларусаў, менавіта беларускім жанчынам давялося ўзяць на свае плечы адказнасць не толькі за фізічнае выжыванне нацыі, але ў значнай меры і за развіццё духу, пісалася таксама нямала. Але даследаванне рысаў жаночага і мужчынскага нацыянальнага характару — тэма асобнай гаворкі. Адначасна толькі, што сёння роля жанчыны ў захаванні беларусаў як нацыі непамерна ўзрастае таму, што гэтак захаванне пад усё ўзрастаючай пагрозай, а жанчыне лёсам наканавана зберагаць традыцыі, выконваць ахоўную, кансерватыўную функцыю. Абавязак захавання роду мае біялагічны сэнс, але і маральны таксама, бо захоўвае і “род”, і соцыум. Са свайго боку, грамадзянскі абавязак натуральны, прыродны. Менавіта жанчына нясе асноўны цяжар па выхаванні дзяцей і трывогі за будучыню пакаленняў. Не забывайма таксама, што актыўны ўдзел жанчыны ў грамадскім, сацыяльна-палітычным жыцці ёсць важнай прыкметай дэмакратычнасці грамадства, без якой наша нацыянальнае развіццё наўрад ці магчымае.

Такім чынам, беларуская нацыянальная ідэя — маральная па сваёй сутнасці, бо:

- 1) Нацыянальная ідэя — прагрэсіўная, маральная для любой нацыі, якая з розных гістарычных прычын не мела мажлівасцяў для свайго поўнага самастойнага развіцця, і для якой паняцце Адраджэння мае значэнне выкарыстання такіх набытых мажлівасцяў;
- 2) Ні ў чым так не адлюстроўваецца характар нацыі, як у яе маральным абліччы, усёй сістэме яе маральных каштоўнасцяў. Таму маральны аспект — іманентны для любой нацыянальнай ідэі. Адмаўляцца ад свайго, не змагацца за сябе — самазбойства, грэх, амаральнасць;
- 3) Беларуская нацыянальная ідэя актывізуе ўнутраныя сілы нацыі, звяртае ўвагу на самаразвіццё і самаразлізацыю, без пасягнення на свабоду і самавызначэнне іншых нацый;
- 4) Беларуская нацыянальная ідэя абуджае народную памяць, а без памяці няма маралі. Усялякае забыццё — амаральнае. Дзякуючы памяці магчымы такі найважнейшы маральны акт, як пакаянне. Ці можа быць духоўным, амаральным чалавек “без роду і племені”? Адсутнасць самасвядомасці арганічна спалучаецца з утылітарызмам, прагматызмам, спажывецкай псіхалогіяй, адсутнасцю разумення сувязі пакаленняў і, як правіла, сэнсу жыцця;
- 5) Беларуская нацыянальная ідэя накіравана на стварэнне дастойных умоў жыцця, калі будзе думацца не толькі пра самавыжыванне, але пра творчасць. Яна і патрабуе ўнутранага свабоды асобы, і дае гэтую свабоду. А свабода — аснова асабістай

маральнасці і мэта сацыяльнага жыцця.

б) Беларуская нацыянальная ідэя абаліраецца на сумленне нацыі і асобы — асноўную катэгорыю маральнасці, а таксама патрабуе самаахвярнасці і цяргення, мужнасці і пакоры, свабоды і павагі да індывідуальнасці, сілы духу і веры, апоры на вечнае.

Узаемазвязь і ўзаемазалежнасць беларускай нацыянальнай ідэі, маральнасці, веры і рэлігіі — ці не самае важнае пытанне для разумення сутнасці БНІ. Пры гэтым трэба памятаць, што мараль — гэта больш грамадская, калектыўная з’ява ў адрозненне ад маральнасці і духоўнасці, якія індывідуальныя, як канкрэтнае жыццё.

Асабіста для мяне застаецца адкрытым пытанне: ці можа чалавек верыць у Бога і не адстойваць Беларусь?

Зразумела, размова ідзе перш за ўсё аб хрысціянскай рэлігіі як асноватворчай для беларускай культуры (у шырокім яе сэнсе) і беларускай свядомасці. Канечне, нельга не ўлічваць уплыў на ўсе сферы жыцця дзейнасці беларускага народа язычніцтва, іншых рэлігій і вераванняў, але ў плане станаўлення і развіцця беларускай нацыянальнай ідэі роля хрысціянства вызначальная. І тут важна размежаваць ролю і уплыў хрысціянства на лёс беларускай нацыі ў плане знешнім, калі яно ў сваіх розных формах выступае як адзін з культурна-гістарычных чыннікаў у пэўным часе, і ўнутраным, калі непасрэдна фармуе светаўяўленне кожнага канкрэтнага чалавека.

У адрозненне ад большасці іншых рэлігій хрысціянства знаходзіць апору не ў эпічна-міфалагічнай традыцыі, а ў асабістым прыкладзе Хрыста, што накіроўвае свабоду чалавека не толькі на ўнутраную рэальнасць душы, але і на пераўтварэнне знешняга свету, калі сам чалавек становіцца цалкам адказным за свой лёс. Беларуская ж нацыянальная ідэя ёсць нішто іншае, як добраабодна прынятая адказнасць унутрана свабоднай асобой. І яна патрабуе менавіта яркіх, свабодалюбівых, актыўных асоб, здольных павесці за сабою людзей, што асабліва актуальна зараз.

На чым палягае самаадданы патрыятызм беларускіх нацыяналістаў? Часткова на разуменні, што, як і іншыя народы, спраўдзіць сябе беларусы могуць, толькі застаючыся самімі сабою і творачы свае формы быцця. На веданні гісторыі, культуры свайго краю (і суседзяў, а таксама сусветнай гісторыі і культуры), калі становіцца відавочным, што этнас з такімі багатымі старадаўнімі традыцыямі, які перажыў не адну вайну і не адзін від этнацыду, не можа проста так згінуць. На рацыяналізме, бо нацыянальны рух ва ўсім свеце не затухае, а набывае ўсё больш разнастайныя формы свайго аблічча, нацыянальная ідэя пры гэтым усё часцей успрымаецца як аб’ектыўна неабходная для развіцця чалавецтва, пра што вельмі падрабязна і абгрунтавана піша ў сваёй кнізе “Нацыяналізм у дваццатым стагоддзі” Энтані Сміт. На прагматызме, бо, як вядома, эканоміка, палітыка і культура існуюць ва ўзаемазалежнасці, а стварыць пэўны матэрыяльны і іншыя даброты лягчэй, будучы гаспадаром у сваім доме.

Беларускі нацыяналізм палягае яшчэ на шмат чым іншым, ды толькі, думаецца, ён

Што заўтра будзе: ці дождж, ці пагода?

(Працяг. Пачатак на стар. 13)

І кадры старэюць, і абсталёванне, і памяшканне наша, бачыце, мэбля — усё таксама дажывае веку. Зараз, праўда, сёе-тое нам перапала, мо крыху ачуняем, набудзем што-небудзь з тэхнікі, падрамантуем... А спонсары нас не заўважаюць. Яны “кляюць”, пэўна, на нешта іншае...

— Дарэчы, калі ўжо зайшла гаворка пра спонсараў... Ведаю, што ў заходніх краінах, у той жа Амерыцы службы надвор’я — досыць багатыя арганізацыі. Метэаролагі прыносяць розным канцэрнам, асобным галінам гаспадаркі (рыбалоўству, скажам, сельскагаспадарчым прадпрыемствам) велізарную карысць і за гэта маюць немалыя прыбыткі. Ім плацяць за прагнозы надвор’я, асабліва доўгатэрміновыя, за папярэджанні наконт ураганаў, тайфунаў, землетрасенняў, паводак і г. д. А вам хто-небудзь плаціць за вашы паслугі?

— Не ведаю, што і скажаць. Нам дазволена зарабляць дадатковыя сродкі за спецыялізаваныя паслугі пэўным аб’ектам розных форм уласнасці. Сёе-тое ў гэтым кірунку мы робім, але сумы, якія атрымліваем, вельмі і вельмі невялікія, ледзь пакрываюць выдаткі. Платных кліентаў пакуль што мала. У 1995 годзе, на пачатку рынковых адносін, такіх арганізацый было каля 30, зараз іх колькасць не дасягнула і 70. Гэта мізэр на фоне тых 4 тысяч аб’ектаў, якія мы абслугоўваем.

— Перспектывы метэаслужбы на Беларусі — якія яны? Ці даў што-небудзь вам, метэаролагам, Саюз Беларусі і Расіі? Ажыўляюцца колішнія кантакты і сувязі?

— Хочацца спадзявацца на лепшае, вядома. Прынамсі, цяпер мы заклапочаны тым, каб хоць страты звесці да мінімуму. Бо ўжо было дайшло да таго, што ў нашым мінскім аэрапорце не стала метэапрыбораў, якія забяспечвалі бяспеку пасадак і ўзлётаў сама-

лётаў. Зараз там ідзе перааснашчэнне і пераабсталёванне метэасеткі. Паявіліся сродкі і на камп’ютэрызацыю нашай службы, каб “размаўляць” з іншымі краінамі на сучасным міжнародным узроўні. Пасля ўтварэння Саюза Беларусі і Расіі ўзнікла думка аб стварэнні сумеснай гідраметэаралагічнай службы. Мы распрацавалі план каардынацыі дзеянняў на 1998—2000 гады. У ім вызначаны ўзаемны абмен інфармацыяй, сумесныя навукова-даследчыя работы. Расія не так даўно набыла супер-камп’ютэр, з дапамогай якога можна будзе даваць больш дакладныя прагнозы. Мы спадзяемся карыстацца яго паслугамі.

— Тамара Рыгораўна, адна з цікавейшых і папулярнейшых праграм Беларускага тэлебачання — “Тэлебарометр”, які вядзе аб’явіла Яўгенія Гарошка. Вы маеце дачыненне да падрыхтоўкі гэтай праграмы?

найперш палягае на Веры. І не толькі на патэтычнай веры ў сябе, сваіх продкаў і нашчадкаў, у свой народ. На веры ў вечныя каштоўнасці, у вечнасць. Невыпадкова ўсе памкненні здзяйсняльніка беларускай нацыянальнай ідэі, хоць і абаліраюцца на мінулае, але ўсё ж такі скіраваны ў будучыню.

Аснова ж маральнасці, па І. Канту, — вера ў будучае жыццё, у будучыню. На гэтым жа трымаецца і рэлігія, у тым ліку хрысціянская. Чалавеку, які не верыць у замагільнае жыццё, не дбае аб сваім далейшым, "пазаямным жыцці", не баіцца Страшнага Суда, няма сэнсу быць маральным, рабіць стаўку на вечныя каштоўнасці. Сіла веры дапамагае пераадолець тупік розуму. Менавіта вера, няхай часам да канца не ўсвядомленая, штурхае чалавека на дзеі дэля будучыні, на тварэнне Добра, нават калі праца такая здаецца марнай і вынікі яе пакуль нябачныя. "Лепш рабіць дабро, чым падпарадкоўвацца злу" — гэтая хрысціянская ўстаноўка дапамагае чалавеку зарыентавацца ў заблытаным клубку невырашальных праблем суровай рэчаіснасці. Гэтая ж устаноўка рухае і беларускую нацыянальную ідэю. Апора беларускага нацыяналіста — сумленне, асноўная катэгорыя маральнасці. Жыць насуперак сумленню — сорам.

У сваім публіцыстычным артыкуле "Мова (што я думаю пра цябе)" У. Караткевіч піша: "Пасля Багушэвіча і Купалы... здаецца, няма чаго казаць. Але гэта толькі здаецца. Занадта яшчэ моцна сядзіць у некаторых учарашні раб, і яму трэба паўтараць вачавіднае тысячу разоў, бо сорам у наш час і нашаму чалавеку хаця ў чымсьці быць добраахвотным рабом... Ёсць адзіна годны шлях: служыць айчыне да крывавага поту, не чакаючы ўзнагароды ад людзей і лёсу, проста таму, што іначай нельга. Іначай — сорам. І не апраўданне ганебнаму ўчынку ў тым, што "яны самі так хочуць". Сорам — самім так хацець..."

Свабода — яшчэ адна катэгорыя маральнасці. Рабства ва ўсіх формах амаральнае таму, што прыніжае чалавека, не дае мажлівасці натуральнага, нязмушанага развіцця. Беларуская нацыянальная ідэя — гэта змаганне за свабоду нацыі і кожнага чалавека ў зададзеных ёй межах.

Хрысціянства, грунтуючыся на сумленні і свабодзе, па сваёй сутнасці садзейнічае захаванню і развіццю беларускай нацыянальнай ідэі, падтрымлівае і мацуе яе носьбітаў. Гэта ёсць аснова ўнутранага боку ўзаемадзеяння беларускай нацыянальнай ідэі і веры, рэлігіі, у прыватнасці, хрысціянства. Выратаванне беларусаў як нацыі мусіць прайсці праз маральнасць, развіццё духоўнасці, умацаванне ідэалаў хрысціянства.

Што ж да знешняга боку вышэйзгаданай праблемы, то тут важна адзначыць, што нацыянальная ідэя, будучы накіраванай на свабоду асобы і адначасова калектыўнае дзеянне, удала спалучаецца з двума асноўнымі на Беларусі формамі хрысціянства — праваслаўем з яго ідэяю калектыўнасці, саборнасці, і каталіцтвам з яго большай заземленасцю і ўстаноўкай на індывідуальнасць.

У сваёй кнізе "Хрысціянства і беларускі народ" Адам Станкевіч адзначае, што хрысціянства прынесла беларускаму народу культу і асвету, паняцце грамадскай справядлівасці: "Хрысціянства... прынесла ў Беларусь грамадства... гэта... пабуджала творчы інстынкт народа і развівала яго нацыянальную асаблівасць, прычыняючыся... да большага зліцця... плямён у адно цэлае нацыянальнае... Хрысціянства... вытварала

ў народзе супольную веру, погляды, традыцыю, культуру, народную душу... тварыла родную інтэлігенцыю... Нацыянальнаю ідэяю была ідэя рэлігійная..."

Справядліва лічыць, што ў розныя часы беларускую нацыянальнасць падтрымлівалі розныя канфесіі, і з гэтага пункту гледжання добра, што беларусы не аднаканфесійныя. Так, паводле А. Станкевіча, "нацыянальная ідэя беларускага народа выплывае... з палітычна-культурнай супярэчнасці Захаду і Усходу, з кантрасту, ... якіх падкладам з'яўляюцца рознасці Праваслаўя і лацінскага Каталіцтва".

Пытанне ролі кожнай з канфесій у стаўленні беларускай нацыі і беларускай нацыянальнай ідэі ў пэўным часе — гэта пытанне гісторыі Беларусі і пытанне гісторыі царквы на Беларусі. Адначасова толькі, што для ўзнікнення і развіцця беларускай нацыянальнай ідэі велізарнае значэнне мела грэка-каталіцтва, а пасля яго фактычнага вынішчэння — рыма-каталіцтва. Не маючы ніякіх ілюзій адносна таго, што доволі часта каталіцтва на Беларусі было польскім (наколькі канфесія ўвогуле можа быць нацыянальнай), усё ж асмеліся сцвярджаць, што ў сітуацыі, калі касцёл практычна супрацьстаяў русіфікацыі, ці не большасць вядомых беларускіх культурных дзеячаў за апошнія два стагоддзі, сярод якіх — Т. Касцюшка, С. Манюшка, П. Багрым, Я. Чачот, В. Дунін-Марцінкевіч, У. Сыракомля, А. Міцкевіч, К. Каліноўскі, А. Гурыновіч, Ф. Багушэвіч, К. Каганец, Ядвігін Ш., Цётка, Я. Купала, А. Гарун, браты Луцкевічы, В. Ластоўскі, Я. Драздовіч і іншыя — каталіцкага веравызнання. Увогуле ўплыў кожнай з канфесій на развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў — тэма асобнага даследавання, тым больш што сама гісторыя хрысціянства і іншых рэлігій на Беларусі патрабуе дэталёвага вывучэння.

Каталіцтва, у параўнанні з праваслаўем больш набліжанае да зямнога жыцця, больш рацыянальнае, з большымі традыцыямі ў навуцы, сацыяльна-эканамічным, грамадскім жыцці, схільнае да ўкаранення ў нацыянальную культуру, да выкарыстання нацыянальных моў, па сваёй сутнасці бліжэй да нацыянальнай ідэі, у тым ліку беларускай.

Абуджаючы веру ў чалавечую прыроду, спрыяючы росту індывідуальнасці, хрысціянства даводзіць да нас, што выратаванне беларусаў мусіць быць унутраным, праз духоўнасць, якая заўжды індывідуальная.

Хрысціянскія рэлігійныя запаведы вучаць беларускіх патрыётаў, што проста немажліва адштурхоўваць, рэзка адсякаць ад беларускай ідэі людзей, якія па розных прычынах не прымаюць ці застаюцца раўнадушнымі да яе. Любая ізаляванасць беларускіх нацыяналістаў можа быць зразумета і даравана, але гэта любая ізаляванасць памылка, — бо здзяйсняльнікі беларускіх культуры, адукаванасці і, што найбольш важна, — маральнасці. Сіла беларускай ідэі і яе носьбітаў вызначаецца якраз маральнасцю, высакароднасцю.

Беларуская нацыянальная ідэя ёсць ідэя маральная, але і выратванне яе — у маральнасці, веры яе носьбітаў.

Думаецца, што вяртанне да веры не так праз адзіную рэлігію, што на Беларусі наўрад ці магчыма, як праз маральнасць асобы і грамадства ў цэлым, а мо нават і праз дзяржаўную мараль, магло б з'яўдзіцца людзей на Беларусі і, незалежна ад формы веравызнання, рэлігіі, паслужыць апораю, падмуркам беларускай нацыянальнай ідэі.

ВЫСТАВЫ

Паспеў зрабіць шмат

3 26 лістапада па 7 снежня ў памяшканні Палаца мастацтваў працавала выстава "Кабінет", прысвечаная памяці мастацтвазнаўцы, журналіста, мастака Уладзіміра Бойкі. Арганізатары выставы — творчае аб'яднанне "Тэатральная ліга" і некамерцыйная канцэптуальная галерэя "Брама", а дакладней, яе стваральнік і дырэктар Ларыса Фінкельштэйн.

— Гэтая выстава, — гаворыць яна, — усяго толькі накіды, шрых да партрэта дзівоснага чалавека, чый вобраз — гэта вобраз часу, здыма пакалення, пласта айчынай культуры. А ягоныя малюнкi, рукапісы, акварэлі — гэта сімвалы, вобразы, матэрыяльныя сляды велізарнай духоўнай працы. Назву "Кабінет" Уладзімір Андрэевіч адобрыў яшчэ пры жыцці. Але кабінет — не азначае пакой. Гэта паняцце мае вельмі шырокае сэнс: Уладзімір Бойка тварыў, сачыў, разважаў, аналізаваў і адукоўваў заўсёды і ўсюды. Мы ж імкнуліся адкрыць невядомыя грані яго творчасці...

Я ўваходжу ў "кабінет" Уладзіміра Бойкі. Насупраць дзвярэй — вітрына на сцяне. У цэнтры — фотаздымак. У Бойка — на балконе, побач з якім расце яго любімая бяроза. Добра знаёмы позірк і нязменная цыгарка ў руцэ. Вакол фотаздымак — малюнкi, шаржы, яго газетныя артыкулы. Унізе, на століку — пішучая машынка, збан з пэндзлямі, веерам — кнігі. Вобраз працы, вобраз кватэры, у якой кнігі жылі нароўні з гасціннымі гаспадарамі.

У гарызантальных вітрынах — зьгоды, зноў фотаздымкі, малюнкi. Кнігі, дзе ён і аўтар, і мастак-афарміцель. Незакончаныя рукапісы. Вершы, якія ён не публікаваў. Часопісы, дзе друкаваўся. Сведчанні яго нястомнай працы. Акварэлі Уладзіміра Бойкі зачароўваюць вытанчанасцю колеру. Яны былі вядомы, але — усяго толькі шчыльнаму колу сяброў, зараз, на белых плоскасцях сцен, аблямаваныя чорнымі рамкамі, яны раптам адкрыліся нечаканана і ярка многім.



Я ўбачыла творчую лабараторыю чалавека, які шмат зрабіў, але ўсё-ткі, як яно звычайна бывае, не паспеў зрабіць яшчэ болей. Сярод экспанатаў — два эскізы да праекта неажыццёўленага спектакля па п'есе Гарсія Лоркі, які Барыс Луцанка збіраўся ставіць у Тэатры-студыі кінаакцёра. Ён не паспеў закончыць яго прадуманьня, працулыя кнігі. Ён рабіў тое, што было яму цікава. Пісаў артыкулы, эсы, сцэнарыі, даследаванні. Веў перадачы на радыё і тэлебачанні. Рабіў калажы, малываў, пісаў кнігі.

Ён сябраваў з многімі: вядомымі і амаль невядомымі. Ён быў вольным ад пагоні за знешнім: поспехам, званнямі публікацыямі, узнагародамі, і гэта давала ўнутраную свабоду, шчырасць у жыцці і творчасці.

Таццяна ПАЛЯКОВА

Апошні прамень Ахола-Вало

На 98-м годзе жыцця памёр Аляксандр Пятровіч Ахола-Вало — мастак, філосаф, пісьменнік. Апошні раз Ахола, што па-фінску азначае "Прамень", наведаў Мінск у 1995 годзе, калі быў запрошаны А. Мальдзісам на Міжнародны кангрэс беларусаў свету. Так, фін па нацыянальнасці, Аляксандр Пятровіч лічыў сябе беларусам. Бо менавіта ў Віцебску, а потым у Мінску фарміравалася яго асоба — грамадзяніна свету, мастака, філосафа. Вучыўся ён у Віцебскай мастацкай школе ў Ю. Пэна, С. Юдовіна, слухаў лекцыі рускіх авангардыстаў В. Ермалаева і іншых у майстэрні СНОМАСа.

Першыя тэматчныя кампазіцыі нараджаюцца пад уплывам часу — рэвалюцыйная рамантыка, успрынятая як праграма лепшага будучага: "Сэрца Данка", "Сэрца сусветнага каханьня" і інш. Менавіта ў Віцебску Аляксандр Пятровіч пачаў распрацоўваць першыя сімвалы сваёй арыгінальнай сістэмы тэціравання, асобныя раздзелы якой былі зацверджаны на навуковых канферэнцыях у Еўропе.

У горадзе Хямеліне (Фінляндыя) ў музеі А. П. Ахола-Вало знаходзіцца каля дзесьці тысяч твораў мастака, дзе "беларускі перыяд" прадстаўлены ў асобным "беларускім" кутку. Гэта

перш-наперш больш чым дзвесце ілюстрацый, якія мастак выконваў для беларускіх газет і часопісаў у 1920—1930-я гады: для "Беларускага піянера", "Работніцы і сялянкі", "Беларускай вёскі", "Савецкай Беларусі", "Оркі", "Млота", "Чырвонай змены" і інш. Ён — аўтар вокладак кнігі многіх нашых пісьменнікаў: "Новая зямля" Якуба Коласа, "Пльнь" М. Грамыкі, "Хвой гавораць" К. Чорнага, "Угрунь" А. Александровіча, "Табе" А. Вольнага, "Ветры буйныя" П. Труса і інш. Да іх далучаюцца арыгінальныя вокладкі-кампазіцыі да брашур "Эскадрылья сусветнай камуны", "Чырвоная сялянская вечарына", "Прасторы" і інш.

Партрэт будзе няпоўным, калі не дадаць, што жонка (Алена Нікановіч-Яцэвіч) была віцяблянкай, а дзеці іхнія нарадзіліся ў Мінску.

Аляксандр Пятровіч — чалавек стагоддзя — ішоў у нагу са сваім часам. Яго навуковая і мастацкая дзейнасць з'яўляецца прыкладам таго, як чалавек, надзелены талентам і гарачым сэрцам, можа накіраваць сваю энергію на сцвярджанне светлых ідэй грамадства.

Няхай зямля Вам будзе пухам, шаноўны Аляксандр Пятровіч!

Людміла НАЛІВАЙКА

НОВАЕ

"...Выклік сучаснасці"

— Так, нашы спецыялісты даюць інфармацыю Беларускаму тэлебачанню. Нават раскрылі вам адзін сакрэт. Калі "Тэлебарометр" дагэтуль выходзіць два разы на тыдзень, дык з новага года ён будзе выходзіць штодня. У сувязі з пераабсталяваннем і камп'ютарызацыяй нашай службы супрацоўніцтва з тэлебачаннем будзе больш шчыльнае і надзейнае.

— І апошняе пытанне, Тамара Рыгораўна. Было б проста недаравальна не спытаць у вас пра надвор'е пад Новы год, у святочную навагоднюю ноч?

— Па нашых звестках, самая халодная навагодняя ноч была ў 1970 годзе, калі тэмпература паветра апускалася да мінус 26,4°. А самая цёплая — у 1994 годзе, з лужынамі на тратуарах, з тэмпературай паветра плюс 1°. Ноч пад Новы, 1998 год, па ўсіх нашых прывідках, будзе без анамалій, звычайная зімовая ноч, гэтак характэрная для нашай беларускай, зусім не лютай, зімы — з невялікім марозікам і такім жа невялікім лёгкім сняжком. Зрэшты, апошняе, думаецца, не так і важна. Галоўнае, што гэта будзе Навагодняя ноч, якая пры любых акалічнасцях будзе святочная, чароўная, незабыўная.

— Дзякуй вам, Тамара Рыгораўна, на добрым слове!

Марыя МІХАЙЛАВА

5—6 снежня ў памяшканні Беларускага Гуманітарнага Адукацыйна-Культурнага Цэнтра адбылася незвычайная і неардынарная з'ява: яшчэ ў гэтым стагоддзі паспела адрадыцца традыцыя беларускіх калегіумаў (скасаваная ў XIX стагоддзі), пра што засведчыў прайшоўшы там семінар "Беларусь, Польшча, Сярэдняя Еўропа: выклік сучаснасці". Што такое сёння Беларускі Калегіум? Перш за ўсё гэта адукацыйны праект шэрагу недзяржаўных "інстытуцыяў", куды ўваходзяць "ЭўроФорум", БГФ "Наша Ніва", Беларускі Інстытут Цэнтральна-Усходняй Еўропы, згаданы ўжо Беларускі Гуманітарны Адукацыйна-Культурны Цэнтр, а ў рабоце семінара да таго ж прымаў удзел і Польскі Інстытут. Дзейнасць Беларускага Калегіума адбываецца ў супрацоўніцтве з цэнтральна-еўрапейскімі і заходне-еўрапейскімі адукацыйнымі і навуковымі цэнтрамі і скіравана на падтрымку дэмакратычных працэсаў у грамадстве, каб стварыць асяродак адпаведна зарыентаваных інтэлектуалаў, выкладчыкаў, дзеячаў культуры. У мэтах праекта стаіць перш за ўсё ўмацаванне грамадзянскай супольнасці праз сістэму недзяржаўнай, публічнай адукацыі. Што хутчэй за ўсё

будзе выглядаць як забеспячэнне "адукацыйнага плюралізму і набліжэнне адукацыйных практык да заходніх стандартаў". Здаецца прыгожую праграму цяжка будзе напоўніць канкрэтным напаўненнем, аднак мяркуецца стварыць нават міжнародную Вышэйшую школу, якая б давала ўзровень магістра і доктара, і працавала б па мадэлі "адкрытага ўніверсітэта". Арганізатары Беларускага Калегіума (дырэктар праекта Аляксандр Анціпенка) узялі на сябе доволі вялікую адказнасць: мяркуецца распрацаваць новыя навукальныя курсы, правесці публічныя лекцыі, выдаць адпаведную літаратуру.

Прайшоўшы ў межах калегіума навукова-практычны семінар "Беларусь, Польшча, Сярэдняя Еўропа: выклік сучаснасці" дакладней можна было б назваць чыста навуковым, ці нават проста метадалагічным.

Пра што ішла гаворка? На маю думку — гэта быў, перш за ўсё, працяг адказу на адзінае вялізнае беларускае пытанне: "За што?" (Па аналогіі з расійскім "Што рабіць?"). Называліся і ацэньваліся факты, цвяроза і спакойна ацэньвалася сітуацыя, яе карані і прадгісторыя. Спраўды, па словах Алега Дзярновіча, сёння "пад цяжа-

рам нігілізму ні адна цвярозая галава можа згубіць цвярозасць". Таму галоўным сёння з'яўляецца асэнсаваць, што адбываецца і адпаведна дзейнічаць. Ігар Бабкоў (галоўны рэдактар часопіса "Фрагменты") ў дакладзе "Беларусь: няскончаная мадэрнасць" даводзіў, што Беларусь магла б стацца постмадэрнай краінай, але да гэтага павінна стаць хаця б мадэрнай. (Тут варта ўзгадаць метадалагічныя распрацоўкі руху "Бум-Бам-Літ", згодна з якімі Беларусь ужо ёсць постмадэрнай краінай, прычым настолькі постмадэрнай, што далей няма куды). Павел Церашковіч (лепшы антраполог Беларусі, бо адзіны спецыяліст у гэтай галіне) выступіў з лекцыяй "Этнасы і нацыі ў пераходных грамадствах: Беларусь". З яго выступлення можна зрабіць выснову, што вялікай бядой для беларусаў стала тое, што масавае гадарскае насельніцтва тут пачало фармавацца ў шасцідзятых гады, акурат з "камунізмам за 20 год" і адпаведнай магутнай "інтэрнацыянальнай" і аднамоўнай прапагандай.

Выступалі і замежныя госці: Станіслаў Брындза-Стабро (доктар Кракаўскага ўніверсітэта), Акаш Энгельмаер (эксамбасдар Вугоршчыны ў Польшчы і Беларусі). Актыўны ўдзел у дыскусіях прымаў Польскі Інстытут.

Лесь ТУР

прыёмная рэдакцыі —	2332-461
намеснікі галоўнага рэдактара —	2332-525, 2331-985
АДДЗЕЛЫ:	
публіцыстыкі —	2332-525
пісьмаў і грамадскай думкі —	2331-985
літаратурнага жыцця —	2332-462
крытыкі і бібліяграфіі —	2331-985
паэзіі і прозы —	2332-204
музыкі —	2332-153
тэатра, кіно і тэлебачання —	2332-153
выяўленчага мастацтва, аховы помнікаў —	2332-462
навін —	2332-462
мастацкага афармлення —	2332-204
фота- карэспандэнт —	2332-462
бухгалтэрыя —	2682-667

Пры перадруку просьба
спасыліцца на "ЛіМ".
Рукпісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцензуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах
Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)
Індэкс 63856.
Наклад 5853
Нумар падпісаны ў друк
23.12.1997 г. у 17.30.
Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715
Заказ 7577/Г
Д 12 45 67 89 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Назву "Пробліск" атры-
мала літаратурна-мастацкая
арганізацыя, што сфарміра-
валася пасля "Узвышша" ў
выніку расколаў у "Малад-
няку" на пачатку другой па-
ловы 20-х гадоў. Дакладней
— "Пралетарска-сялянская
беларуская літаратурная су-
полка ("Пробліск)". Засна-
вальнікамі яе сталі пісьмен-
нікі Я. Бобрык, А. Звонак,
А. Гурло, Т. Кляшторны, С.
Плаўнік, Я. Туміловіч, М.
Хведаровіч, Н. Чарнушэвіч.
Менавіта яны, як і належа-

ла ў тыя часы, 29 красавіка
1927 г. звярнуліся ў ЦК
КП(б) за дазволам на вы-
лучэнне з "Маладняка" ў са-
мастойную арганізацыю з
уласным друкаваным орга-
нам. У якасці арганізацый-
ных і мастацка-эстэтычных
падстаў выхаду называліся
нязгода з формамі і метада-
мі маладнякоўскага кіраўні-
цтва, яго адносінамі да
"радавога" маладога пісь-
менніка, нязгода з тэндэн-
цыямі ў развіцці "Узвышша".
Апошняе, на думку "проб-

ліскаўцаў", ператваралася ў
вузкаакадэмічную, замкнё-
ную групу. Наогул аўтары
зварота лічылі, што разыхо-
джанні паміж беларускімі лі-
таратурнымі групамі ёсць
толькі ў прынцыпах працы,
метадах "будавання прале-
тарскай (па змесце), нацыя-
нальнай (па форме) беларус-
кай літаратуры". Зразу-
мела ставілася пытанне і пра
матэрыяльна-фінансавую
падтрымку новай арганіза-
цыі.
Дазвол на арганізацый-

нае афармленне быў атры-
маны. Складанасці ўзніклі з
фінансавымі сродкамі, асаб-
ліва з заснаваннем часопіса;
без яго суполка перспектыву
на пашырэнне, прапаганду
сваіх поглядаў і прынцыпаў
не мела. Не было і дастат-
кова акрэсленай мастацка-
эстэтычнай платформы і
праграмы практычных дзе-
янняў. Да таго ж пастаянна
адчуваўся ціск з боку ідэала-
гічных службаў ЦК КП(б)Б.
ЦК быў зацікаўлены ва ўма-
цаванні "Маладняка" як
адзінага літаратурнага
аб'яднання, падпарадкава-
нага партыйнаму кіраўніц-
ву. У выяўленых архіўных
матэрыялах можна прачы-
таць, што ў Беларусі напры-

канцы 1927 г. "Пробліск" — ні
з фармальнага, ні з ідэала-
гічнага боку пакуль яшчэ ся-
бе не выявіў". У тагачасных
афіцыйных публікацыях ад-
значаецца, што гэтая твор-
чая група, не паспелышы зама-
цавацца, распалася і зноў
пайшла за "Маладняком".
У сучаснай літаратуры аб
ідэйных і мастацкіх пазіцыях
групы, адносінах яе членаў
да літаратурных працэсаў,
якія адбываліся ў Беларусі
ў другой палове 20-х гадоў,
вядома, няшмат. Таму пэ-
ўную цікавасць уяўляе ліст за-
сновальнікаў гэтага творча-
га аб'яднання ў ЦК КП(б)Б
з абгрунтаваннем сваіх по-
глядаў, які і прапануецца чы-
тачу.

У Цэнтральны Камітэт Камуністычнае партыі Беларусі

Ад беларускіх пісьменнікаў: Бобрыка, Звонака, Гурло, Кляшторнага, Плаўніка, Туміловіча, Хведаровіча і Чарнушэвіча.

Мы — ніжэйпадпісаныя
звяртаемся да Цэнтральна-
га Камітэту Камуністычнае
Партыі Беларусі з наступ-
ным:

1. Як вядома, зараз на
Беларусі літаратурныя сілы
згуртаваны ў двух літаратур-
ных групках — "Малад-
няку" і "Узвышшы", апрача та-
го, ёсць шмат літаратурных
адзінак, якія не ўваходзяць
ні ў адну з гэтых групак.
Да апошніх адносяцца і пад-
пісаўшыя гэты ліст.

2. Мы лічым, што між усі-
мі гэтымі літаратурнымі сіла-
мі ніякіх ідэалагічных разыхо-
джанняў няма. Як пер-
шым "Маладняком" і "Узвыш-
шам", так і перад тымі пісь-
меннікамі, якія не ўваход-
зяць у памянёныя групкі
або выйшлі з іх і працуюць
паасобна, стаіць адна мэта
— будаванне пралетарс-
кай (па зместу), нацыя-
нальнай (па форме) беларус-
кай літаратуры. Разыходжа-
нні між гэтымі групамі
толькі ў ПРЫНЦЫПАХ пра-
цы, у МЭТАДАХ АЖЫЦЬ-
ЦЯЎЛЕННЯ ГЭТАЕ ВЯЛІ-
КАЕ ЗАДАЧЫ, АДЗІНАЕ
ДЛЯ УСІХ НАС.

3. Прызнаючы вялікія за-
слугі за "Маладняком", як
першым беларускім згурта-
ваннем маладых літаратур-
ных сіл, падпісаўшы гэты
ліст лічым, што, па-першае,
мэтады працы гэтага згурта-
вання былі і ёсць напра-
вілыя: культасветная ма-
савая праца, армія "пісь-
меньнікаў" звыш 500 чала-
век і г. д. у мінулым не ад-
вядалі заданням літаратур-
на-мастацкай арганізацыі.
Гэта "Маладняк" прызнаў
сам у сваім дэкларацыйным
артыкуле, змешчаным у №9
часопісі "Маладняк" за
1926г. Выхад групы тавары-
шоў, заснаваўшых "Узвыш-

ша", сьведчыць аб тым-жа.

Па-другое: задач, якія
паставіў сабе "Маладняк"
пасля выхаду гэтых тавары-
шоў і аб якіх ён гаворыць у
тым-жа дэкларацыйным ар-
тыкуле, ён ня выканаў. Дэк-
ларуючы сябе масавай лі-
таратурна-мастацкай аргані-
зацыяй у процівагу "Узвыш-
шу", якое "Маладняк" лі-
чыць вузка-акадэмічным
згуртаваннем 8—10 тале-
навітых адзінак, "Маладняк"
ня стаў. Так званая "нека-
торая арганізацыйная пера-
будова", аб якой гаварыла-
ся ў памянёным дэклара-
цыйным артыкуле, і якую за-
раз "Маладняк" правёў,
ёсць нішто іншае, як той-
жа арганізацыйны прынцып,
які высунула і "Узвышша":
тая-ж замкнутасць з тою
только розніцай, што ў "Уз-
вышшы" 10 чалавек, а ў "Ма-
ладняку" цяпер каля 50 ча-
лаvek, хоць добрая палова
з іх зусім не зьяўляецца пісь-
меньнікамі. Што-ж даты-
чыць гурткавае і студыйнае
працы, з якіх "Маладняк"
абячае "выкачаць новыя сі-
лы", дык з гурткамі ніякай
працы не праводзіцца. "Ма-
ладняк" нават ня ведае, дзе
і колькі іх, гэтых гурткоў.
Усім таксама вядома, што ні-
якіх літстудый "Маладняк"
не стварыў.

Як бачым, і ў гэтых адно-
сінах у "Маладняка" няма
сталае адзінае лініі.

Па-трэцяе: зараз у шэ-
рагах "Маладняка" няма ні-
якай арганізацыйнай спля-
насьці між асобнымі сябра-
мі: не вядзецца ніякае пра-
цы па выкоўваньню новых
літаратурных сіл. Неяк вый-
шла, што склад згуртавань-
ня падзяліўся на "камандзі-
раў" і "радавых". Для пер-
шых — усё для далейшага

творчага развіцця, для
другіх — "прозябанне".

Уся пастаноўка працы ў
згуртаванні выклікае не-
здавальненне сярод яго
сяброў. Як прыклад можна
прывесці, што частка падпі-
саўшых гэты ліст была ня-
даўна яшчэ ў "Маладняку",
з іх — адзін кіраўнік Менс-
кае філіі, тры сябры бюро
гэтае філіі, адзін быўшы кі-
раўнік Полацкай філіі і адзін
сябра бюро Аршанскай фі-
ліі заявілі ЦБ "Маладняка"
аб зьнішчэнні некаторых
такіх момантаў, а ў проці-
леглым выпадку аб нежада-
нны зусім працаваць у ар-
ганізацыі. Аднак з іх гола-
сам ЦБ не палічылася, хоць
правільнасць заявы і прыз-
нала, а пасляшчыла хутчэй
пазбавіцца ад іх, выключыў-
шы з арганізацыі ў той час,
калі гэтыя таварышы заявілі
аб выхадзе.

Як бачым, пералічаныя
факты крычаць аб неа-
бходнасці пагадзіцца з
прынцыпамі і наогул усёй па-
станоўкай працы ў "Малад-
няку".

4. Мы ня можам пагадзі-
цца і з чыста фармальна-
мастацкімі ўхіленнямі
"Узвышша", з яго тэндэн-
цыямі ў бок вузка акадэміч-
най замкнутасці.

5. Ня прымыкаючы ні да
адной з гэтых арганізацый,
не згаджаючыся з аргані-
зацыйнымі прынцыпамі ні
той ні другой, мы аднак за-
цікаўлены ў існаванні і раз-
гортванні працы як той так
і другой арганізацыі, паколь-
кі кожная з іх імкнецца тва-
рыць і творыць, бязумоўна,
беларускую пралетарскую
літаратуру, і паколькі самі
мы творым і імкнемся да
шырэйшага развіцця яе.
Апынуўшыся паміж двух

арганізацый, мы ня маем тых
творчых магчымасцяў, якія
маюць даныя арганізацыі.
Далучыцца ні да аднае з гэ-
тых арганізацый мы ня мо-
жам па вышэйсказаных пры-
чынах. Адсюль вывад —
неабходнасць для нас
згуртавацца ў самастой-
ную арганізацыю.

На падставе рэзалюцыі
ЦК РКП(б) за 1925 г. аб па-
літыцы партыі ў галіне мас-
тацкай літаратуры, упрыват-
насці, пункту 14-га, мы
звяртаемся да Цэнтраль-
нага Камітэту Камуністыч-
нае Партыі Беларусі з прось-
бай аб дазволе і садзейні-
чанні заснаваньню новае
беларускае літаратурна-ма-
стацкае арганізацыі, а так-
сама аб хадайнічанні перад
належаць органамі аб вод-
пуску сродкаў на выданьне
самастойнага органу нашае
арганізацыі. Гэта дасць нам
магчымасць давольнае ка-
лектыўнае творчае працы на
карысьць развіцця і росту
беларускай пралетарскай лі-
таратуры. Таварышы, якія
з'яўляюцца ўстаноўцамі гэ-
тае групы, усе да аднаго доб-
ра выяўлены ў друку, а так-
сама маюць свае зборнікі.

Мы лічым, што зьяўлен-
не на Беларусі трэцяе літа-
ратурнае арганізацыі дасць
яшчэ большы разгон усёй
нашай, параўнаўна з другімі,
маладой літаратуры, і нія-
к ня можа мець адваротных
вынікаў.

Тая дыферэнцыяцыя літа-
ратурных сіл на Беларусі,
якая зараз адбываецца, лішні
раз падкрэсьлівае бурны
рост нашае літаратуры, вы-
шаўшай на вольны шлях
свайго развіцця пасля
Кастрычнікавае рэвалюцыі
падкіраўніцтвам Камуністыч-
нае Партыі і Савецкае Ула-
ды. Заснаваньне "Узвышша"
і багатыя вынікі яго творчае
працы за такі кароткі тэрмін
ад часу заснавання сьцьвяр-
джаюць нашу думку аб неаб-
ходнасці і карыснасці зас-
навання нашае літаратур-
нае арганізацыі.

6. МЭТАЮ нашае аргані-
зацыі мы лічым — будавань-

не праз сваю творчасць
пралетарскай літаратуры на
Беларусі і ЗАДАЧАЙ — няў-
хільнае імкненне да ажы-
цяўленьня гэтае вялікае мэ-
ты. Мы знаходзім, што ў мен-
шай па ліку сяброў арганіза-
цыі, якую зьяўляецца і наша
арганізацыя, партыя зможа
больш шырока праводзіць і
сваё кіраўніцтва.

7. Мы лічым самаю важ-
ную задачу ў сучасны мо-
мант, даць высокамастацкай
творы, але, разам з тым,
зразумелыя, даступныя
ня толькі для чытаючых вяр-
хоў, але і для радавых чы-
таючых рабоча-сялянскіх
мас, творы пазбаўленыя
ўпадніцкіх тэндэнцый, ад-
цягненасці ад сучаснасці,
з аднаго боку, і голае нічым
ня прыкрытае агітшчыны, з
другаго (што наглядаецца і
да гэтага часу ў творчасці
"Маладняка"), а таксама па-
збаўленыя мудраваньняў
фармальна-мастацкага ха-
рактару з ухілам у бок інды-
відуалістычнае настраёвас-
ці і незразумеласці для шы-
рокіх мас (што наглядаецца
ў творчасці "Узвышша").

Асноўным лезунгам
сёньняшняга дня мы высоў-
ваем — стаць бліжэй да
мас сваёю творчасцю,
якая адбывала-б імкненні і
настроі і захапленне вялі-
кім сацыялістычным будаў-
ніцтвам рабочае клясы, не
забываючы разам з тым, што
беларуская мова яшчэ вель-
мі мала выкарыстана нашай
літаратурай, што далейшая
крышталізацыя яе неабход-
на ў мастацкай творчасці.
8. Да гэтых пастаўленых
сабе задач мы будзем няў-
хільна імкнуцца і творчас-
цю сваёй апраўдаем іх, пры
ўсямерным падтрыманні і
падкіраўніцтвам Камуніс-
тычнае Партыі Беларусі.

Подпісы:
Я. Бобрык, А. Зво-
нак, А. Гурло, Т. Кляш-
торны, С. Плаўнік, Я. Ту-
міловіч, М. Хведаровіч,
Н. Чарнушэвіч

29-га красавіка 1927 году.
г. Менск.

Р. С. У архіўнай папцы з заявамі
і лістамі ў УК КП(б) Б пра стварэнне
і дзейнасць літаратурных арганіза-
цый падшыта некалькі вершаў, пры-
значаных, хутчэй за ўсё, для ілюстра-
цыі ідэйна-эстэтычных поглядаў па-
таў, што выходзілі з "Маладняка" і
далучаліся да тых ці іншых груп.
Сярод іх верш Т. Кляшторнага, ад-
наго з заснавальнікаў "Пробліска".

Тодар КЛЯШТОРНЫ

За брамай ноч...
Даўно грачы паснулі,
Даўно зара патухла за ракой...
І пуста, пуста так...
...Нічога не пасуліць
Ні хараство,
Ні дружбу, ні спакой...

Сяджу адзін...
А белыя бярозы
Скубуць вятры
як косьці мерцвякоў.
Мінулаі крыўдай
высушаны сьлёзы,
Звярынай помстаю
растоптана любоў.

А ў гэты час,
Калі начныя сьцені
Зьятаюцца на дрэмлючы абшар,
У спальні чысьценькай
Тупыя лятуцені
Удыхае вузкая чарнільная душа.
Ёй і сьвятла, і хараства ўмеру,
У комплекцы і шчасьця і любоў;
Абы жыцьцё ня скінула кар'еру,
Абы ня страціў лодку рыбалоў.
І вось за ўсё,
За ўсё, за ўсё за гэта,
Каб затуманіць чорныя грахі,

Усякаму і кожнаму поэту
Вы хочаце паказываць шляхі.
О, не...
Панове, не...
Казіньнімі кручкамі
Сусьвету свой
ня створыце закон...

Мы не для вас...
Поэты знаюць самі,
Хто рулявы
На чоўне нашых дзён...
.....
Нямая ноч...
За брамай ветры веюць,
Акрыўды сэрца точаць, точаць...
Што-ж,
Там, дзе гудкі,
Там, дзе палі квітнеюць,
Загіне чорная душэўная пуштош;
Бо сонца душ —
Не аддаём за плату...

Ня крытык
нам сьляпы інтэлігент.
Наш паўнапраўны крытык
у варштату,
І для варштату сёньняшні поэт.
Менск, 12/V-1927 г.

Лёс пісьменнікаў, што стваралі
пралетарска-сялянскую беларускую
літаратурную суполку "Пробліск", як
і шэрага літаратараў з іншых твор-
чых груп, быў трагічны. З 8 чалавек,
якія падпісалі ліст у ЦК КП(б)Б і
ўдзельнічалі ў працы суполкі, 6 у 30-
я гады падвергіліся палітычным рэ-
рэсіям, адбылі значныя тэрміны за-
ключэння ў прапраўча-працоўных лаге-
рах і ссыльцы. Двое з іх — Тодар
Кляшторны і Янка Туміловіч — рас-
страляны. Усе рэабілітаваны.

Расціслаў ПЛАТОНАЎ
Яўгенія ФАЛЕЙ